

Ба 10 148

ЧАСТАЦІАЕ СЛОВА МАСАМ


ЗЪМІТРОК БЯДУЛЯ


САЛАВЕЙ




Беларускіе дзяржлініе
выдавецтва
Менск - 1929

3/
xxv







5-89

Ба 10148

МАСТАЦКАЕ СЛОВА—МАСАМ

Инв. 1953 г. б4/10148.

ЗЬМІТРОК БЯДУЛЯ

САЛАВЕЙ

АПОВЕСЬЦЬ
з часоў паншчыны



Бел. выдб.
1994 г.



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1929

5314

25.04.2009

Заказ № 512. - 15.000 экз. Галоўлітбел № 2561.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выд-ва.

Зымітрок Бядуля (Самуіл Плаўнік) нарадзіўся ў 1886 г. у м. Пасадзец, Вялейскага павету, Віленскай губэрні. Бацька пісьменьніка—вясковы балагола—прытым заняўся сплавам лесу. Гэта мела надзвычайнай значэнне для пісьменьніка, які быў разам з бацькам, і ў лесе і на плытох, наслушаўся прыгожых беларускіх казак і добра пазнаёміўся з побытам беларуса-рабочага і селяніна.

Першы твор Бядуля—«Пяюць начлежнікі»,—быў надрукаваны ў «Нашай Ніве» ў 1910 г. З таго часу ўсё мацнее сувязь пісьменьніка з «Нашай Нівой», у якой з 1912 году ён працуе як сталы супрацоўнік аж да 1915 г. (год зачыненія царскай уладаю «Н. Н.»).

Бядуля—і поэта і прозаік (піша пад псэўдонімам Ясакар). Творы яго зъмешчаны ў розных беларускіх выданьнях, што выходзілі пасля 1910 году і да нашых дзён. Таксама выданы асобныя зборнікі: «Абразкі»—1913 г., «Пад родным небам»—1922 г., «На зачарованных гонях»—1923 г., «Буралом»—1925 г., «Апавяданьні»—1925 г., «Салавей»—1928 г. і інш.

Бядуля ўваходзіць у літаратурнае згуртаваньне «Узвышша», у органе якога—«Узвышша»—пераваж-

на зъмішчае свае творы. Адначасна Бядуля рэдагуе краязнаўчы часопіс «Наш Край».

Аповесьць «Салавей», якая выходзіць у сэрыі «Мастацкае слова—масам», упяршыню была надрукавана ў часопісе «Узвышша» за 1927 г. Потым пісьменьнік перапрацаваў свой твор, які праз год і вышаў з друку ў зборніку «Салавей». Даное выданьне перадрукоўваецца ў скарочаным выглядзе з гэтага зборніку. Скарачэнню падпалі пачатак і канец. Пры гэтым пісьменьнік сам пераглядзеў падрыхтаваную да друку яго аповесьць і зрабіў у ёй пэўныя поправкі.

Высокая мастацкая якасць аповесьці знайшла ёй вялікае кола чытачоў. Апроч выданняў у беларускай мове, яна ўжо вышла ў перакладзе на расійскую, украінскую і яўрэйскую мовы. Хутка з'явіцца і польскае выданьне. Першае-ж беларускае выданьне ўжо амаль разышлося.

I

Вельмі жывы хлопчык быў Сымонка, сын Тодара—старога фурмана пана Вишамірскага.

Сымонка да ўсяго прыглядадаўся, да ўсяго прыслушадаўся.

Усімі пачуцьцямі ўбіраў у сваю істоту вакольнае. Увесь съвет быў, як у гнязьдзе, у яго сэрцы, для яго-ж, пранікаючы туды праз гукі і колеры. Нават сам пан Вишамірскі, якому належалі ўсе вакольныя вёскі, той самы пан, які купіў яго, Сымонкі, бацьку за каня ў суседняга пана Весялоўскага, быў цікавым для Сымонкі. Ён наглядаў і за панам.

Што-ж! і кузурка, што паўзе па лісьціку, мо' думae, што съвет створан спэцыяльна для яе.

Школу жыцьця Сымонка пачаў праходзіць, маючы шэсцьць гадоў ад нараджэння. Спачатку пасьвіў гусей на вялікім выгане, паслья—съвіней; загэтym давалі пад яго апеку авечак, потым—кароў, а ў канцы зрабіўся і баранавалокам.

Такім чынам, ён паволі, але грунтоўна, падымаўся ўгору па лесьвіцы мужыцкай навукі пад панскім прыгонам.

Гэта быў павярхоўны, формальны бок жыцьця Сымонкі. Апрача гэтага, Сымонка меў яшчэ надзвычайнную здольнасць, якой навучыўся ў палёх і лясох

пана Вашамірскага: падрабляць гукі прыроды і жывых істот.

Гаўкаць пасабачаму, кукарэкаць, як певень, мяўкаць, як кот, мэкаць, як цялё, выць павоўчаму—было для яго самай звычайнай і простай штукай.

Ён да таго памастацку мог брахаць, што перадаваў самия замыславатыя тоны і пералівы голасу кожнай паасобку сабакі з псаарні пана Вашамірскага.

Падрабляць голас і інтонацыю людзей было для яго лёгкай справай, самым простым жартам.

Ён мог губамі перадаваць дзынканье пчалы, зуд камара, шэпт лесу, скрып варот.

Але галоўным чынам ён штукаваўся ў мастацтве таго роду: кракаў, як варона, кукаваў зязюляй, съпяваваў жаўранкам і заліваўся салаўём на розныя лады, на ўсялякія манеры.

У дадатак ён мог яшчэ падрабляць рухі і міміку.

Здаецца, як можна аднай мімікай твару паказваць неўня?

А Сымонка мог—скорчыць такую фіզыономію, зробіць такія вочы, што кожны гаварыў: певень дыйгодзе!

Скакаць, як заяц, як цялушка—гэта дык і ўвагі ня варт!

Дзіўная кемнасць да ўсяго гэтага была ў Сымонкі. Ён сваім такім дзівацкім талентам сам захапляўся, углыбляў яго, разъвіваў, адшліфоўваў. Гэта ня было ў яго толькі забавай дзіцячых гадоў,—наадварот: ён практыкаваўся ў гэтым штукарстве з кожным годам усё болей і болей—і што называецца заўладаў сваім інструментам.

Цяжка вытлумачыць, чаму спадабалася яму якраз такое штукарства, а не, напрыклад, ігра на музычным

інструманце або звычайныя съпевы. Звычайнае яго ня вабіла, мабыць, дзеля таго, што гэта ён бачыў і чую многа ў панскім дварэ.

Яму хацелася быць такім, якім съвет (яго ваколіца) яшчэ нікога ня бачыў.

Сымонка яшчэ малым хлопчыкам любіў съпевы салаўя. У вялізным панскім парку ў кожную вясну іх было многа.

Інакш, чым на іншых людзей, рабілі на яго ўражаныне рознастайныя гукі лесу ўлетку, калі ён цягаўся туды са стадам.

Цяга да гукаў запанавала ім. Ня так, як усе людзі, прыслухоўваўся да рознастайных пераліваў чалавечага голасу, да шораху пяску пад босай нагой, да скрыпу снегу, да выцьця і съвісту ветру, да шэптаў жыта на полі.

Вялізнае багацьце гукаў, вечную іх іначасць ён знаходзіў усюды. Ён выкрыў, што ў тых мільёнах гукаў, якія чуе на кожным кроку, усюды, у любы час, німа сходных між сабою. Такое надзвычайна цікавае зъявішча, яго вельмі дзівіла. Гукамі цэлы съвет поўны ня менш, чым мора—хвалямі, зямля—пяском, дрэвы—лісьцем. Нейкі вялізны няведамы інструмент, які працягвае свае нябачныя струны, нібы павуцінне, па ўсім съвеце з канца ў канец.

Сымонка адчувае ў вакольным зусім ня тое, што яго равеснікі. Часам ён сядзіць у полі на пні і пазирае ў даль. Глядзіць і ня бачыць, што заранца палыхае ў нябесным бяскрай, пераліваецца ў розныя калёры. На кустох блішчыць шкляным шротам раса.

Ён прыслухоўваецца да голасу зямлі—да яе тысячастронных гусльяў.

Незразумелыя, дзіцячыя мары ахопліваюць яго:

— Эх, каб сабраць усе гэтыя гукі ў адно—у сваю жменю, і потым патрохі выпускаць іх адтуль кропелькамі. Аслабіў жменю: пачынаюць сыпацица розныя чалавечыя гутаркі. Раздаецца страшны плач-стогн, як анэгды плакаў Рымарчук, калі яму на стайні ўсыпалі гарачых бізуной па загаду пана Вашамірскага. Адпусціціў трохі яшчэ адзін палец—хтосьці зарагатаў. Замахаў жменяй—лясныя птушкі сипываюць, жабы квакаюць, паласаюць неба маланкі.

А вакол усюды ціха-ціха...

Усе галасы зямлі сьціснуты ў кулаку Сымонкі.

Людзі анямелі, гаварыць ня могуць. Жывёлы, птушкі—усе маўчаць. Ня шумяць дрэвы. На зямлі пануе такая нямота, такая дрымотная ціша, што сполах бярэ, жудасна робіцца. Новы фурман—яго, Сымонкі, бацька (стары панскі фурман памёр)—махнуў у паветры даўжэзнай пугай, якая самастрэлам заўсёды стралея, а на гэты раз—і яна анямела.

Захацеў пан Вашамірскі загадаць камусьці даць дзванцаць бізуной—голосу ня мае, бо ўсе галасы зямлі захаваны ў кулаку Сымонкі...

Пры гэтym у выабражэньні Сымонкі паўстаюць, як жывыя, съмешныя малюнкі: людзі, жывёлы перапалоханы. Не разумеюць, што чыніцца вакол. Кожны паасобку думае—ці ён аглох, або съвет увесе вымірае.

Сымонка бачыць перад сабою нябывалыя, дзівацкія абразкі.

Нацешыўшыся ў меру такім фокусам, ён,—чарапік, які забраў у жменю ўсе гукі зямлі,—раптам расчыняе кулак і галасы, песні, скрыпты, шумы, стогны, съвісты, стрэлы, шолахі, звоны пачынаюць сыпацица ў свае ранейшыя месцы, як нявідочны дождж. Для Сымонкі можа нават і відоchnы, бо ён адчувае рух

і хваляваньне паветра ад кожнага гуку і шуму; для яго, калі прайшоў гук які,—тое самае, што жывая істота, якую можа намацадзь рукою. Вось як-бы праходзіў чалавек ці жывёліна... Ён адчувае і ледзь ня бачыць у паветры сълед гэтага гуку.

Патрохі ўсё зноў ажывае. Ніхто, апрача Сымонкі, нават і на прыкмету, як гэта сталася.

Сымонка ачувае ад сваіх сноў на яве. Што-ж! у яго толькі ёсьць магчымасць падрабляць гуки, а ня мець іх у сваёй уладарнасці. Але і гэтая яго кемнасці дэвіць людзей.

Выйдзе ўночы. Ціш на дварэ. Раптам, як закукарэкуе, дыб саб'е з панталыку ўсіх пеўняў. Яны пачынаюць за ім кукарэкаць не ў пару. Разам з імі зьбіваюцца з толку і мужыкі і панскія чаляднікі. Ім певень гадзіннікам служыць. Певень паказвае людзям, калі на работу ўставаць.

Часам здумаецца яму завышць ваўком. Тады ўсе сабакі пачынаюць за ім цягнуць такую жудасную музыку, ажна па ўсіх вакольных вёсках людзі палохаюцца.

Бывала, чаляднікі паміж сабою пачынаюць шэптам праклінаць пана. Падкрадзецца, нямаведама скуль, Сымонка і як загрыміць цюцелька-ў-цицельку голасам пана Вашамірскага:

— «А бізunoў, лябедзіку, хочаш?»

Усе з перапуду ажна пабялеюць, і зуб аб зуб заляпае ў іх.

А здумаецца яму ні з таго, ні з сяго ўзімку, у траскучы мароз, засыпваць салаўём. Выйдзе на дзядзінец, як зацягне, як пачне сыпаць трэлі, дык цэлую грамаду зъбярэ вакол сябе, пакуль хто з панскіх гайдукоў па загаду цівуна бізуном іх не разгоніць.

Так праходзілі дзіцячыя гады Сымонкі.

Гарачы летні поўдзень.
Жніво.

Больш поўсотні кабет, маладых і старых, жнуць панскае поле.

Мігацинь сярпы мядзянкамі-зъмейкамі. Бялеюцца хусткі і съпіны жнеек. Бабы і дзяўчата гнуцца да самай глебы—тварам да зямлі, а съпінамі да сонца.

На шырокім прасторы съветла-жоўтага жытняга поля раздаецца шорханье.

— Жых-жах, жых-жах,—гутараць сярпы з тонкімі цвёрдымі съязбламі жыта.

Каласы нахляюцца, пільна прыслухоўваюцца да глухога шуму. Туліцца-цісьненцца ў пяшчоце галоўка да галоўкі, а жняя душыць закарузлай, патрэсканай, мазалістай рукой цэлае племя жытніх съязблой.

Каля жніў шмыргаюць прыганятыя з бізунамі ў руках.

Вярхом на кані гарцуе цівун між мэндлікамі па іржані. Грозна крычыць голасам камандора.

На вялізныя дваровыя драбіны мужыкі кладуць снапы. Трэба вязыці на панскае гумно.

У цівуна на плякох паляйнічая стрэльба. Ён здымае стрэльбу і пачынае цэліцца ў стада варон, якое рассыпалася чорна-шэрымі плямамі па зжатым полі.

Цэліцца доўга, съмешна жмурыць правае вока, падымаете ўверх брыво над левым...

Сяляне пачалі пазяхаць каля вазоў, спынілі працу і давай у гультаяватай зморанаśці глядзець, ці пададзе «пан цівун» у птушку.

Зацікавіліся і жнеi. Хоць прыганятыя, калі хто зазываецца, падагравалі бізунамі, але на гэты раз і прыганятыя таксама сачылі за стральцом.

Гонар і пашана яму ад падняволных людзей...

Паважна і пільна цэліуся цівун. Нібы зараз увесь прастор наскрозь прастрэліць.

Вакол стала ціха. Усе спынілі працу.

Павага, павага панскому цівуну!

Адна старая сялянка ня выщерпела—буркнула:

— Пану цівуну варон страляць, а нам съпіны гнуць!

Вырваліся зънянацку ганблівия словы—ніхто не цягнуў за язык.

Не пасьпела яна скончыць, як падскочыў прыганны, як падняў над ёй бізун; ён злосна прахрыпей:

— Я табе пакажу, псякосьць, як бурчэць!

Ляск бізуна па старых згорбленых плячох кабеты ня чуваць быў, хоць пры ўдары прыганяты моцна, са смакам крыкнуў: «гэ-ээх!»

Сьвіст бізуна быў заглушаны стрэлам цівуна—у адну і тую самую хвіліну трапілі. Пакруціўся дымок, запахла дымам. Вароны з шумам, з лёскатам крыльяў падняліся ўверх і паляцелі з трывожным краканьнем у бок лесу.

Цівун паслаў мужыка паглядзець, ці папаў у птушку. Той угодлівым крокам пабег, падскокаючы па вострым іржані чорнымі босьмі нагамі. Прыйнёс застрэленую варону, падаў пану цівуну і ўгодліва съмляяўся:

— Гэ-гэ-гэ-э-э!

У гэты самы час да цівуна падышоў прыганяты з даносам на старую кабету:

— Старая сука пана цівуна не паважае. Яна казала «Цівуну варон страляць, а нам съпіны гнуць».

Не пасьпела зыйсьці з твару цівуна ўсьмешка задавленасьці ад удачнай страляніны, як твар наліўся крывёў, вочы заблішчэлі!

— Як?! во гэта падла старая будзе гаварыць? Я ёй пакажу! Палажыць ёй за пазуху мёртву варону! Няхай тримае да самага вечара! Гэй, ты, галган,—

зьвярнуўся ён да мужыка,—дай яму (цівун паказаў на прыганятага) варону!

Прыганяты ўзяў з рук мужыка варону і панёс з рогатам да старой бабы. За ім на кані пад'ехаў і цівун.

Старая кабета з лямантам-выщыём кінулася цівуну ў ногі. Яна крыжкам распласталася на іржані чучль не пад самыя ногі каня і выла нямым голасам. Ледзь можна было ў гэтых прыдушаных галошаньях пазнаць слова:

— Даруй, паночку... даруй, міленькі...

Строгі і грозны быў пан цівун.

Старую паставілі на ногі, расшпілілі ёй вopратку і палажылі паміж худых вісячых грудзей за зrебную, цvёрную, як бляху, кашулю—акрываўленую, забітую варону.

— Жаць, псякосыць, ідзі!—крыкнуў пан цівун.

Ніжэй сагнулі сьпіны жнейкі, шыбчэй зашорхалі сярпы. Мужыкі пры вазох пахмурнелі, сьціснулі моцна, да скрыпу, зубы і давай накладваць снапы. Лаянкі і пракляцьці хацелі зрывавацца са смаглых губ, але нема маўчалі яны. Ад злосці толькі пляваліся людзі.

Сярод гэтых мужыкоў быў і малады Сымон.

Ён паглядаў у адзін бок, дзе пад сонечнай съякотай жала маладая русакосая дзяўчына—яго любая Зоська.

Калі-ні-калі з-пад белай хусткі дзяўчыны мільгаў у яго бок твар, сыпаліся іскры з вачэй.

Гэты куток поля Сымону здаваўся цяпер прывабнейшим за ўсе куткі зямлі. Зоську ён любіў даўно. Ужо ад самай вясны, з таго часу, калі раз напалокаў яе вечарам, завышы ваўком за вуглом яе хаты.

Пасля гэтага жарту ён часта хадзіў да яе ў госьці. Старая маці Зоські спагадна на яго паглядала, як на будучага зяця, калі толькі пан дазволіць.

Цяпер пад хмелем каханьня зъдзек цівуна над старой кабетай скарэй, чым у іншых, вытахся з яго галавы. Ён думаў толькі аб Зосьцы.

Над шырокім полем раптам щугануў моцны вецер. Давай скубсьці хусткі на галовах у баб, давай трапаць чубы снапоў. Вецер прагульваўся нявідочнымі нагамі па золаце каласоў шырокага жытняга поля.

Пералівы жоўта-зялёнага колеру дрыжэлі над няжкатым полем.

Задрыжэў здалёку лес, завойкаў, закрыхтаў. Далі, яркія, празрыстыя, як шкло, пачалі зацягвацца валокнамі шэрый бавелны. Па небе распаўзльіся хмары, начинулі на сонца ваўнянную сывітку. Воблакі прыдушилі сонца. Дзень пахмурнеў ад злосыці і згрызоты. Над абшарам навісла вялізная шэра-сіняя хмара.

Поле страціла залацісты блеск. Брудна-шэры колер вісеў над полем і людзьмі.

Дзесьці далёка за лесам глуха загрукаталі грымоты.

Нехта малациў жалезнымі цапамі па жалезным таку.

Яшчэ болей пацямнела. Лес, як вялізна губка, наbuah, наліўся сінім атрамантам. Птушкі паднялі крык:

Замітусліся людзі. Жнеям загадалі зьбіраць снапы ў мэндлікі. Болей рухава запрацавалі прыгоньнікі. Панскэ добро можа сапсавацца. Панаехала з двара яшчэ шмат фурманак.

Зоська як-бы ненарокам прысунулася бліжэй да Сымона.

— Вечарам буду...—шапнуў ён.

— Добра, родненъкі...

Ледзь пасьпелі накласыці поўныя вазы. Маланкі пачалі паласаваць неба. Чырвоныя вяроўкі раскручваліся па хмараах, съляпілі блескам спалоханую ваколіцу.

Хтосьці лупцаваў неба агнёвымі бізунамі, хтосьці гікаў злосна па-за хмарамі...

Нехта над лесам лаяўся на пакалечанай мове заік.
Нехта глуха-нямы жудасна-дзіка крычаў, выў, рагатаў
і ржаў, як сто жарабцоў.

Вялікая грамада рушылася з поля ў бок двара.

З неба ліў дождж, падаў, цягнучыся вадзянымі даў-
жэзнымі істужкамі. Людзі прамоклі да апошняй ніткі.

Ззаду ўсіх адзінокая, не съпяшаючыся, ішла ў за-
таяёнм раздуме, з глыбокім страхам у выцьвільных
вачох, старая кабета. Варона была за пазухай...

Ці-ж старая ня выканае загаду панскага цівуні?
Ого, няхай толькі папробуе!

Здавалася, што старая ніякай увагі не зварочвае на
дождж, нават не адчувае яго... ступае босымі, чор-
нымі, патрэсканымі і паколатымі ногамі, трохі куль-
гаючы. Варона хлюпаецца аб голае цела за мокрай
кашуляй. Дзюба і габдзюры застрэленай птушкі час-
ад-часу драпаюць, казлытаюць скуру.

Сымон ішоў за апошнім возам снапоў. Ён заўва-
жыў погляд старой, запрыкметіў, што пад прамокшай
наскроў вонраткай у яе нешта за пазухай тырчыць.

Вялікая злосць закіпела ў яго сэрцы.

Ён падскочыў да цівуні, які, ня гледзячы на такі
дождж, ехаў конна побач з вазамі.

Пад самыя вуши каню Сымон завывіў павоўчаму.

Разъляглося навакол сумнае выцьцё, працягlae,
страшнае...

Конь спудзіўся, застрыгаў вушамі, захрапі і панёс-
ся, як дзікі. Конь скінуў цівуну ў глыбокую канаву.

Пакуль людзі агледзіліся, Сымон уцёк.

III.

Пад вечар у той-же дзень Сымон сядзеў у Зоські
ў хаце. Ён выкідаў розныя жарты: клікаў кур, якіх
зусім ня было ў хаце, вабіў іх, як добрая гаспадыня:

— Цып-цып-цып-цып!

Кудахтаў квала грудным голасам маткі-квактухі:

— Кудах-кудах-кудах-кудах! Куд-куд-куд-куд!

Гэта—нібы курыца ідзе на яго кліч. Потым лавіў пісклят-куранятак і перадразыніваў іх піск то спалоханы, то прыдушаны, як-бы пішчаць ужо ў яго руцэ.

Гэта рабілася з такім мастацтвам, так ярка і жыва, што Зося і яе матка покатам клаўся са съмеху.

— Зарабіў ты, Сымонка, яечню за гэта!

Старая зараз-жа пачала раскладаць агонь на прыпекчу, каб съпячы яечню.

На дварэ паўзьлі змрокі. Яны наліваліся цёмнай жыжай у шызыя цэбры паветра. Праз маленкія шыбіны змрокі ўрываліся ў хатку і запоўнілі яе цямрыстыя ватай. Лезьлі ва ўсе шчыліны.

Агоньчык на прыпекчу палаў. Жоўтыя языкі спаміж дзьвюх цэглін лізалі скавараду, на якой скварылася сала.

Сымон з Зосій сядзелі моўчкі, прытуліўшыся адзін да аднаго на тапчане прыстале.

У іх ужо было вырашана ў каляды прасіць у пана дазвол на вясельле. Асабліва ня было аб чым цяпер гутарыць. Яны начулі тулат ног, хлюпат па лужынах каля хаты. Хутка скрыпнулі дзьверы і, сагнуўшыся, каб галавой ня ўдарыцца аб верхні касяк дзьверей, увайшоў высокі малады хлопец.

Гэта быў Макар, адзін з панскіх гайдукоў.

— Добры вечар!—буркнуў ён у хату.

— Добры вечар!—адказала адна толькі старая заўпалым голасам.

Сымон пабляднёў.

Ці не данюхаўся панскі гіцаль, што я тут. Мабыць мяне шукаюць,—падумаў ён.—А можа так прышоў да Зосі?



Ужо другі год, як Зоська спадабалася Макару. Усялякімі способамі стараўся ён задабрыць яе. Але, на гледзячы на тое, што Макар быў прыгожы хлопец, ён Зосьцы не падабаўся. Яна ненавідзела яго, як і ўсе сяляне, за тое, што быў мужыцкім вырадкам, зъдзекваўся над імі, дзе толькі мог.

Яго ўсе называлі «панскім гідлем».

— Што-ж, і сесьці мяне ня просіце? — сказаў Макар кплівым голасам, — тады сам сяду.

Сеў за стол грузна, цяжка і роблена па старыкоўску «эхнуў».

«Пэўна, па маю душу прышоў», думаў Сымон і пачаў прыслухоўвацца, ці ня чуваць калі хаты кроакуякаго-колечы яшчэ з гайдукоў. Адзін Макар ня пусцицца за ім.

Сымон адсунуўся ад Зоські і давай пільней прыслухоўвацца.

За съязной хаты на гародзе як-бы чуваць шэпт. Там хтосьці ходзіць...

— Што так вуши вострыш, Сымон? — зацікаўлена, спачуваюча запытаяўся Макар.

— А гэта не павінна цікавіць панскага саб.... — не закончыў слоў Сымон.

— Чаму не павінна? павінна! — цвёрдым голасам сказаў Макар і заскрыгатаў зубамі ад злосці. — Ты ня думай, хамула, што вырвешся з маіх рук. Хата аблукрана. Цівун па тваёй ласцы выкрущоў нагу, як упаў з каня. Пан гэта табе не даруе.

Сымон маўчаў. Зоська і матка яе таксама як-бы анямелі. Яечня была гатова.

Стараја запаліла лучыну і папажыла белы абрус на стол. Тую вячэру, якую яна рыхтавала для Сымона, падсунула Макару.

— Еж, паночку! — казала яна лагодным голасам, і зморшчаны твар яе зрабіў лагодную ўсьмешку.

Сымон у душы не пакрыўдзіўся на старую, бо добра зразумеў яе бабскія хітрыкі.

— Еж, паночку!—паўтарыла яна другі раз яшчэ болей лагодна.

— Ды я не галодны!—аднекваўся Макар.

— Не павінен ты ганьбаваць майм хлебам-сольлю, саколік, калі хочаш мець за жонку маю Зоську...—не адступала старая.

Сымон уздрыгнуўся:

«Мо' старая гэта шчыра гаворыць...»

Зоська няпрыкметна дакранулася да Сымонавай рукі і гэтым супакоіла яго.

Словы старой памаглі.

Макар спадлобку зірнуў на Зоську і прыняўся за яду.

Зоська яшчэ далей адсунулася ад Сымона і ўханька засцягнула песнью.

У Сымона зрабілася цяжка на душы. Яго мала не-пакоіла тое, што за съцяной панская гайдуки.

— Чорт іх разъбярэ гэтых баб. Што гэта ў іх—ці хітрыкі? Можа сапраўды павярнулі ў бок панскага сабакі, паквапіліся на лепшае жыцьцё...

Сымон непакоіўся.

Зоська зрабіла ласкаве вока да Макара, які ія здымай з яе вачэй, трymаочы лыжку ў руцэ так моцна, як-бы рыхтаваўся стрэльнузь лыжкай у сквараду з яечній.

— Ды еж-жа, каток!—не адставала ад яго старая.

У яе голасе зывінелі ноткі любасьці, крэўнасьці, шчырасьці...

«Старая ведзьма», падумаў Сымон.

Макар прыняўся шчыра за яду. Чаўкаў гучна, як жывёліна.

Старая завіхалася каля яго, вярцелася ўюном,
спрытна паказваючы заскарузлым пальцам на смач-
нейшыя кавалкі сала ў патэльні.

Сымон забыўся на тое, што цэлы дзень нічога ня
её, перастаў адчуваць казытанье ў носе смачнага
паху яды. Яго калолі тыя ласкавыя слова старой,
якімі яна звярталася да Макара. Кожны глыток гай-
дука яна аздабляла, прыпраўляла ласкавымі пры-
бауткамі.

Сымон кожны раз, як толькі Макар браўся за новы
кавалак яды, думаў:

«Давіся! панскі гішаль, давіся!»

Апэтыт у Макара рос. Ён увесь аддаўся ядзе, нібы
забыўся аб усім на съвеце. Аднак спадлобу кідаў
погляды на Сымона і Зоську. Яна стаяла пры лу-
чыне, папраўляла яе, мармочучы сабе пад нос песнью.

Дым ад луچыны еў вочы, запаўняў хату лёгкім ту-
манам. На съценах віселі людзкія цені; яны ківаліся,
вялізныя, нехлямяжыя, як малпы.

— Давіся, давіся,— хацеў крычаць Сымон.

Гэта слова ён нават не шаптаў, а толькі думаў. Гля-
дзеў Макару кожны раз у вочы, у рот, можа той са-
прауды пачне давіцца ядой.

Макар еў самым спакойным чынам... Спацеў, рас-
чырванеўся. Раптам звярнуўся да Сымона.

— Ведаеш што, Сымон. Выйдзеш сухім на гэты
раз, калі я захачу. Уцячэш. Толькі... толькі вось што.

Усе троє напружана наставілі вушы.

— Ты раз назаўсёды павінен адмовіцца ад Зоські.
Сюды не хадзіць...

Сымон крыва ўсьміхнуўся. Падышоў да Макара.
Палажыў яму руку на плячо. Модна палажыў, як
жалезную булаву. Ляск пачуўся. У Макара вочы кры-
вёй наліліся.

— Ведаеш што, Макар,—сказаў Сымон надзіва падробленым голасам Макара,—ад Зоські адмовіцца павінен ты, панскі гіцаль.

Голас яго быў да таго падобен да голасу панскага гайдука, што здаваўся водгаласкам Макара. У дадатак Сымон плюнуў Макару ў самыя очы і кінуўся да дзьвярэй.

— Лавеце яго! Трымайце Сымона!—не сваім голасам крычаў Макар. Ён нават забыўся вышерці твар.

Калі дзьвярэй крычалі людзі, барокаліся з Сымонам, які стараўся, мабыць, вырвашца.

Старая і Зоська анямелі ад страху.

Макар вышер заплёваны твар, пазаліхвацьку ўзяўся ў бокі і звярнуўся да Зоські:

— Калі вясельле будзем гуляць?

— Вон адгэтуль, панскі сабака!—крыкнула дзяяўчына зычным голасам і съмешна тупнула босай нагой аб гліняны пол.

— Вон адгэтуль, панскі сабака!—сказала яе маці голасам злосным, старым і замахнулася на яго патэльняй.

— Ды вы мяне дурачылі сваёй вячэрэй, хамкі, каб Сымона выратаваць? Не-е-е, ня вырвецца ён цяпер з маіх рук!

Нагараў на лучыне вырас у доўгі чорны язык з чырвонымі жылкамі. Сіняваты аганёк пераскокаў па абвугленай лучыне дробнымі камарыкамі. У хаце пачымнела.

IV

Пан Вашамірскі сам за гаспадаркай мала глядзеў. Ён толькі год таму назад вярнуўся з заграніцы, дзе праходзіў адвакацкую навуку. Маенткамі яго кіра-

валі аканомы. Ён болей за ўсё цікавіўся сваёй новай спрабай—тэатрам.

Гэта мастацтва ён да вар'яцьця палюбіў, быўшы ў Парыжы, калі зачахаўся там у адну прыгожую францужанку-акторку.

Як вярнуўся на бацькаўшчыну, у родны маёнтак, пан Вашамірскі задумашаў наладзіць свой уласны тэатр. Выпісаў з Парыжу рэжысэра, балетмэйстра. Аркестру з восьмі чалавек прыгонных з капэльмэйстрам ён адкупіў у суседняга пана Ваяводзага за дзіве тройкі стаенікай і за дзесятак лепшых сабак з славутнай псаарні нябожчыка бацькі. Падабраўшы з сваіх «хлопаў» хлапцоў і дзяўчат, адчыніў у сябе студыю.

Сам пан вечна знаходзіўся ў студыі, бо прыходзілася яму быць тлумачом паміж французамі і студыйцамі. Хаця французы трохі ведалі папольскую, але згаварыцца з студыйцамі, якія зналі добра толькі пан «хлопску», ім было цяжка.

Сёньня пана Вашамірскага адарвалі ад яго ўлюбёной працы ў студыі. Цівун нагу зламаў якраз у самы гарачы час працы на полі. Аканом падняў такі шум, што пан адлажыў студыю і ўзяўся за «гаспадарчу справу»—пакараць вінавайцу Сымона. Пан яшчэ ўдзень паслаў гандоў ва ўсю ваколіцу шукаць яго.

Пан цяпер абдумваў вельмі важную справу:

«Як пакарыць гэтага «хама»?»

У канцы вырашыў:

«Усыпаць добрых бізunoў і аддаць у салдаты!»

Пасля такога вырашэння думкі яго пакіраваліся, нібы хмары ветрам, у другі бок—да тэатру.

Ён толькі сягоныя заўважыў нешта вельмі цікае,—знаішоў, можна сказаць, скарб. Сярод балерын прыкметнай адну, што калі-б яе апрануць на французскі лад, дык мо цікавей была-б за францускіх паненак, з якімі ён там, у Парыжы, заляцаўся.

«І трэба-ж ведаць, каб у гэтых хамаў «беларусінаў» красуюць такія кветкі, як во' гэтая Марылька. Хіба што ня горшая правільнімі рысамі твару і лініямі цела за грэцкую статую Вэнэры. Дармо гэту самую Вэнэру ўсе народы лічаць за найвялікшы ідэал жаночага хараства. Нават сярод хамак ёсьць харашэйшыя».

Сьвежкі ў масыўных бронзавых кандэлябрах адкідавалі роўнае прыемнае съятло. Твар пана быў матаўбледны. Чорныя вочы блішчэлі квола, як-бы пад лёгкай павалокай туману. Ён неспакойна хрустаў тонкімі пальцамі. Задумёнасць зышла раптам з твару, усьмешка азарыла яго.

Сягоныня ён смачна ўшчыпнуў яе...

«Яно трохі вульгарна, але-ж яна не парыжанка—мая ўласная халопка. Хто з імі лічыцца! Ды гэта-ж быдла, а ня людзі»,—прыпомніў ён слова сваёй маці, якая цяпер жыве ў другім маентку.

Пан прыпомніў, як аднаго разу, калі яшчэ быў малым хлапцом, ехаў улетку з маткай у госьці. З імі былі лёкай і фурман. Пасярод дарогі, дзе лесу ня было, яго матцы трэба было зълезыць з фаэтону па сваіх патрэбах. Яму, Адасю, яна сказала адварнуцца, а фурмана і лёкая зусім не саромелася, як не саромелася сваіх коняй...

«На тое-ж, быдла!»

Потым, як вырас, маці дазволіла яму «дзеля здаўся» мець зносіны з дзяўчатаамі гэтага «быдла». Лепш, чым з парыжанкамі, ад якіх можа набыць паганую французскую хваробу.

Ён шчыра кіраваўся такімі довадамі маткі.

Хвараблівия ўздрыгі прамільгалі па твары пана.

Ён успомніў, што там, у студыі, застаўся драматург,—ксёндз Марцэвіч, настаўнік рыторыкі слуцкай гімназіі, якога спэцыяльна выпісаў для свайго тэатру.

Колькі гэты ксёндз сапсаваў паперы, пакуль адна з комэдый была прынята да пастаноўкі!

Ксёндз надта ўжо многа піша на рэлігійныя мотывы, што «вольнадумцу» пану прыелася. Трэба нешта даць съвецкае і вясёлае на парыскую манеру, каб можна было пасъмяцца шчырым здаровым съмехам!

Ксёндз тлумачыў яму, што ён, духоўнік, таксама вольнадумец, але для люду патрэбна рэлігія, каб не разгультаітися.

Цяпер гэты самы ксёндз псуе яму нэрвы, бо ласым вокам на ўсіх балерын паглядае.

Пану жыва ўявілася агідная фігура езуіта:

Высокі, трохі сутулы, съветла-шэрыя хітрыя вочы яго пастаянна ўсьміхаюцца. Заўсёды вочы як-бы кпіць з цябе, пранізываюць наскрась. З табою ба ўсім згодзен, але відаць, што ні з чым не згаджаецца, апроч грошай і кар'еры. А ў выпадку патрэбы, калі толькі ён можа мець ад гэтага карысьць, на агонь цябе ўзвядзе альбо нож у бок суне.

А «Езу-Марыя» з вуснаў яго ня зыходзіць. «Несіяспечны чалавек», падумаў пан, «прывязаўся да маіх дзяўчат і да маіх грошай. Ніяк цяпер не адважашся ад гэтага д'ябла ў чорнай сутане».

Ня скончыў пан Вашамірскі дадумадзіць да канца абытых, як адвязацца ад гэтага ксяндза, бо раптам пачаўся лёгкі стук у дзвіверы.

— Хто там? — крыкнуў пан.

— Яснавяльможны пане! — адклікнуўся ўслужлівы голас, — прывялі хлопа.

Пан вышаў у пярэдні пакой. Перад ім стаялі трох разгарачаныя гайдукі, яны трымалі Сымона з звязанымі вяроўкай рукамі за плечы.

Сымон быў бяз шапкі з скалмачанымі валасамі, у парванай вогратцы, з акрываўленым, апухлым тварам. Дзіка кідаў вочы на пана, як зацкаваны зывер.

Ня лепш выглядалі і панскія гайдуки. Відаць, ня лёгка ўдалося ім злавіць і прывесці сюды Сымона.

Ад ранейшай панской задумёнасьці і кволасці і съледу не засталося. Вочы былі страшныя ад вялікага гневу, падбародак завастрыўся, высунуўся наперад.

— Ну?—сказаў пан.

Сымон маўчаў.

— Цо?—крыкнуў пан.

Сымон не варухнуўся.

— Закатаваць галгана да поўсімерці і адправіць у салдаты!

Губы ў пана Вашамірскага дрыжэлі ад злосці.

Сымон толькі трохі пабляднеў. Яго постаць яшчэ больш выпрасталася ад захаванага гневу.

— Слухаю, яснавяльможны пане!—сказаў аканом.

Пан павярнуў было да дзівярэй пакою, а гайдуки штурханулі Сымона, каб вывесці на двор, але раптам пан крута адварнуўся назад, як-бы нешта ўспомініў.

— Пачакайце, пачакайце!—сказаў ён зьмененым тонам.

Людзі спыніліся і павярнулі Сымона тварам да пана.

— А ну, хаме,—сказаў пан яшчэ болей мяккім голосам,—пакажы, як ты спудзіў каня цівуна?

Сымон зьдзіўлена зірнуў на пана. Ён ня ведаў,—ці пан жартуе, ці ўсур'ёз гэтым зацікавіўся.

— Прэндзай, прэндзай!—казаў зусім супакоены пан.

Твар яго пасьпей ужо прыніць нормальны выгляд.

Ня гледзячы на тое паніжэнъне, якое перажываў Сымон, ня гледзячы на тое, што чакала яго на панскаяй стайні,—у яго сэрцы загаварыў артысты.

— Няхай яснавяльможны пане загадае развязаць мне рукі, а то не магу,—папрасіў ён.

— Развязаць!—загадаў пан.

Сымону развязалі руки. Ён выпрастаўся, прыгавіў далоні да губ, скіліўся напалову і пачаў.

Выцьцё ішло ціхае, ціхае, як-бы з далёкага лесу. Потым яно расло—жуласнае, страшнае, запоўніла гукамі ўвесь вялікі пакой, перакідвалася звонамі ад вакна да вакна, кашцілася па шыбінах. Здавалася, не адзін воўк вые, а іх тут цэлая ганьня галодных, худых зывяроў. Выцьцё пераліваецца на розныя лады.

Пан зажмурыў вочы.

Абрэзок дзіячых гадоў ажыў-уваскрас перад ім:

Вечар, марозлыі, калядны. На сіняваты сьнег падае водсвет месяца. На гурбах абапал дарогі мігацца іскры. Ён—малы яшчэ хлопчык. Едзе з нябожчыкам бацькам да маёнтку. Тройка імчыща. Бразгулькі зывініца. Па небе соваецца наперад круглы чырвоны месяц. Раптам коні пачалі хрapsці, стрыгчы вушамі—здалёку, з лясной далі, якая вызначалася ярка-сіняватай палосаю на сінежнай паляне, пачулася выцьцё ваўкоў... Яму, маленъкаму хлопчыку, зрабілася так страшна, што зуб аб зуб заляпаў. Бацька меў стрэльбу пры сабе. Выстраліў у бок лесу, у выцьцё, у сіня-сінежную ноч...

Коні так шыбка паймчалі, ажно сьнег закурэў вакол і белым пухам пыліў у вочы. Здавалася тады яму, маленъкаму хлопчыку, што ў паветры носіцца.

Сымон скончыў выцьцё і выпрастаўся.

Пан Вашамірскі ачнуўся, спрыяюча зірнуў на Сымона.

— Лоўка! А што яшчэ ўмееш?

— Усё ўмею, яснавяльможны пане...

— Ён умее съвістаць салаўём, гэты блазан, яснавяльможны пане!—дадаў аканом.

— Папрабуй!—загадаў пан.

Сымон зас্বістаў...

Пяшчотныя, зычныя трэлі салаўя запоўнілі пакой. Спачатку гукі былі рэдкія, нясьмелыя, потым пачалі гусьцець, перасыпаліся срыбрам, журчэлі ня-прытомна, горача, ажна кроў зайграла ў пана. Ён успомніў адну вясну... Яму было ўсяго шаснаццаць гадоў. Ён ужо любіў. На балі ў іх маёнтку была яна, панна Ядзя. Падобна да Джыаконды на малюнку Леонарда-да-Вінчы.

Съпяваў тады салоўка. Густы парк. Белая, як анёл, панна Ядзя мігацела між дрэвамі. Ён у жарт гнаўся за ёю, яна ўцякала. Потым...

Сымон змоўк.

— Брава, брава!—залискаў пан у далоні, як у пaryskim tэатры,—біс!

Слова «біс» ні для кога ня было зразумелым.

— А як-жа, яснавяльможны пане, акурат бес!—уставіў сваё вучонае слова аканом.

— Маўчи, галган!—крыкнуў пан.

— А ну, што яшчэ ўмееш?—пытаўся пан з захапленнем ды ласкай у вачох.

— Усё ўмею, яснавяльможны пане,—спакойна адказаў Сымон.

— Ён вельмі лоўка падрабляе галасы, яснавяльможны пане,—замармытаў палахліва аканом.

— А ну, падрабі мой голас!—казаў пан з усьмешкай.

Сымон скоса зірнуў на свайго заядлага ворага гайдука Макара, крыкнуў панскім голасам, зрабіў панскі гэст і паказаў на Макара:

— Усыпаць тэму галгану дваццаць бізunoў, але гарачых, каб аж іскры ляцелі!

— Го-го-го!—зарагатаў пан,—го-го-го!—і браўся за бокі.

Рогат—нэрвовы, гістэрычны трос яго, да сълёз мучыў.

— Го-го-го!—сыпаў ён шчырым съмехам ва ўсе бакі.

— Го-го-го!—паўтарылі за ім услужлівы аканом і гайдуки.

Толькі Макару было не да съмеху. Ён маўчаў, як вады ў рот набраўшы.

— Пане эканоме,—з урачыстасцю сказаў пан Ва shamірскі,—зараз-жа няхай Сымон памыеща, выдаць яму вонратку і адправіць у студыю! А таму галгану (пан паказаў рукой на Макара) усыпаць дваццаць бізunoў!

— Слухаюся, яснавяльможны пане,—сказаў аканом і нізка пакланіўся.

V

Надышла восень.

Поле зрабілася шэрае, нуднае. Паветра глушылі вароны. Панскі парк азалаціўся. Каменныя львы на тэрасе, нібы сфіксы, глядзелі ў неба, дзе хмары розных калёраў, розных выглядаў шпарка насліся, нібы хтосьці съцёбаў іх пугай. Некаторыя хмары былі подобны да сівых асілкаў, калматых, доўгабародых, якія ішли вялікай процэсіяй у вандроўку. Іншыя напаміналі стада аграмадных белых сланёў з адрезанымі хобатамі. А месцамі яны выглядалі вялізным выраем нязнаных вялічэзных птухаў. Пад імі на розныя галасы выў вецер. Насіўся, як вар'ят, па парку. Выскачыць на волю ў чистае поле, схваціць з парку цэлую кучу

жоўтых лісъцяў, падкіне іх уверх, рассыпле па бакох
дажджом залатых дукатаў, зноў зьбярэ ў кучу, яшчэ
вышэй падкіне, пакруціць іх на адным месцы, нібы
густую саранчу, і панісе далей—у лес...

Каменныя львы драмалі. Застыглай ўсьмешка ня
зыходзіла з іх белых вачэй. Праз вытарашчаныя
клыкі сьвісьцеў вечер. Эдавалася, што кіпцюры на
лапах львоў во-во распусьцяцца, што львы зараз вы-
прастаюцца, вочы бліснуць празрыстым золатам,
ляпы разъязвяцца шырэй, стуль задыміць пара, львы
скокнуть праз парк і пусьцяцца ў поле з рыканьнем.

Часта хлюпаў дождж. Яго ценкія ніткі цятнуліся
ад хмар да самай зямлі, упіваліся ў глебу, як п'яўкі.
Ад палёў пахла сувежасцю і аддавала няпрытулам.

Часам даждж імжыў—дробненькі, нібы машкара,
ледзь прыкметны, вільготным пылам лез пад каўнер.
Съляпіў вочы. Съцёбаў па твары. Калоў съцюдзёнімі
нявідочнымі шпількамі.

Зямля вохкала пад нагамі, стагнала, бухла. У ка-
ляінах стаяла вада чорная, бы дзёгаць.

А па начох дзікія гусі крычалі. Квола і трывожна
стагналі яны, носячыся нізка над зямлём навызнача-
нымі съязжынамі, тулячыся, як зладзейкі, да змроку.
Гусі шасталі крыльлем, нібы панны шаўковымі вонрат-
камі.

Сымон мала цікавіўся ўсім гэтым. Ён ня меў часу.
Ён «працаваў» у студыі, не зварачаючы ўвагі на тое,
што яго ахрысыці новым іменем: «Салавей».

Са студыі не выпускалі нікуды. Трымалі, як у ва-
строзе. Восень глядзела бяльмістым вокам толькі праз
вокны.

Трэба было съпяшыць, каб да каляд падрыхтаваць
прадстаўленыне.

Адукацыя вялася пад бізунамі. Студыйцы вельмі
памізарнелі за апошні час.

Да гэтага часу пан Вашамірскі пасьпеў прыстасаваць для «свайго здароўя» ўсіх дзяўчата студыі.

Да кожнай ён падыходзіў, захапляючыся яе красою, пакуль гэта «быдла» яму не апрыкрыла.

Пасьля гэтага ён знаходзіўся пад уладаю аднаго толькі мастацтва, чыстага, як неба ў маі, узынёслага, як вясновы вецер, нявіннага, як дзіцё, вечна-маладога, як сама прырода.

Дзеля ўсяго гэтага—упэўніўся пан Вашамірскі—трэба, каб выяўнікі мастацтва, вялі «строгае і чыстае жывіццё».

Ен сачыў за бытам сваіх актораў з фанатызмам манаха. Каб хлопцы з дзяўчатарамі шашняў не вялі, каб не псовалі гэтым яго панскага эстэтычнага пачуцця, каб не апаганілі съвяты ахвярнік мастацтва...

Галоўным чынам пан паглядаў за французскімі пэдагогамі і яшчэ болей за езуітам-драматургам.

У тых былі свае ўласныя погляды на мастацтва і на яго выяўнікоў...

Адукацыя Сымона пакуль што была лёгкая. У вялікія акторы ён тымчасам не назначаўся. Пакуль што яго роля выяўлялася ў тым, каб на панскіх балах сппіваць салаўём.

Гэты орыгінальны нумар пану вельмі спадабаўся. Пан на яго пакладаў вялікія надзеі. А пасьля каляд за адукацыю Сымона прыдзеца прыніцца болей рунна.

Каб выхаваньне ішло пасьпешна і правільна, панскі бізун ляскаў па съпінах актораў у час рэпэтыцый па некалькі разоў на дзень.

Пан пераменчыва-пэрыодычна лічыў вышэй за іншыя формы мастацтва то музыку, то драму, а то балет, і ў сувязі з гэтым тэй частцы яго студыі ад яго болей іншых пападалася бізуной.

Галоўным чынам, студыйцы цярпелі за кепскую вымову польскіх слоў; тут ужо сам ксёндз Марцэвіч—драматург—падбухторваў пана.

— Гэта быдла зусім ня роджана да таго, каб нашу прыгожую, далікатную мову са сцэны ілюстраваць.

Яго съветла-шэрыя вочы кідалі маланкі «справядлівага гневу», і ён хітра паглядаў у твар пана Вашамірскага: якое гэта на яго зробіць уражанье.

— Ці-ж хамула, чорная косьць, можа быць здольным перадаваць музыку нашай мовы? Ганьба, ясна-вільможны пане, ганьба! Каб такі эстэт, як пан Вашамірскі, праз пальцы на гэта глядзеў!

Пачыналася катаванье за кепскую вымову польскіх слоў.

Гэта рабілася па ўказанні езуіта, які ўзяўся адукоўваць студыйцаў у музычным вымаўленні польскіх слоў.

Пападалася болей усяго дзяўчатам.

Экзэкуцыя над імі адбывалася ў спэцыяльным пакой ў яго, ксяндза, прысутнасьці. Паводле яго рэцепту, катавалі іх бярозавымі дубцамі па голым целе.

Спачатку катаванье ксёндз рабіў набожныя вочы, гаварыў цэлыя казаныні аб пакутах пана Язуса і наогул аб пакутах цела, якія даюць асалоду душы. Чытаў урыўкі з эвангельля.

З кожным стогнам ахвяры, з кожным крыкам распачы, з кожным уздрыгам голага жаночага цела пад съістам бярозавага дубца съветла-шэрыя вочы ксяндза наліваліся ўсё болей дзікім блескам. Твар яго бляднеў, потым вочы ў яго салавелі. Пачынаў хрыпла і быстра сапсьці. На губах выступала pena...

Білі ахвяру да тых пор, пакуль ксёндз не даходзіў да поўнага «боскага экстазу», пакуль ня скажа хрыпальным голасам: «гэдзе».

Як звар'яцелыя хадзілі студыйцы з кута ў кут па пакоі ў спэцыяльным памяшканыні студы і шапталіпольскія слова:

— Нех бендзе, нех бендзе, нех бендзе, нех бендзе.

— Я естэм, я естэм, я естэм, я естэм.

— Пан буг, пан буг, пан буг, пан буг.

— Круль, круль, круль, круль.

— Ржэч посполіта, ржэч посполіта, ржэч посполіта.

Так, нібы ў доме вар'ятаў, чуваць былі шэпты і мармытаныні студыйцаў.

З пакою оркестры раздаваліся свае гукі, часам, адрывістыя, працяглыя.

Рэжысэр меў шмат клапот пры апрацоўцы тэхнікі ігры. Ад біцьца за кепскую міміку, твары ў актораў былі набухшыя, як порхаўкі.

— Да пастаноўкі зыйдзе,—тлумачыў рэжысэр.—Пакуль што вучыцца трэба, а бяз біцьца якое можа быць навучаныне.

Ня менш было і балерынам.

Адзін Сымон хадзіў па пакоях ды толькі пасвістваў салаём на ўсе лады. Ім усе былі задаволены.

Да пастаноўкі рыхтаваліся тры нумары:

1) «Прыход волхваў у съятую пячэр»—містэрыя.

2) «Комэдыя», у якой галоўнымі героямі: селянін, жыць, чорт, тры браты, пакутнік і іншыя.

3) «Усход сонца»—балет.

Ксёндз Марцэвіч вельмі старанна глядзеў за падрыхтоўкай містэрыі.

Младзенца Язуса іграў трохгадовы хлопчык, сын аканома. Мужыцкаму сыну такой «съятой» ролі іграць не далі.

Рознымі цацкамі і цукеркамі ўдалося прывучыць дзіцё паляжаць голым у бутафорскіх ясьлях, якія стаялі ў спэцыяльным пакоі. «Матку боску» іграва сямая прыгожая дзяўчына. Волхвы кожны раз пры-

чэплівалі белыя бароды і былі гэтым вельмі здáвлены, хоць лупцоўкі мелі часта за малейшую неакуратнасць. Ролі вывучылі напамяць.

Але спакайней за ўсіх сябе адчуваў осьлік, які абавязкова прысутнічаў на кожнай рэпэтыцы.

З ім і рэжысэр меў мала клопату. Яго ніхто ня біў, ня лаяў за кепскую вымову польскай мовы.

Праўда, ксёндз Марцэвіч у сваёй інсцэнізацыі гэтага эпізоду «святога тэстамэнту» надаў і съвятому боскаму осьліку дар слова, улажыўшы ў яго вусны хвалу «сыну божаму» ў лацінскім вершы. Але пан Вашамірскі пры разглядзе гэтай містэрый высьмеяў аўтара за такую ненатуральнасць.

— Чаму ненатуральнасць? — пакрыўдзіўся езуіт, — а ў Валаама асёл гаварыў? Пэўна і ў пана Ізуса гаварыў! — кончыў ён з набожным агнём у вачох.

— Аб тым, што асёл Валаама гаварыў, у бібліі сказана, — казаў на гэта пан Вашамірскі, — а аб Хрыстусовым асьлі ў эвангельлі нічога не напісаны.

— Аб гэтым і пісаць ня трэба, — гарачыўся ксёндз, — аб гэтым і так кожны можа разумець! І так ясна!

— Як-жа гэта можа быць, каб асёл «сына божага» не гаварыў?! — дзівіўся ксёндз і разьвёў рукамі ў бок пустой сцяны, нібы ў яе пытаючыся.

Пан Вашамірскі, аднак, паставіў на сваім. Чырвоным атрамантам выкасаваў монолёг асла.

Асёл быў зроблены бутафорскі.

Ксёндз доўга аб гэтым шкадаваў. Ён меркаваў да гэтай ролі комбінацыю з двух чалавек, якія ў масцы асла пад хітра сыштай з матэрый фігурай асла будуць стаяць сагнушыся. Адзін з іх будзе казаць лацінскі асьліны верш, у якім усхватіць «сына божага», а другі загікае паасьлінаму і будзе круціць хвастом.

— Але што-ж, воля пана!

На дрыўлянага асла садзілі часта «пана Язуса»—
трокгадовага хлопчыка, які пры гэтым вельмі съмя-
яўся.

Вочкі яго звязлі радасцю і гордасцю, калі волхвы
сівабародыя кланяліся яму ў ногі з набожнай паша-
най.

З «комэдыі» Сымон ведаў напамяць усе ролі, але
«Салаўя» на гэта не турбавалі.

— Няхай прыглądaецца,—гаварыў рэжысэр.

Балетмэйстар сфантазыраваў «усход сонца» вельмі
пышна і зграбна. Балерыны вынасаблялі сабою сонца,
месяц і зоркі.

Навезылі з гораду шмат розных дарагіх матэрый
на сцэнічныя вопраткі. Тут яшчэ патрэбны былі
краўцы, маляр-дэкоратар і іншыя майстры.

Ад клопатаў галава кружылася ў пана Вашамірскага.
Нават ва съне бачыў свой тэатр.

На розныя такія дадаткі для тэатру пан спусціў
адзін з сваіх маёнткаў, які яму чамусці ніякага пры-
бытку не даваў. Адкупіў аканом таго-ж самага маёнтку.

Праўда, суседзі-паны шанталі пану Вашамірскому
на вуха, што аканом купіў маёнтак за гроши, пакра-
дзеныя з гэтага-ж маёнтку, але пану Вашамірскому
часу ня было займацца такім будзённымі справамі.

Тэатр засланіў перад ім усё на съвеце.

Часам і яда яму ў горла ня лезла. Жартачкі—такі
апякун мастацтва. Аб ім слава пусыць пагалоскі
аж да Варшавы... Парыскім прыяцелям ён таксама
аб гэтым пісаў. Яны надзвіцца ня могуць яго дзеяль-
насці, яго генію.

Усім сваім артыстым ён сам прыдумваў новыя
імёны: Аўрора, Вэнера, Аполён, Фэб і іншыя.

Самашка наука да востан
Балерын назваў па парадку імёнамі ўсіх дзевяці муз.

У памяшканьні студыі ім было забаронена ўжываць свае ўласныя імёны. За гэта строга каралі.

Шмат панская бярозавай кашы зъелі яны, пакуль навучыліся выгаварваць гэтых словы, пакуль запамятаўвалі іх, бо кожнаму трэба было ведаць імёны ўсіх сваіх таварышоў па студыі.

Гэта для сялянскіх дзяўчат і хлапцоў справа была нялёгкая.

Аднятыя ад бацькоў, ад ранейшага быту, уцягнутыя ў новыя жыцьцё, нязвыклае для іх, нададзеная новыя імёны, чистая вонратка, лепшая, чым у хаце, яда, адарванасць ад сялянскай фізычнай працы,—усё гэта перарабіла іх, кінула ў нейкі фантастычны вір.

Да гэтага яшчэ кожны з іх у сваіх ролях павінен быў выасабляць зусім іншых людзей, ператварацца ў іх. Французы-пэдагогі чыталі ім аб гэтым вельмі красамоўную лекцыю, якія пан сам тлумачыў ім слова ў слова, захапляючыся і захлобваючыся сваім уласным голосам.

Яны, простыя дзеци вёскі, зразумелі з усяго гэтага птае прац дзесятаяе. У іх галовах круціўся і мігацеў такі дзікі каламбур, ажна ім усім здавалася, што знаходзяцца ў нейкім дзівосным і страшным съне.

У страшным дзеля того, што ўсё гэта ўбівалася ім у галовы бізунамі. Бадай кожны з іх рад быў бы вырвавацца з гэтага пекла, каб вярнуцца да свайго рачнага ладу жыцьця...

Яны выглядалі цяпер, нібы істоты іншай плянэты.
•Самі сябе не пазнавалі.

Дзеля того, каб ачысьціца ад «хамства», ад «мужычых» харектараў сваіх, каб выкшталцаваць сябе, як артыстых, да таго, каб усё вакольнае, людзей роз-

нага рангу, стану і харктару мець здольнасьць адлюстроўваць у сваёй ігры, перавысабляць сябе ў зусім новыя істоты,—французскія пэдагогі шмат гаварылі ім аб тым, каб пачалі думаць пановаму.

— Выкіньце з сябе, як бульбу з мяшка, усё мужычае, простае і думайце, што вы новыя, іншыя людзі. Вы ня тыя, якімі былі раней!—паўтаралі ім частва французскія пэдагогі.

— А самае лепшае ў такіх выпадках, калі нешта мужычае, простае лезе ў мазгі,—старацца зусім нічога ня думаць...

Ад такіх «лекцый» вочы на лоб вылазілі ў студый-цаў. Як наўмысьльне ў галаву лезьлі думкі аб сваіх.

Чым болей студыйцы ня мелі магчымасці бачыцца з сваімі, тым болей яны аб іх думалі.

Езуіт Марцэвіч і тут знайшоў спосаб контролю над студыйцамі.

Уночы, у час сну, ён хадзіў ціханька па іхніх спальніх і прыслухоўваўся, аб чым праз сон яны гаворадзя.

Ад такога дзівацкага і нязвычайнага жыцьця нэрвы ва ўсіх былі вельмі расцягнуты і напруджаны. Яны, мабыць, бачылі страшныя сны, і вельмі часта дзікія крыкі вырываўся з іх грудзей, яны часта ўздрыгвалі, як у нейкай трасцы.

Часам хтось прасьнецца з дзікімі крывей налітымі вачыма, нічога перад сабою ня бачыць, а паўтарае сваю ролю.

Такія праявіны ксяндзу вельмі падабаліся: доказ таму, што студыйцы пранікаліся новым.

Але здаралася часам яму падслухаць у «хамаў» гутарку з бацькамі праз сон, ці так слова аб хатніх, мужычых справах.

Вінавайцы назаўтра атрымлівалі сваю кару.

* * *

Салавей, як цяпер усе называлі Сымона, знаходзіўся пры мякчэйшых варунках. Ён павінен быў пану сипяваць салаўём, калі таму ўздумаеща і, пакуль што, апрач агульнага рэжыму ў студыі, ніякіх уздыкаў ня меў.

Яго ні разу яшчэ не пакаралі.

Але ад гэтага Салаўю ня было лягчэй. Ён сумаваў па сваёй Зосьцы... Ён ніяк ня мог аб ёй ня думашы... Хаця шчыра стараўся выбіць з галавы гэтыя думкі.

Чым болей стараўся, тым болей Зоська, як наўмысльне, лезла ў галаву.

Яе постаць ён бадай пастаянна бачыў перад сабою.

Галоўка якой-колечы дзяўчыны пакажацца перад ім з валасамі або вачыма падобнымі да Зоські—ён абыў успомніць.

Голос падобны, съмех, песня—яна перад ім уваскрасыне ў выабражэнні.

Пойдзе на гулянку з таварышамі, пад наглядам настаянікаў,—думае абыў.

Калі трапіць на якую місціну, дзе раней, часам выпадкова, Зоську сустракаў—нешта кальне ў сэрцы.

Надвор'е, падобнае да таго, у якое ён з Зоськай гуляў,—выклікае перад ім яе вобраз.

Малейшы намёк, ледзь прыкметнае падабенства вондратак, тканіны да тых, што бачыў у Зоські,—і яна зъяўлялася перад ім ва ўсёй прываблівай для яго красе.

Гэта яго вельмі мучыла. Колькі ён ні змагаўся сам з сабою—нічога не памагала. Бачыцца з ёю ён ня меў ніякай магчымасці. Гэта стала для яго недасяжнай марай.

А тэатральныя клопаты ў маёнтку ўсё павялічваліся, згушчалі атмосферу вакол. Усе дваровыя былі вельмі ўзбуджаны і зацікаўлены. У ваколічных маёнтках ужо рыхтаваліся да зімовага балю ў пана Вашамірскага, хаця пасля замарозкаў выпаў толькі першы сънег.

Сънег быў яшчэ няглыбокі, але панскі парк павялеў ужо. Лісьця даўно абсыпаліся з дрэў, і праз сеткі галін відаць была даль, яркая, сіня-блакітная, нібы на паперы намаляваная.

Каменныя львы з гладкай плошчы тэррасы паглядалі ў абсынжаныя бязбрэжніцы мёртвымі задумёнымі вачыма.

VI

Што гэта?

Лябяжы пух расьсекаўся па зямлі?

Дзіва-дзіўнае з бялюткай белі расьцілалася пярынамі па шырокім полі?

Хвоі белым цвветам цвітуць?

Гэта сънег—чысты, як белае воблака—апусьціўся на нямыя абшары; спачывае, нібы вялізнае стада белых гусей.

Рэчка абцягнута плевай-лёдам, як застыглым жывым серабром. Яна дрэмле паміж абрывістых стромкіх берагоў, нібы ў выгаблеванай з сыру аправе. Бліскучая вада не адбівае ў сабе неба з хмаркамі і дзівююх хатак, якія прытуліліся да самага берагу. У рэчцы съвет ня люстрыца, перавернуты галавой уніз.

Як дзіве старыя гаспадыні ў белых хустках, стаяць адна супроць аднай дзіве хаткі; яны падобны адна на адну; як дзіве сястры, як спарышы. Дзіверы хатак, замурзаныя, пльна сочачь адна за аднай. Можна

падумаць, што тут толькі адна хатка, а супроць яе
пастаўлена вялізнае люстэрка, у якім яе відаць усю—
ад шурпатай саламянай страхі да абтрушанай сънегам
призыбы.

Сонечны дзень.

— Кт-кт-кт-кт!—чуваць з аднай хаткі.

— Кдах-кдах-кдах-кдах!—адказвае нехта з сусед-
ний хаткі.

Дзьве руکі адчыняюць двое дзьвярэй.

З аднай хаткі выскаквае стройны статны певень.

З другой—высоўваецца плаўна, як пава, павольная
і паважная курыца.

Як старыя знаёмыя, яны вітаюцца і падыходзяць
бліжэй да рэчкі.

Певень ганаровы, надзымуты, як кароль, ірвануў
уверх чырвона-крыдавы грэбень, распусціў веерам
залацісты хвост і сунуў уздоўж берагу.

Курыца ідзе за ім сълемад з апушчанай галоўкай,
нібы вінаватая, грэшная і сарамяжлівая.

Певень мае чым гардзіцца і ганарыцца: пер'і адлі-
ваюцца ў розныя колеры—на крыльях агніцьветныя
кружалкі, на шыі і грудзёх мігацицца цёмна-сіні пан-
цыр, сталёвая дзюба моцная, як дзіда, ногі апранутыя
ў залатыя нагавіцы, хвост—вязка брыльлянціс-
тых абручоў.

Курыца апранута папростаму, паҳатняму—у пярэс-
тую цнатлівую спадніцу ў белых гарошках.

— Кт-кт-кт-кт!—чуваць грозныя ноткі гаспадара-
пэўня.

— Кдах-кдах-кдах-кдах!—апраўдаецца курыца.

Пачынаецца інтymная гутарка-бяседа съвяточнай
парачкі. Гутарка лълецца на розныя лады і галасы.
Ад гучнага гоману яна пераходзіць у кволы таемны
шэпт.

Пераплятающца цвёрдая з мяккімі слоўцамі, гнеўная з запалоханымі ноткамі зълівающца ў адно.

— Кт-кт-кт...

— Кдах-кдах-кдах...

Курыца ў гультаевай млявасьці садзіцца на пульхны сънег і змаўкае. Певень круціцца вакол яе карагодам, апускае крыльлі, нібы крадучыся, ідзе бліжэй да сваёй гаспадынькі і сыпле ва ўсе бакі салодкім дробным басавым квахтаньнем... Раптам вясёлы рогат раздаецца з адчыненых дзъярэй абедзьвюх хатак, рогат-съмех кідаецца адзін на адзін у шчырай гучнасці.

Паказывающца два твары—адзін круглы, поўны, ма-сянжовы, з маленькімі ўёмна-сінімі зажмуранымі вачыма, з съветла-русай рэдкай бародкай; другі—абросшы ўёмнасівай густой барадой да самых вачэй, якія блішчаць з цыганскай хітрыкай.

Гэта—два суседзі, два рыбакі, Міхалка і Мэр.

— Дзень добры!

— Дзень добры!

— Што скажаш, Міхалка, на маю курыцу?

— Што скажаш, Мэр на майго пеўня?

— Твой певень не на жарт прыстаў да маёй курыцы.

— Чаго добраага, яйкі трэфныя будуць, есьці не захочаш.

— Ну, ну, не жартуй!

* * *

Міхалка і Мэр—два рыбакі. Шмат гадоў яны тут жывуць разам. Міхалка ловіць рыбу, частку аддае ў двор, за што пан яго вызывае ад прыгоннай работы, а частку бярэ ў яго Мэр і прадае ў блізкім мястэчку. З гэтага яны жывуць. Адзіната зблізіла іх жыцьцё-быцьцё, ня гледзячы на тое, што адзін «гой», а другі

«жыд». Яны зблізліся да таго, што часам самі забываюць хто яны, не памятаюць, што ёсьць і «гой» і «жыды». Але як пачуюць, што між імі нібы няма ніякай розніцы, што яны толькі «людзі», тады абодва палохаюцца...

Мэер упадае ў задумёнасьць і пачынае перабіраць пальцамі густую бараду.

Міхалка цярэбіць патыліцу і шчыра непакоіцца.

«Трэба, каб была між намі нейкая розніца»,—думае Мэер.

«Гэта-ж я ледзь не забыў, што я хрысьцянін, а ён нехрысьць», думае Міхалка.

Так мільгне ў іх думка ў часе будзённай працы, блісце на адзін міг і гасьне, як лучына. Час, каб падумаць і падбачыць аб гэтым, у іх толькі ў съвяточныя дні—у суботу і нядзелю. Гэтыя два дні яны прымушаны абодва съвяткаваць. У суботу Мэер шабасуе, і Міхалка без яго, як бяз рукі. У нядзелю Міхалка нядзеліцца, і Мэеру няма чаго рабіць. Вось у гэтыя дні яны і пачынаюць паказваць адзін аднаму, хто чым пахне.

«Трасца Мэеру ў бок!» думае Міхалка, «ліха жыду гэтаму!»—і пачынае ў суботу перад самым вакном Мэера працаваць сякерай, майстраваць. Ці работа патрэбная, ці не—яму ўсё роўна: трэба толькі рабіць садом перад «жыдоўскай» хатай, каб паказаць розніцу між ім і Мэерам, каб апаганіць яму шабас.

Мэер моліцца богу, адварочваецца да съцяны, затыкае вуши, каб не атрапіць свой шабасовы слух стукатам-грукатам «паганага» Міхалкі, і ў душы радуецца тэй помсце, якая чакае заўтра «гоя»...

А Міхалка не адстае—стучыць сякерай і крычыць:

— Мэер! Я буду сякерай біць калоду, а ты прыкожным стуку крыкні «гэ-эх!» Гэта і ў шабас можна!

У нядзелю Мэер «зьдзекуецца» над Mіхалкай. Усю сваю хатнюю працу ён адкладае на гэты дзень. Ля самых дзывярэй Mіхалкі капае нешта лапатай, калкі забівае і гручыць на ўсю ваколіцу.

— Mіхалка! Кажы «гэ-эх!» — крычыць Мэер і съмлещца, чуючы зласцілівия лаянкі Mіхалкі, які ляжыць на печы і «папанску» ўпраецца босымі нагамі ў закураную бэльку.

Гэтак ідзе ў іх час ужо шмат гадоў.

Калі іхня дзеци, гуляючы разам, зусім аб «розыніцы» забываюць, дык бацькі сваімі пастаяннымі съвяточнымі жартамі напамінаюць і ім аб гэтым. Тады дзеци пачынаюць гуляць у «гоя» і «жыда». Гулянкі і забавы канчаюцца часта надзвычайна сумна.

Мэндэлька, старши хлопчык Мэера, з плачам бяжыць да бацькі і скардзіцца:

— Тата! Юрка даў мне трэфнай лыжкай па носе...

А Юрка, Mіхалкаў сынок, таксама адплату мае за гэта. І ён плача перад сваім бацькам:

— Татачка! Мэндаль мазануў мне жыдоўскімі цыцяляямі па губо...

Бацькі заводзяць аб гэтым сур'ёзную гутарку, касурацца пяць хвілін адзін на аднаго. Але гэта злосць—штучная, робленая.

Кожны з іх рад у душы, што і дзеци «розыніцу» адчуваюць.

«Так і павінна быць!» — думае кожны.

Кожны з іх уяўляе, што каб было іначай, каб ня было «розыніцы», дык мо' съвет перавярнуцца...

* * *

Певені і курыца лагодна спацыруюць калі хат, капаюцца ў сънезе, ціха балбочуць між сабой на не-зразумелай мове. Судзедзі, Мэер і Mіхалка, таксама гутараць. Рантам яны пачынаюць прыслухоўвацца,

наставіўшы вуши ў бок лесу, куды вядзе съдэжка да маёнтку пана Башамірскага.

— Мне здаецца, што конскі тупат чуваць,—кажа Міхалка.

— І мне здаецца,—згаджаецца Мэр.

Абодва яны навастрылі слух. У гэта глухое месца рэдка хто паказваўся.

Вось з лесу замільгала нешта чорнае. Чалавек вярхом на кані з кожнай хвілінай усё болей вырастаў. Ен ехаў па полі якраз сюды, да гэтых хатак. За ім гналася троє паляўнічых сабак.

— Дваровы!—казаў Міхалка.

— А як-же! Відаць, ад пана нехта,—зъдзіўся Мэр.

Сабакі пусьціліся наперад і з гучным брэхам накінуліся на пеўня і курыцу. Тыя ледзь выратаваліся ад іх, ускочыўшы на плот, а адтуль—на нізкі дах Міхалкавай хаты.

Чалавек на кані засопся ад хуткай язды, расчырвазнёўся і ледзь спыніў разгарачанага каня.

Міхалка і Мэр пакланіліся панскому ганцу.

— З чым бог нясе?—запытаўся Міхалка.

— Пан загадаў на гэты тыдзень усю рыбу прынесці ў двор!—казаў панскі ганец.

— Ды-я і лавіць гэтымі днямі ня думаю,—захітраў Міхалка.

— Ну, ня хітры, ліха табе!—строга сказаў панскі ганец,—пан цябе, хамулу, за кудлы павесіць, калі не паслухаеш. У пана вялікі баль на тым тыдні!

— Добра!—хмура сказаў Міхалка.

Мэр палез пальцамі ў бараду, пачаў круціць власы ў пярсыцэнкі, як-бы забаўляўся імі, захващую канец іх сабе ў рот і пачаў злосна кусаць, нібы барада ва ўсім вінавата.

Панскі ганец зноў съцебануў каня па бакох і панёсся назад у бок лесу. За ім пусьціся ў перагонку і сабакі...

З кожнай хвілінай ганец аддаляўся ад хатак, драбней на сънечным полі, пакуль схаваўся ў лесе.

— Згарыць няхай пан з усімі паняннятамі! — кэзаў Міхалка ад усяго сэрца.

— Ліха няхай яго забярэ! — адгукнуўся і Мэер.

Яны абодва азірнуліся ва ўсе бакі — можа хто падслухаў іхня словы...

Адна сънежная бель мітусілася ў вачох.

— Цьфу! — плюнаў Міхалка.

— Цьфу! — нібы водгалас пачуўся шчыры плявок Мэера.

VII

Старая пані Вашамірская, маці маладога паніча, ужо некалькі год жыве асобна ў другім маёнтку нябожчыка мужа. Яна вельмі добрая — і ня хоча сыну перашкаджаць. Таксама яна ня хоча, каб сын перашкаджаў і ёй. Яна да таго добрая, што надзвінца ня можа сваёй дабраце і надзвычайнай дабрачыннасцю. Шмат з суседніх паняў і паноў ёй аб гэтым гаворатць, хваляць яе.

Але ці людзі разумеюць яе так, як яна сама сябе разумее? Ці людзі могуць ацаніць усю яе дабрату, яе бязъмерна чулае, надзвычайна кволае сэрца?

Не! Ніхто, толькі яна сама сябе можа ацаніць. Яна і панбуг! Для сябе пані жыць ня хоча і ня можа — жыве для іншых. Аднак, дзеля таго, што людзі яе не разумеюць і, наогул, людзі — стварэнні грэшныя, недастойныя яе ўвагі і дабраты, яна ўсю свою дабрату і клопаты аддае ня ім. Яна вельмі любіць катоў. Калісьці, пры мужу, яна любіла сабак. Але што-ж!

людзі памыляюцца—памылілася тады і яна. Цяпёр
пані спрэвіла памылку—і замяніла сабак на катоў,
Бог накіраваў яе на святы шлях.

Котка—вельмі прыгожае, лагоднае і далікатнае
стварэнне. Котка больш шляхотная за сабаку.

З вялікай шчырасцю і гарачнасцю старая пані
Вашамірская палюбіла катоў. Каля сваёй спальні яна
мае два пакоі для катоў. У адным пакоі—здаровыя,
у другім—хворыя. Пры катох ёсьць лекар, кухарка
і некалькі нянек. Кожная котка мае аксамітную паду-
шачку, коўдрачку, пасыль і наогул поўны гардэ-
роб. Пад наглядам пані варыцца для іх яда. Яна сама
назначае дыэту для хворых, ведаючы густ і капрызы
кожнай паасобку. Сама купае іх, мые дарагі мылам
і абрывігае загранічнай парфумай. Сама ўбірае катоў
у стужкі, тримае іх на каленях і каля хворых часам
сядзіць цэлымі начамі. Аднаго разу, як здохла такая
котка, дык пані выклікала ксяндза (пані ўпэўнена, што
катаў—каталіцкай веры), наладзіла пышнае пахаваньне
у садзе і цэлы месяц хадзіла ў жалобе. Яна ажна па-
мізарнела за гэты час, пасівела. Лекару ўсыпалі тады
бізуноў за тое, што не дагледзеў, а нянька засталася
без касы—пані загадала здрэзаць. Пані—строгая і
добрая—нікому ня дасыць пакрыўдзіць сваіх котак...

Пані мае затое і ўщеху вялікую.

Катаў таксама яе любяць. Сьпяць з ёю, ходзяць за
ею цэлым стадам, лезуць ёй на калені, калі па імені
пакліча. Яны не такія няудзячныя, як людзі. І пані
Вашамірская мае ад іх заслужоную духоўную нага-
роду.

Яна мае вялікую цягу ня толькі да катоў свайго
пансыёну, але наогул да катоў. Часам гатова пала-
шчыць і мужыцкага ката. Яна яшчэ болей шкадуе
такога ката: далікатная, шляхоцкая істота, а ў хаму-
лы-мужыка мышэй ловіць, у няволі знаходзіцца...

Пані нават думас забараніць сваім прыгоныкам трывамаць катоў.

Яе захапленыне катамі пераходзіць усялякія межы ды іначай быць ня можа, іначай пані была-б недастойна іх. Яна да таго глыбока пранікнута кашачай псыхікай, іхнімі пачуцьцямі, што адчувае вялікую натхнёнасць у часы кашачых концэртаў на даху вясной. Грубыя людзі не разумеюць хараства іхняга няўканья, вуши свае недастойныя затыкаюць. А пані ўсім імпэтам далікатнай, чулай душы ўпіваецца ў гэту музыку. Наслухаўшыся да хмельнай асалоды гэтай цуднай сымфоніі, пані Вашамірская ўспамінае сваю моладасць, сваё каханье... Успаміны паўстаюць перад ёю жыва, як стада жывых рухавых катоў. Аглядае сябе—яна яшчэ цяпер, маючи пядзесят гадоў, досьць цікавая, стройная, вёрткая, нібы ёй дваццаць гадоў.

Вочы пані Вашамірскай як-бы съвежым сокам моладасці наліваюцца, блішчаць. Кволым, салодкім гласам яна крычыць:

— Янэк!

У гэтым слове чуваецца і грознасць уладарніцы, і ласкавы стогн чулай і добрай кабеты...

Малады, прыгожы, выфранчаны Янэк, лёкай пані, іячутнымі крокамі зьяўляецца перад ёю, нібы з-пад зямлі вырастает.

— Што, яснавяльможная пані?

Голос Янэка паслухмяны, шапятлівы.

— Пойдзем да маёй усыпальні! Пяткі мне пацярэбіш...—кажа пані Вашамірская, апалаючы лёкай натхнёнымі вачымі.

Вясенняя няўканье катоў пранікае шляхотную душу пані Вашамірской да самых пятак...

* * *

Пані аднаго разу зацікавілася Салаўём свайго сына,
маладога Адася, і захацела паслухаць яго—надта
ужо яго хвалаць. Ці-ж нейкі Салавей сапраўды ціка-
вішы за яе катоў?

Гэтае пытаныне яе вельмі цікавіла.

Адась абяцаўся ёй прывезьці Салаўя.

Сягоньня яна іх чакае: Адася, Салаўя і ксяндза
Марцэвіч, які кожны месяц прыяжджае сюды спавя-
даць паню.

За месяц у старой пані Вашамірскай набіраецца
цэлы жмут грахоў. Кожны месяц пані аддае грахі свае
ксяндзу, не задумваючыся над тым, куды ён іх дзяле,—
на тое ён духоўнік. Мо' ён папе рымскому ў купэрце
адсылае, мо' самому пану Богу ў руکі аддае—не яс-
права. Яна ведае толькі адно—ксёндз дае ёй кожны
раз вызваленыне ад грахоў, і ў пані застаецца чистая
душа, як у младенца. Яна адчувае тады, пасля спо-
ведзі, лёгкасць бязгрэшнай души, і каб у яе былі
крылья, дык, як анёл, напэўна ў неба залунала-б...

Пасля гэтага ў працягу месяца набіраюцца новыя
грахі. Ходзячы каля сваіх замілаваных котак, грахоў-
ня хочучы набярэшся: то аднаму кату на хвост насту-
піла, то скінула з кален другога, то крыкнула на трэ-
цяга, то мала няньку пакарала за тое, што малога
коціка перакарміла. Ды ці мала грахоў бывае ў чала-
века пры такіх цяжкіх абавязках? Чалавек-ж толькі
чалавек, хоць і вышэйшай панскаі пароды...

Пані прыслухоўваеца да самага ледзь прыкметнага
шолаху на дварэ—ці ня едуць ужо?

Яна нэрвова ўздрыгвае ад кожнага скрыпу дзьвя-
рэй, ад кожнага тупату на дзядзінцы. Нарэшце яна
пачула суматоху. Прыйбегла пакаёўка і паведаміла, што
малады паніч прыехаў з ксяндзом ды яшчэ з некім.

Выскачыўши з панінага пакою, пакаёўка стукнулася лоб у лоб з лёкаем, які таксама съпяшыў паведаміць паню аб прыезьдзе гасьцей.

Абодва захікалі і зараз-жа змоўклі, спалохаўшися, каб пані не пачула. Лёкай ушчыпнуў модна пакаёўку за руку вышэй локця, ад чаго яна вельмі съмешна зморшыла твар і хацела крыкнуть. Лёкай строга кінуў вокам у бок паніных дзъвярэй і паказаў сабе пальцам над лобам. Гэта значыла: «циха, бо вар'ятка-пані пачуе».

Ва ўсей чэлядзі быў умоўны знак—пакрудіць пальцам над сваім лобам абаранак у паветры, калі хто хацеў казаць пра вар'ятку-паню.

Гасьцей, сына і ксяндза, пані прыняла ў кашачым—самым яе ганаровыим пакоем. Салавей астаўся ў пярэдняй.

Паветра ў пакоі для катоў было спэцыфічнае, затхлае, зъмяшанае з дарагой пахучай парфумай. Пан Вашамірскі і ксёндз Марцэвіч ледзь прыкметна моршчыліся і чмыхалі насамі, стараючыся пры гэтым не глядзець адзін на аднаго.

Тут адчувалася поўнае панства катоў. На мяккіх дыванах, на шоўковых і аксамітных рознакаляровых падушках каты рознага росту і масыі спацыравалі на-чутнімі крокамі, сядзелі і ляжалі ў рознастайных позах. Некаторыя з іх былі падобны да тыгрысаў, некаторыя выглядалі какетліва, як паненкі. Поўзалі па падлозе і маленькія, як мышкі, кацяняты. Тут было некалькі пакаленняў катоў розных парод, рознага заводу.

Ад вечнай панінай няволі каты былі млявыя, гультаяватыя, з заплюшчанымі вачымі. Аднак, выраз вачэй у кожнага з іх быў асаблівы і як-бы асмышилены. Пані была так пранікнута індывідуальнасцю кожнага з іх, што па голасе пазнавала іх,

— Няма разумнейших і далікатнейших стварэнніяў на съвеце!—тлумачыла пані гасьцям.

І ксёндз і сын хваліў катоў, таксама нібы захапляліся імі, ад чаго пані вельмі ўзрадавалася і вочы яе блішчэлі ласкаю і гордасцю. Яна апавядала радаслоўе кожнага ката паасобку. Яна ведала ўсё хітраспляцёнае дрэва іхний радні, іхняга сваяцтва між сабою. Гэта ўсё было запісаны панінай рукой у спэцыяльных кнігах, у скуранных фоліятах на добрай францускай паперы...

Культ катоў стаяў тут у нязъмернай вышыні. А пані была іхний набожны жрыцай, іхний адданай слугой.

Яна вадзіла гасьцей ад съцяны да съцяны, на якіх былі разьвешаны малюнкі катоў у натуральны велічыні, работа найлепшых маляроў, якіх яна спэцыяльна дзеля гэтага выпісвала з Варшавы і плаціла ім вялікія гроши...

Госьці ў нямым зьдзіўленні хадзілі за ёю, разглядалі ўсе гэтыя дзіковіны. Ксёндз Марцэвіч хітра паглядаў на пана Вашамірскага, але той адварочваўся ад яго.

Раптам пачулася дзікае і жаласцілае няўканье з суседняга пакою — з «кашачага шпіталю». Пані ўздрыгнула і пабялела, як палатно.

— Пэўна Атлянтыда каценіцца!—казала яна не сваім голасам і пусцілася заклапочаная ў другі пакой.

Пан і ксёндз асталіся адны. Яны адваронулыся адзін ад аднаго і кожны з іх душыўся ад нахлынувшага знутры съмеху, думаючы, што другі не зауважвае.

Да ксяндза падышоў вялізны, белы, як сынег, кот і давай яму пазіраць у вочы, так глыбока пазіраць, ажна ксяндзу нялоўка зрабілася. У яго зараз-жа адпала ахвота съмяяцца.

Залаціста-зялёная вочы ката з вузкімі цёмнымі рыскамі глядзелі на яго задумёна і як-бы пранікаючы наскров. Ксяндзу здавалася, што паміж ім і катом

ёсьць сакрэт, таямніца, вядомая толькі ім адным. Тая вера ў д'ябла, якая страцілася з сэруда ксяндза, вярнулася назад.

«Хто яго ведае»,—падумаў ён,—«звычайны кот так разумна не глядзіць. А гэты—нібы ўсе думкі мае знае»...

Кот пачаў выгінацца ў дугу, пазяхаць, цёрціся галавой і хвастом каля ног ксяндза, пакідаючы на чорнай сутане белую поўсьць.

Ксёндз перамог сваё няпрыемнае пачуцьцё, надаў сабе празьмерную харобрасць, нагнуўся і пstryкнуў ката пальцам у сълізкаватаружовы мяккі нос.

Кот бліснуў вачыма ад неспадзяванья, ад дзіва і ледзь не чалавечы выраз адбіваўся ў яго вачох. Ён грозна натапырый рэдкія вусы, замурлыкаў і распусціў свае вострыя кіпці...

Ксёндз крыкнуў. З яго падрапанай правай рукі капала кроў...

Спалохаўся спачатку і пан, але потым засымляўся, кажучы, што ксёндз гэта шчыра зарабіў.

Ксёндз выцер руку хустачкай і хутка забыў аб ране сваёй, бо катом несълі полудзень, несълі на тацах у дарагіх пасудзінах. Яго зaimпанавала адна з нянек. Ён квапным вокам углядаўся ў тое месца, дзе пад лёгкай сукенкай вызначаліся акругленасці бёдраў...

За съяною чуваць быў лямант «парадзіхі» Атлянтыды і пяшчотнае супакойванье яе спрытнай бабкі—старой пані...

VIII

Пасъля того, як накармілі катоў, як Атлянтыда ўдачліва спарадзіла пяць кацянятак, як пані ў старасвецкім календары знайшла для іх імёны, якія напісала на шоўковых істужках і абвязала імі кацянят,

пасъля таго, як яна ўпісала ў книгу новых кацянят з адзначенем дня нараджэння,—гасьцей папрасілі на абед.

Пані яшчэ была ўзварушана вялікім падзеямі сёневшняга дня: новае пакаленне катоў. Такая ўрачыстасць не праходзіла ціха. Якраз цяпер чуваць была суматоха на дварэ: вялі на стайню лейб-доктара паніных катоў, каб пакараць яго за тое, што не паведаміў паню раней, калі Атлянтыда павінна была каціца, і пані зусім да гэтага ня была падрыхтавана.

— Ёсьць рай, ёсьць і пекла, таксама радасць ня бывае бяз смутку. Ва ўсім божая гармонія,—развадзіў сваю філёзофію ксёндз Марцэвіч, запіхваючы ў рот тлусты кавалак смажанай гусіціны з яблычнай начынкай.

— Кара робіць людзей шляхотнымі, болеч цела дае гаеньне духу,—казаў ён салодкім голасам, запіхваючы гусіціну чырвоным віном з срэбнай старасьвецкай чаркі.

— А дзе-ж Салавей?—успомніла пані,—у клопатах ледзь не забыла аб ім.

— Трэба яго пакліаць!—сказаў пан, выціраючы губы белай голяндэрскай сарвэткай.

— Так, Салавей,—разважаў ксёндз, паглядаючы ласа на марынаваныя грыбкі,—назвалі чалавека салаўём. Але-ж ён вые, як воўк, брэша пасабачаму, хрукае, як сьвіньня,—чаму-ж салаўём яго назвалі? Чаму, пане Адасе?—зьвярнуўся ксёндз да пана Вашамірскага. Маглі-б назваць воўкам, сабакай, сьвіньней.

— Маглі-б назваць і ксяндзом, бо ён і ваш голас падрабляе!—казаў пан Вашамірскі.—Назвалі салаўём, бо яго амплюа салаўём сывістаць, бо нам якраз гэта роля патрэбна. А вашай ксяндзоўскай ролі ён не адбярэ...

Ксёндз трохі паморшчыўся і, каб лягчэй зглынуць
кры́ду, зноў пачаў разважаць.

— Такія, як гэты чалавек-салавей, называюща
брухамоўцамі. Гэта чарапінікі, у іх нячыстая сіла ся-
дзіць, аб іх у бібліі яшчэ гаворана. Яшчэ цар Саул
загадаў выразаць усіх чарапінікоў і ведзьмаў у сваёй
дзяржаве.

Ксёндз зірніуў у бок пані, якая ціха ойкнула і выга-
рашчыла вочы.

Яна вельмі баялася нячыстай сілы.

— Ды кіньце, войча, глупства гаварыць!—зазла-
ваўся пан Вашамірскі.

Але ў гэты час ксёндз Марцэвіч быў захоплены
зусім іншай справай. Ён, не зъянрнуўши нікай увагі
на слова пана Вашамірскага, спакойна прысунуў да
сябе апэтытны ружовы пульхны торт, які выглядаў,
нібы яснае сонца.

У старой пані заўсёды торт (вельмі мастацкай
работы) быў традыцыйнай украсай стала пры гасціцёх.
Яна была вялікім аматарам майстраўцаў тарты. Але,
адслужыўшы прываблівай дэкорацыяй для шаноўных
гасціц, тарты заўсёды заставаліся цэлымі, нечапа-
німы, як дзея Марыя. Паслья пані Вашамірская ад-
давала іх сваім пястуном—катом.

Ксёндз Марцэвіч гэта ведаў. Але на гэты раз, вы-
піўшы лішнюю чарку віна, яго апанавалі спакусы
пакаштаваць хоць раз у жыцці панін торт.

— Зусім магчыма,—казаў ксёндз,—што нячыстая
сіла і ў Салаўі сядзіц...

Пры гэтым ён адрэзаў ёмкі кавалак торту і пачаў
есьці, любуючыся і смакам і выглядам, бо торт у раз-
рэзе адкрываў захаваныя таямніцы рознакалёрычных
слаёў рознастайнай начынкі. Торт мёў унутры багаты
зьмест, цэлую тройцу райскіх смакаў.

Пані, захопленая гутаркай, не заўважыла ксяндзоўскага ўчынку.

— Грэшны дух,—далей вёў гутарку ксёндз,—прыходзі і да съятога Аўгусціна ў выглядзе анёлаў і нават прымай постаць самога пана Язуса. Але са злом трэба змагацца!

Пры гэтых строгіх словах другі қавалак смачнага торту паехаў у ксяндзоўскі рот з таким спрытам, нібы гэта была сама нячыстая сіла, якую ён стараўся зьнішчыць.

Пані заўважыла гэта праўзмернае самачаставанье духоўніка, трохі зморшчылася і адсунула пачаты торт ад ксяндза.

У гэты час лёкай прывёў Салаўя. Той нізка пакланіўся, аглядаючы ўсіх съмелымі, спакойнымі вачымі.

Пані зірнула на яго са страхам, цікаласцю і павагай.

Словы ксяндза зрабілі на яе ўражанье.

— Ну, нячыстая сіла,—лажартаваў пан,—съвісьні салаўём!

Салавей паказаў сваё мастацтва.

Пані слухала спакойна, ня дзівячыся.

Гэткія спакойныя адносіны роднай маткі да свайго Салаўя пану Вашамірскому ня зусім спадабаліся.

— А што?—зьвярнуўся ён да маткі.

— Эт! Так і птушка можа, тысячу разоў чула,—казала старая пані.

— А ну, прадстаўляй ксяндза!—зьвярнуўся пан да Салаўя.

У адну хвіліну Салавей ператварыўся ў ксяндза Марцэвіча: пачаў сыпаць ксяндзоўскай філёзофіяй, якой многа наслухаўся ў студыі, падрабляючы яго голас да таго натуральна, ажна ксёндз здэтанаваўся і пакрыўдзіўся...

— ... Як-жя гэта можа быць, каб асёл сына божага не гаварыў?!—дзівіўся Салавей,—аб гэтым і так кожны можа разумець! І так ясна!

Салавей нібы папраўляў сутану. Ён граў ксяндза Марцэвіча. Нават выраз вачэй быў падобны да ксяндзоўскіх.

Пан Вашамірскі рагатаў шчыраў гучна, адкінуўшыся галавою на съпінку крэсла, палахыўшы руکі накрых на жываце.

Ксёндз апусьціў галаву, а пані была нездаволена, што так выкіпіваюць духоўную асобу.

— Так сам ксёндз патрапіць. Тут ніякага дзіва няма!—казала пані няласкавым тонам.

— Але-ж тут ёсьць мастацтва!—гаражыўся пан.—Ёсьць лес, які мы бачым штодня, і ня дзівімся яму, а калі гэты самы лес намалюе мастак, дык мы дзівімся малюнку. Малюнак ужо ёсьць мастацтва!

Пан Вашамірскі націскаў на слова мастацтва, нібы гэта мастацтва было абасобленай істотай, якую ён бачыў перад сабою, адчуваў сваімі нэрвамі.

— У Салаўя таксама шмат мастацтва!—кончыў свой доказ пан Вашамірскі і выпрастаўся на сваім крэсьле.

— Не мастацтва, а брухамоўства,—ціхім голасам паправіў пана ксёндз Марцэвіч, бліснуў набожнымі вачымі ў бок пані і зноў прысунуў да сябе пачаты торт, нібы зброю супроць пана.

— Я прызнаю мастацтва толькі ў катоў,—казала пані і пагладзіла пры гэтым двух катоў, якія сядзелі на яе каленях.

— А ну, заняўкай!—зьвярнуўся пан Вашамірскі да Салаўя, бліснуўшы вачымі весела, нібы знайшоў рабтам вялікі скарб.

Салавей пачаў няўкаць. Дзікія кашачыя мацдаўскія съпевы ліліся з яго горла, запоўнілі пакой. Ён на

розныя лады перадаў няўканье катоў. Няўкаў нібы не адзін кот, а цэлых дзесяць. У гэтых агідных галасох чуўся роспач, быццам рэзалі кагосьці па горле тупым шклом, ці душылі вяроўкай. У гэтых жудасных хрыпах і стогнах была цяга самца да самкі, тая цяга, ад якой няпрытомнымі робяцца, ідуць на розныя злоўчынкі.

Пан заткнуў вушки.

Уся чэлядзь зъбеглася спалоханая і зъдзіўленая. У пансіоне катоў пачулася занепакоенне. Каты, пачалі драпаць дзьверы.

Старая пані была ў захапленьні. У яе зас্বяціліся очы, як дэзве съвекі, паружавеў твар. Яна не адрывала вачэй ад Салаўя, упівалася са смагай у гэты дзікі концэрт. Ёй здавалася, нібы чуе граныне аргану ў касьцеле альбо съпевы анёлаў у раі, што былі ёй знаёмы з яе ўласных «прадочных сноў», якія яна часта съніла.

Ксёндз Марцэвіч у гэты час зъеў увесь торт. Пані не заўважыла.

— Вось гэта мастацтва! — казала пані горача і шчыра. — Вось гэта я разумею! Адно захапленьне...

— Ага! — крикнуў пан Вашамірскі голасам пераможцы, — ага!

IX

Бразгулкі зывінелі, адбівалі хвіліны, лічачы іх ценењкімі мядзянымі галасамі.

Тройка стаенікаў, вышечаных, круглых, разгарачаных, імчалася ў сънежную ноч, падобную колерам да сіняватага цукру. Коні выцягваліся цугам адзін за адным, нібы гумалясткавыя, нібы казачныя зъмеі; гнулі паліраваныя шыі ў лебядзіныя колцы, стрыглі вострымі, як сталёвия ножніцы, вушамі, нюхалі

сънежнае паветра, храплі гучна, бадзёра, ажна пара белым дымам клубілася з іхніх ноздраў. Яны выкідавалі капытамі рытмчныя, мерныя скокі. Круглыя, як талеркі, капыты дарагое панскае тройкі з крохкім вокханьнем мільгалі ў мяккім сънезе. Здавалася, што гэта не капыты датыкающа зямлі, а нявидочны фокусынк-жонглер перакідае з рукі ў руку дванаццаць дубовых кружалак.

Невядома, ці коні глыталі даль, ці наадварот. У сънежную месячную ноч панская тройка ганялася за гэтай далячынёй і нямаведама хто каго пераганяў. Дух захоплівала, вецер съвісьцеў у вушох, і седакі на санях адчуvalі, як яны рэжуць сабою напружанае, як шкло, зімовае паветра.

Коні мерылі сънежную раўніну, выпукляліся на сіняватым глянцы сънягоў, нібы малюнак на паперы.

Сані сълізгаліся па роўным сънезе, як лёгкі човен на возеры. Насупродзі іх насліся, як звар'яцелыя, кураравыя елкі, дробныя хмызьнячки, якія выглядалі пасівелымі ў дарозе нямымі вандробункамі.

У прасторных панскіх санях сядзела чацьвёрка людзей: на заднім сядзеньні пад пухкім мяждзведзкім дыванам—пан Вашамірскі з ксяндзом, на пярэднім—фурман з Салаём.

Усе яны маўчалі. Усе былі захоплены пекнатой зімовой месячнай ночы. Ва ўсіх пачуцьце было спачатку звязана і пераплецена нечым адным—і чацьвёрка людзей у сваім маўчаныні, у назіраныні ваколічнай смуглай белі вельмі блізкі былі між сабой, або нават аднай істотай, падзеленай на чатыры паасобнікі.

Усе ўспрымалі гэту ноч неадлучна ад прыгожай тройкі, нібы адно без аднаго існаваць не магло ў гэтых дзіка-імпэтным парываюні наперад—у сънегі, у даль...

Але патрохі ад агульнага кожны пераходзіў у дум-
ках да свайго асабістага.

Поўны, суцэльны, шырокі простор мелі перад сваімі
вачымі фурман і Салавей.

Фурман усю ўвагу аддаваў на тое, каб не перавяр-
нуць саней. З надзвычайнай лёгкасцю і кемнасцю
ён трymаў лейцы ў левай руцэ і даўгую пугу ў пра-
вой. Як дырыжэр-мастак ён кіраваў коньмі: адны
лейцы нацягне, як струны, аж пакуль не пачуе хруст
конскіх зубоў аб жалеза цугляў, другія лейцы адпусь-
ціць слаба, пакуль яны не прыпадуць нізка да самага
сынегу доўгім выгнутым мянтузом; потым хлясьне
лейцамі аб конскія круглыя бакі, стральне пугай,
цмокне губамі, гікне, съвісце і з нейкай затаёнай
гордасцю выпрастаецца на сядзеніні. Ён гляне ў
далъ дарогі з супакоем олімпійскага бога, як трум-
фальны пераможца, як уладарнік неабмежаваных пра-
стораў; або на хвіліну ўвап'еца вачымі ў круглыя
крыжы стаенінікаў, нібы там чытае ўсе таямніцы
жыцця. Пасля гэтага зноў пачне лейцамі штуки
рабіць.

Салавей мае поўную волю глядзець ва ўсе бакі,
ні аб чым ня думашь. Ён ловіць кожны гук ночы,
кожны шолах сынегу, любуецца рытмікай бразулак,
тахтам глухога тупату капыт. Усе гукі ночы зъліва-
юцца ў яго ўспрыманыні ў цэльнную самабытную мэ-
ледыю, якая казытае вушы. Ад сядзеніні бяз руху
яму то горача, то холадна робіцца ў левай часці цела
ад галавы да самай пяткі нагі, і яму здаецца, што гэтая
мэледыя падае на яго сънежнымі краплямі, акутвае
белым кажухом. А зялёныя месячныя іскры ў сънезе
мігаюць да яго блескам Зоськіных вачэй... У белай
далі Зоська паказваецца яму ў розных постацях і вы-
гляджах. Цяжкі туман лезе ў очы ад напружанага
прыгляданіння.

«Эх, каб так ды з Зоськай катацца на панскіх стаенініках, з ёю аднай вечна імчадца, заўсягды, бяз спынку... А калі ня з Зоськай, дык так пана пакатаць, каб костачкі яго ў пыл растрэсці».

Ксёндз Марцэвіч сядзіць з левага боку. Перад сабою ён бачыць толькі шырокую съпіну фурмана. З правага—затуляе прастор пан. Толькі адзін бок дарогі цягнеца перад ім сіва-сінім абрусам. Вочы ў яго трохі заплыўшыя ад празьмеру выпітага віна, у жывице—прыемная цяплыня ад сытнай яды. У вушах ён чуе аднастойны гук ветра, зъмешаны з глухім стукам конскіх капыт. Гэта яго даводзіць да дрымоты. Ён час-ад-часу засыпае. Стукнецца галавой у бок пана, прачнечца і зноў пачынае драмаць. То съніцца яму пакаёўка з круглымі бёдрамі, якія надзвычайна вабяць яго, вырастаюць у горы, запаўняюць сабою прастор аж да неба. То белы кот мільгне перад ім, заглядае ў вочы, драпне твар. Ксёндз у страху прачынаецца. Ные падрапаная да крыві рука. Але хутка ён зноў съпіць. Есьць торт, есьць з апэтытам, а той усё цэлы... Старая пані Вашамірская глядзіць і съмлечца, съмлечца да колікаў у баку. Забываецца ксёндз, дзе ён. Яму здаецца, што ён у мяккай белай пярыне, але не разумее, чаму бачыць перад сабой сънег. Рэзкі вецер казытася нос. Ксёндз працірае вочы, думае, што сапраўды съпіць у пасыцелі, а дарога сънежная, санкі і коні толькі сон, съмешны і прыемны белы сон.

Пан Вашамірскі ўпіваецца выключна сънежнай бельлю. Ён нічога іншага ня бачыць і ня чуе. Яму здаецца, што ня чуе нават звону бразгула, стуку капыт і іншых гукаў; але ў сапраўднасці гэтая самая гукі наводзяць яго думкі на тое, каб захапляцца дэйнай бельлю, якая выклікае ў яго неспадзянку, «гэніяльныя» думкі аб яго ўлюблённым тэатральным мастацтве.

У кожную хвіліну ўсё новыя проекты мітусяцца ў яго галаве. То ён думае пабудаваць у сваім маёнтку такі тэатр, які бачыў у Парыжы. То хочацца яму перавесыці сваю трупу ў Варшаву. То думае распушыці гэтых сваіх студыйцаў і вярнуць іх да ранейшай прыгоннай працы, а з суседніх маёнткаў набраць новых, болей здольных людзей...

Але кожная такая думка ня можа разгарнуцца да канца. Ксёндз Марцэвіч, які сядзіць з левага боку, як стукнецца дрымотны ў бок пана Вашамірскага, дык новая думка разъбіваецца, як шкло, рассыпаецца, як гарох.

Злуецца пан Вашамірскі—і давай нанова думаець. І новая думка, не пасьпейшы расьціцьсіці, вяніе і разбрывгаецца, нібы кроплі спаміж пальцаў.

Адно застаецца неразъбітым у панской галаве—яго непакоеніне аб студыі, якую ён пакінуў на цэлы дзень.

А санкі носяць у даль гэтых чацвярых людзей, злучаюць іх у адну сям'ю, ці жаданую, ці нежаданую. А сънежны вেцер падхоплівае іхня думкі-мары і кідае ў месячныя зялёна-белыя невады...

Вырастоюць прысады маёнтку. Тройка кідаецца туды, як у казачную браму. Гучныя бразгулкі пла-ваюць, лунаюць у паветры і даносяць у маёнтак вестку, што пан вярнуўся.

З драцяных галін роўна абстрыжаных прысад па-даюць уніз—на коняй і людзей—лёгкія, кволыя съня-жынкі, якія на ляту ружавеюць пад месячным зъязнинем і напамінаюць вішневы цвёт у маёвым садзе.. Здаецца, во зараз і пах ад іх пачуецца...

X

Генэральная рэпэтыцыя...

Гэтая два слова, як два лютыя невядомыя зъвяры, наваліліся-накінуліся на маёнтак пана Вашамірскага.

Ад самога пана да апошняй замурзанай судамойкі з дваровай чэлядзі—усе на розныя лады гаварылі гэтая словы.

Кamu гэтая словы здаваліся дзікімі і незразумелымі, тыя калечылі іх пасвойму. Усіх казытаў пах гэтых слоў, усе пранікаліся трывогай іхняга зъместку, нэраваліся пры розных учынках у сувязі з генэральнай рэпэтыцыяй. Усе былі зацікаўлены тымі вынікамі, якія дасьць апошняյя рэпэтыцыя.

Генэральная рэпэтыцыя,—галасіў рэжысэр, балетмайстар, ксёндз Марцэвіч, капэльмайстар, спалоханыя, устрывожаныя студыйцы, дэкоратар, краўцы, швачкі, сам пан Вашамірскі і ўсё ў маёнтку.

Генэральная рэпэтыцыя,—наслася на розныя тоны па ўсей ваколіцы з сялянскіх вуснаў.

На стайні гудзелі бізуны, раздаваліся крыкі і стогны—вінавата «генэральная рэпэтыцыя».

Сярод прыгоньнікаў у ваколічных вёсках залуналі аб «генэральнай рэпэтыцы» страхотныя байкі.

Сяляне гаварылі аб новых падатках, аб новых чыншох, якія завуцца «енаральнаі парапіцай».

Прыдзецца ім цэлымі тыднямі працаваць у дварэ для «енаральнаі парапіцы».

«Енаральная парапіца» паела ў пана шмат гаўяды—парэзалі некалькі штук жывёлы, шмат кабаноў, шмат птаства; рыбаловы носяць у двор рыбу—усё для «енаральнаі парапіцы».

— «Енаральная парапіца» нават людзей глыгаете...—гаварылі старыя бабы,—іх рэжуць на панская стайні. Шмат хто чуў страшныя крыкі адтуль...

«Енеральная парапіца» перакинулася ў іх выабражэніні ў казачнага цмока-людаеда, для якога забралі на яду хлапцу і дзяючат прыгоньнікаў. Іх у дварэ, у «суды» (студы) адкормліваюць, як качак, на прысмакі для «енаральнаі парапіцы»

Для гэтага цмока пан выпісаў немцаў-чорнакніжнікаў, якія ў панскім палацы чыняць цуды: птушкі гаворачы чалавечай мовай, аслы ў людзей перакідваюцца, людзі—у аслоў, коняй, сабак. Завялася там цэлая ганьня ваўкалакаў, якія выноць па начох і душаць людзей...

Усюды дзеяцей палохалі «енаральнаі парапіцай»:
— Пачнеш плакаць—аддам «енаральнаі парапіцы»!
— Кінь дурэць, а то зловіць «енаральная»!

* * *

Тры дні перад генэральнаі адбываліся яшчэ звычайныя рэпэтыцыі, але настрой «генэральнаі» адчуваўся і ў іх. Яны шмат розыніліся ад ранейшых рэпэтыций як напружнасцю пэдагогаў, таксама і студыйцаў.

Францускія пэдагогі адчувалі, што надыходзіць вялікі адказны час, калі яны павінны пабачыць вынікі сваёй працы, калі трэба пачаць жніво свайго мастацтва. Праўда, галоўнае жніво—вялікія грошы, якія пан ім плаціў за працу—яны лічылі за самае важнае, аднак, нэрэвонясць пана, яго захапленыне перадавалася і ім.

Студыйцы такі настрой адчувалі болей проста—праз бізуны, якія яны мелі за кожны недахоп, за малейшы пропуск у ігры...

Большасць з іх выяўляла надзвычайныя здольнасці да мастацтва наогул і захаплялася іграй бяз прынуకі з боку. Гэта заўважалі на раз францускія пэдагогі.

Францускія пэдагогі між сабою часта гаварылі, што гэтыя простиля людзі—усе здольныя, што ў гэтих дзеяцей прыроды адчуваеца сьвежасць успрыманыня ўсяго прыгожага—усіх галін мастацтва. У Парыжы з іх быў-бы толк. Вышлі-б вялікія су-

съветныя композытары, акторы, маляры і нават поэты, бо некаторыя з студыйцаў дэкламавалі ў часы добрага гумару імі самымі прыдуманыя вершыкі

Ксёндз Марцэвіч у часы рэпэтыцыі галоўным чынам зварочваў увагу на чыстату акцэнтады польскай мовы, на тое, каб «хамская» мова ў некаторых гэроях яго п'есы выгаварвалася съмехатліва, праз меру груба, і на акуратнасць перадачы яго п'есы наогул.

Ксяндзу прыходзілася шмат спрачацца з французскімі пэдагогамі: ён выяўляў пэрсонажаў сваёй п'есы ня так, як бачыў іх у выясабленыні студыйцаў пад кіраўніцтвам рэжысэра. Ксёндз часта з ім спрачаўся, гаварыў, што ён, рэжысэр, ня ведае тутэйшага жыцця, тутэйшага быту.

Рэжысэр самаўпэўнена ўсьміхаўся, глядзеў на ксяндза так, як глядзяць на блазна, і тлумачыў на ломанай польскай мове:

— Вялікі мастак (рэжысэр лічыў сябе вялікім мастером) павінен толькі раз зірнуць у новы куток жыцця—і ён ужо ведае ўсе яго асаблівасці, усе яго спэцыфічнасці. Вялікаму мастаку трэба даць давясці працу да канца, не перабіаць, а тады толькі крытыкаваць яго твор, і то ня седзячы на ксяндзоўскай званіцы...

Рэжысэр гаварыў доўга, горача, перрабіаў сам сябе, пераходзіў з польскай на французскую мову і канчаў заўсёды словамі «косыцюмы, грим, дэкорацыя». Калі ўсё гэта будзе нарыхтавана, тады драматург пабачыць сапраўдане выяўленыне ў вобразах сваёй п'есы.

Таксама доўга гаварылася аб заданьнях, правох і адносінах між рэжысёрам і драматургам. Тут кожны заставаўся пры сваіх поглядах.

Ксёндз Марцэвіч быў пераконаны ў tym, што драматург (гэта значыць ён) зьяўляецца першатворцам,

першакрыніцай таго фонтану дзеяў і вобразаў, якія выяўляюцца на сцэне ў жывым увасабленыні, і мае права кіраваць усім пры рэпэтыцыях.

Рэжысэр даводзіў адваротнае, тлумачачы, што сцэничны твор—гэта тое ўгнаенне, на якім вялікі мастак-рэжысэр (гэта значыць ён) выгадоўвае пяшчотныя гэніяльныя кветкі мастацтва ў яскравых фарбах ігры.

У спрэчках яны наскоквалі адзін на аднаго, як два пеўні, і разыходзіліся, астаючыся кожны пры сваіх пераконаньнях і поглядах.

Галоўная бяда гэтых спрэчак была ў тым, што яны заўсёды адбываліся ў часе рэпэтыцыі і перашкаджалі суцэльнаму і систэматычному ходу працы.

Кожны раз студыйцы, дзякуючы зядлай вайне між драматургам і рэжысёрам, адрываліся ад ігры і прыслухоўваліся да гутаркі, ловячы з яе пятве праз дзесятае: вопратка і грим вельмі імпонавалі студыйцам. Яны хацелі-б ужо скарэй пабачыць сябе ў гэтым, пабачыць сябе ў такіх выглядах, каб ні адзін аднаго, ні саміх сябе не пазнаць. Гэта было-б для іх нагародай за ўсе пакуты і катаваныні, што ім прыходзілася выцерпець у часе мастацкай адукцыі.

Кожны раз у самай гарачцы слоўнага турніру між рэжысёрам і драматургам, калі, здаецца, во-во вайна дойдзе да самага свайго найвышэйшага пункту і ад слоўнага яна прыме кулачны выгляд—пан Вашамірскі стрымліваў іх імпэт. Ён меў над імі вялікі ўпрыгожыць, як мэцэнат і гаспадар.

Абодва—і рэжысэр і драматург—вельмі слухаліся пана і згаджаліся кожны раз з яго поглядамі на мастацтва. Праўда, яны згаджаліся толькі на словаҳ, але пан меў бяспрэчны аргумент—тыя вялікія гроши, якія шчодра сыпаў на гэтую справу, і на факце ён кіраваў мастацтвам.

Пан Вашамірскі ў час рэпэтыцый зварочваў увагу галоўным чынам на тое, каб студыцы, граючы «мужыка-хама», давалі яго ў съмешным, дурным выглядзе; каб гледачы съмяяліся, съмяяліся ды съмяяліся; каб балерыны, якія ўвасабляюць сабою багінь старой Грэцыі, былі зграбныя і рабілі такія рухі, як паненкі панскае крыві. Вяльможныя паненкі зъяўляліся ў пана ідэаламі зрабнасьці і грацыі.

Хоць і рэжысэр і балетмайстар мелі на гэту спраўу свой смак і свае мастацкія погляды, аднак стараліся ўгадзіць пану.

Задача рэжысэра была вельмі цяжкая. Мощная рука пана над яго мастацтвам была і салодкая і горкая. Салодкая tym, што кідала жмені залатых дукатаў на лева і направа. Горкая, бо пятлёю душыла тыя мастацкія ідэі рэжысэра, якія ён хацеў самастойна праводзіць у працы студы.

Рэжысэр добра разумеў, што прымушаць гэтых дзяцей сялян, або папольску «хлопаў», высьмейваць саміх сябе—сваіх бацькоў вельмі цяжка. Так шаржаваць, як хоча пан, немагчыма. Рэжысэр адчуваў, што ў гэтым выпадку студыцы інстынктам сваім самі адчуваюць меру. А зынішчыць у мастакоў-хлопаў самародкавае адчуваньне меры ён лічыў праступкам перад мастацтвам. Аднак яшчэ большым праступкам ён лічыў страціць сваю добрую службу ў пана—і ён пайшоў на компроміс з сваім мастацкім (а не чалавечым) сумленнем: бізунамі выбівалі з студыцаў іхняе ўласнае пачуцьцё мастацкай меры. Урэшце іх вышкалілі так, як гэта хацелася пану.

Тое самае было і з «багіняпадобнымі» балярынамі. Дзеля іхняй адшліфоўкі ў сэнсе кабечай зграбнасьці пан прыдумаў гэніяльную штуку. Ён запрасіў да сябе з суседняга маёнтку знаёмую паненку, якая навучала балярын быць «музападобнымі».

Выкладанье гэтай «муза-плястыкі» і «муза-рытмікі», паводле прыдуманай панам Вашамірскім новай тэрмінолёгії, вялося паненкай па яго програме.

Балярыны выстаўляліся ў шэраг перад яснавальможнай паненкай. Паненка загадвала ім перарабляць усе тыя рухі, якія яна сама будзе рабіць.

І надзвычайна цікавая і жудасная містэрыйя малпаванья адбывалася ў балетнай салі.

Усе тыя крыўленыні, рухі і павароты рукамі, ногамі, галавой, якія рабіць паненка, перарабляюць і балярыны.

Розныя вывёртваныні бёдрамі, цэлая колекцыя рознастайных усьмешак, якія рабіць паненка, копіруюць, як хто можа, і балярыны.

Пільна сачыў за гэтым сам пан Вашамірскі. Ледзь малейшая неакуратнасць копіраванья з боку балярыны якой-колечы, пан адсылаў яе ў той спэцыяльны пакой, дзе адбывалася над ёю катаванье пад «духоўным» наглядам ксяндза Марцэвіча...

Ідэал пана ў «муза-плястыцы» і «муза-рытміцы» быў такі, каб усё тое, што рабіць паненка, перараблялі і балярыны да малейшага штрыху. Трэба, каб кожная балярына выглядала ў гэтым выпадку як-бы адбіткам паненкі ў лютстэрды.

Але ў паненкі быў надзвычайна багаты запас розных рухаў, гэстаў, выгінаньняў, хістаньняў усяго цела, выгадаваных у арыстократычных рыцарскіх фліртах з пакаленіня ў пакаленіне. Потым міміка твару, розныя тоны і пералівы яе ўсьмешкі—ад звычайнай ганаровай, пагардлівой, гарэзъліва-гульлівой да набожнай, нявишай усьмешкі мадонны,—таксама рознага роду выяўленыні мімікай каканьня, замілаванья і любошчы мелі сотні пераходаў і варыянтаў.

А вялікія рознастайнасці выразу твару, вачэй і губ, якія паненка выкладала балярынам,—канца ня

мелі. Яе твар быў морам, які адбівае тысячи калёраў мігаваньняў.

У гэтым выпадку францускі рэжысэр меў таксама свой погляд. Ён думаў, што перадаваць мімікай і гэстамі ўсялякія пералівы чалавечых пацуцьцяў, захаваных у глыбіні души, кожны здольны мастак (а балярыны-халопкі былі надзвычайна «здольныя») павінен умець пасвойму. Ды наогул, кожны чалавек пасвойму перадае пацуцьці свае. У гэтай самабытнасьці ігры—і ўся каштоўнасць. І балярынам трэба даць волю быць кожнай самой сабою, выяўляць індывідуальна, пасвойму, кожную рыску, а не малпаваць каго-б то ні было.

Аднак, перад воляй пана Вашамірскага ўсялякія пэдагогічныя тэорыі рэжысэра разъбіваліся, нібы прыбой аб прыбярэжныя каменьні,—грошы і дабрабыт, якія меў ад пана, не давалі рэжысэру магчымасці выяўляць сваю тэорыю на практицы.

XI

З оркестрай таксама былі нялады. Капэльмайстар быў з прыгоньнікаў. Хамскі дух адчуваўся і ў музыцы. Ён так вышкаліў музыкаў оркестры, што, іграючы творы францускіх, італьянскіх ці іншых эўропейскіх композытараў, яны кожны раз зварочвалі на хамскі лад. У мажорных тонах пракрадваліся часамі гукі ля-воніхі, дуды, юркі, мінорныя мотывы аддавалі смуткам і задумленьнем жніўных песен на панскім полі. Ды і сам тэмп ігры быў нейкі дзіўны, іншы, чымся ў орыгіналах.

Францускія пэдагогі—знаўцы музыкі—гаварылі, што қапэльмайстар і музыкі на канве гатовых твораў вядомых композытараў твораць нешта сваё новае... Нельга казаць, каб гэтае «іншае» было няцікавым, але

ў даным выпадку патрабуеца чыстата выкананьня сусъветных мастакоў, а то выходзіць, што эўропейскае мастацтва абуваеца ў мужыцкі лапаць...

Аднак, гэта гутаркамі і канчалася, бо было позна выпісваць цяпер з Парыжу капэльмайстра.

Біцьё музыкаў на панскаяй стайні ні да нічога ня прыводзіла.

— Гэта ўжо ў іх крыі нешта такое ёсьць,—тлумачыў рэжысэр,—бізунамі ня выб'еш і агнём ня выпаліш...

Так гаварыла ў рэжысэра грашовае сумлен'не, але патаемнае сумлен'не дыктавала яму зусім іншае: калі Француз грае італьянскую музыку—яна аддае французкім духам. Тоё самае, каб італьянец выконваў французскую музыку—ад яе чулася-б нешта італьянскае. Вельмі цікава было-б спрабаваць даць твор італьянскага композытара выканан' музыкам розных нацыянальнасцяў. Пэўна ў гэтым выпадку адчувалася-б вялікая рознастайнасць у музычным творы аднаго композытара.

Капэльмайстар Антон Мурашка быў добрым скрыпачом. Часам, калі звальняўся на кароткі час ад заняткаў, ён граў «для сябе». Граць «для сябе» было для яго вялікай асалодай, але на гэтую асалоду ён меў мала часу. Забіўшыся ў куток дзе-колечы ў адным з аддаленых пакояў панскага палацу, ён браў у руکі сваю ўлюблённую скрыпку, браў з такім замілаваннем, як маці бярэ сваё роднае дзіцё. У гэты час яму здавалася, што ён нешта крадзе ў пана... Такія ўчынкі не дазваляліся, але тым болей цягнула граць «для сябе».

Агляненца па бакох, пасъля ў нейкай жудаснай прыемнасці зажмурыць вочы, правядзе па струнах раздругі смычком, тоненікава завядзе, ціха-ціха... Волас ледзь даткненца да струны, нібы птушка кволым

крыльлем да сваіх птушанята, якія дрэмлюць у гнязьдзе.

А потым ужо Антон нічога ня памятае.. Скрыпка пачынае гаварыць, яна волю дастае...

Жаўранкі носяцца ў паветры, зывіняць... Ластаўкі шастаюць крыльлем... Ветрык шапоча з чаротам...

Ці мо' гэта здаецца Антону?

Не...

На полі жнейкі жнуць... Дзесьці на лузе косы зывіняць. Галасы бліскучай сталі зъліваюцца з шорханьнем мядовай мурожнай травы, сплятаюцца ў адно з праменем летняга сонца...

Можа гэта Антон сънць дзівосны сон?

Не...

Багун галаву хмеліць... Ягады-дурніцы чорным вугольлем бліщаць, нібы зрэнкі дзяцей уночы, калі пры лучыне дэед ім байкі бае... Аддае пахам прэлых сыраежак... А па купінах сіцца, калючага, як дрот, съцелецца-гнецца вецер. Часам ён загудзіць, засвісьне на ўсе лады, зашастае між крывых, щуплых бярэзін, басаножкай пусьціцца гуляць па рудаўках з цёмнага пэрлямутру і схаваецца, як дуроньнік, у кудзердах прысадзістай вольхі...

Найначай Антон ня бачыць гэта перад вачыма?

Бачыць...

А то дзяўчаты ў карагод пускаюцца. Гукаюць вясну... Косы распушчаны, як у русалак. Карагодніцы песні пяюць...

Антона вуши абманваюць?

Не...

Аб усім гэтым гаворыць яму скрыпка, калі ён грае «для сябе»...

Смычок вядзе гутарку-бяседу са струнамі...

У Антона вочы зажмураны. Па высокім бледным лобе вандруюць змаршчынкі, жывымі гіерогліфамі рас-

сыпаюцца ва ўсе бакі; рассыпаюцца і зноў зыходзяцца
ў адну кучку, кладуцца адна на адну, перакрыжоў.
ваюцца, у жмуркі граюць.

А скрыпка гавора...

Антон нахіле галаву над яе сэрцам. Прыйслухоў-
ваецца... Яму здаецца, што гэта яго ўласнае сэрца, ні-
бы качка ў гняздо сваё, пераляцела ў скрыпку і ся-
дзіць у ёй.

Мо' гэта так сапраўды?..

А струны—яго ўласныя жылы. У іх яго кроў пера-
ліваецца... Струны жывуць...

«Эх, ды каб пайсьці з сваёй скрыпкай у родную
вёску, а там граць, граць... да ахмяленъня, да аду-
рэнъня, да сёмага поту»...

Але шушшукаюцца недалёка пакаўёкі, шапочуць:

— Пан ідзе...

— Пан ідзе...

— Пан ідзе...

Гукі скрыпкі паміраюць. Мары канчаюцца...

* * *

Пры першай генэральнаі рэпэтыцы ў вопратках
і гриме ўсе дэкорацыі былі выбракаваны.

Дэкоратар, ускалмачаны, высокі чалавек з русай
бародкай, ліха нарабіў—дзе трэба і дзе ня трэба на-
садзіў на палотнах многа елачак, узоры з сялянскіх
дываноў, каласы з васількамі.

— Яно ўсё добра. Для стылю трэба. Але ў меру.
Німа пачуцьця меры і гармоніі,—казалі францускія
педагогі. У дэкорацыі для балету тутэйшы колёрыт
лішні. Мяццовыя расцвіты для грэцкага стылю не па-
дыходзяць... Тут павінны быць мармуровыя статуі, ві-
наградныя лозы, Олімп, харомы багоў. Далі-ж яму
(пры гэтым рэжысэр казаў па француску смачную)

ляянку), дэкоратару, узоры малюнкаў з знамяніцкіх французскіх гравюр лепшых мастакоў. Не—ён робіць сваё! Кожны з іх сваё хоча рабіць...

Дэкоратар стаяў вінаваты, з апушчанай галавой. На гэты раз яго на стайню не павялі.

Бізуны, праўда, выбіваюць кепскі дух з чалавека,— разважаў пан Вашамірскі,— але цяпер німа калі. Трэба хутчэй перамалёўваць дэкорацыі. Раней я на іх мала ўвагі зварочваў.

Дэкорацыі былі перамалёваны ў строгім вытрыманным стылі. Стыль быў ужо праз меру строгі—аддавала халадком клясычнага бела-ружовага мармуру Атэны.

— Калюмны пры харомах аднак, напамінаюць ствалы тутэйшых бяроз!—артачыўся рэжысэр.—Аркадзія пастушкі зусім падобны да мясцовых!

— Калі я ніколі ня бачыў гэтых калюмнаў...—чуць ня плачучы апраўдваўся дэкоратар,—ніколі чя бачыў іншых пастухоў...

Рэжысэр гаварыў яму на ломанай польскай мове, куды ўваходзіла пяцьдзесят процентаў французскіх слоў, цэлую лекцыю аб прачіклівасці мастака-маліара, аб цудадзеях яго зорчнага ўяўлення, аб tym, як мастак павінен духам сваім пранікаць у даўно мінулія і творчым пэнзалем адрадзіць яго, адбудаваць у часе патрэбы.

Аб гэтым ён гаварыў доўга і, як уваходзіў у азарт красамоўства, французская мова выціснула польскія слова даشчэнту.

Дэкоратар стаяў бледны, як палатно, і маўчаў. У галаве ў яго шумела. Яму здавалася, што надакучлівія камары лезуць у вушы, у вочы, у нос, балюча кусяюцца.

— Каб хату тутэйшую, вясковую, дык як жывую намаліваў-бы...—шаптаў ён нямаведама каму,—каб ха-

ту...—маліуся-прасіуся ён, нібы зьбіраліся яго рэзаць.
Здавалася, што ён бачыць перад сабою гэтую хату,
што яна адлюстроўваецца ў яго вачох, як на сінім
шкле...

— Няма чыстага эстэтызму ў гэтых людзей!—скар-
дзіуся рэжысэр пану Вашамірскаму. Ён скардзіуся
голосам надарваным, у якім чуўся роспач. Ён разва-
дзіў рукамі, як чалавек, што во-во зьбіраецца тапіцца.

Гэтая слова ўдарылі пана ў самае трапнае месца,
кронулі самыя «святыя стрункі душы», як ён часта
любіў казаць аб сваіх уласных пачуцьцях. Пану за-
ўсёды здавалася, што такога эстэта, як ён сам,—на
свяце няма. Ён імкнуўся да таго, каб у яго тэатры
эстэтызм займаў самае першае месца. Пан быў вельмі
абураны, задрыжэў яго харктэрны падбародак. Вочы
наліліся сталёвым блескам... Ён звярнуўся да рэжы-
сэра на французскай мове з голосам мяккім, дрыжу-
чым, нібы літасьці просьчы:

— Можа ўсыпаць гэтamu хаму гарачых, тады і эстэ-
тызм зьявіцца? У гэтым я згаджаюся з ксяндзом,
які кажа часта, што пакуты цела робяць душу шля-
хотнай.

— Не, не, яснавальможны пане, на гэты раз ня-
можна! Маляр паслья гэтага ня будзе здольны вы-
правіць усе памылкі ў дэкорацыі. Хіба ўжо паслья...

Нарэшце ўсё было зроблена, як належыць. Генэр-
альных рэпэтыцый у гриме і вітратках пры дэкора-
цыях адбылося ажна тры ў вялізной панская салі.
дзе была зроблена сцэна і дзе ўсё было прыстасавана
пад тэатр.

На гэты раз студыйцаў не каралі фізычна: рэжысэр
і балетмайстар не дазвалялі, але коректаваныі ігры,
розныя папраўкі, пераробкі, надзвычайная нэрвоз-
насць, заклапочанасць французскіх пэдагогаў перадава-
валіся кожнаму з студыйцаў. Ім на гэты раз мо' ляг-

чэй было-б перанесыці катаваныні, чымся зъянтэжаны выгляд і літасьлывия словы пэдагогаў, сталёвия вочы пана і ламаньне рук з шапатлівым «Езу-Марыя»—ксяндза Марцэвіча.

У часе такой суматохі на Салаўя ніхто ніякай увагі не зварочваў.

XII

У Зоські праца з рук валіцца. Маці скардзіцца на яе. Не разумее, у чым справа.

— Нейкая туга на дзеёку навалілася. Нешта душыць яе. Паміарнела, аж страх бярэ,—скардзіцца маці суседкам.

Суседкі ківаюць галовамі і рады розныя радзяць.

Але старая маці баіцца прыступіцца да Зоські, бо тая пачынае злавацца ды з хаты ўцякае.

Зоська ня любіць, каб хтосьці калупаўся ў яе бядзе, у болечы яе сэрда. Зоська аддаецца свайму смутку тады, калі ніхто гэтага ня бачыць—уначы дае волю сълёзам. Плача на пасьцелі сваёй, так плача, ажна здаецца, што ў плачы яна рэчкай разъліваецца. Плача над кублам з палатном і рознымі тканінамі, якія прырыхтавала да вясельля.

Сны страхотныя сняцца ёй.

То Сымон у труне ляжыць. Вочы напалову раскрыты, зъдзіўлены. Твар сіні. Увесь ён выцягнуўся ў труне. Хаўтурный песьні сцпываюць.

А то музыку вясёлую чуе. Бяжыць Зоська на гэту музыку праз лясы, праз пушчы, праз дзікія балоты. Парвала свае вопраткі аб вострыя карчы. Да крыві цела падрапала. Бяжыць і бяжыць. Ажна вось скуль музыка—з незнамай хаты. Гэта гуляюць вясельле Сымона з аднай з панскіх артыстак.

Зоська туліца да сцяны і слухае... Ловіць кожны гук з хаты, голас Сымона. Сымон адчувае яе блізкасьць, выходзіць на двор і Зоська... прабуджаецца.

Зоська ўпіваецца сваім горам. Нейкі цяжар вісіць у яе на шыі і душыць-давіць. Яна скована жалезнымі путамі з галавы да ног. Хоча вызваліца ад іх і ня можа. Гэтыя путы—яе думкі аб Сымону. Думкі аб ім п'юць яе кроў, як п'яўкі, не даюць ні хвіліны супакою. Пэўна Сымонка даўно забыў аб ёй...

Часам Зоська пабяжыць у маентак: можа пачуе аб ім, можа пабачыць...

Доўга туліца да халодных съцен панскіх палацаў, каб нікто яе ня бачыў. Прыслухоўваецца да музыкі з пакояў студыі. Але галасы мала пранікаюць з белага муру на двор. Сымона няма... Аб ім ні слуху, ні духу.

Сэрца Зоські стучыць моцна, здаецца—во-во ываліца з грудзей... Галава кружыца. Перад вачыма кругі мітусяцца...

Вусны самі сабою шэпчуць:

— Сымонка... Сымонка, любы, дарагі...

З маентку Зоська пускаецца ў панскую каплічку, якая стаіць недалёка на крыжаванай дарозе. На вялізным дубовым крыжы вісіць дубовы пан Ёзус на ўвесь чалавечы рост. Зоська доўга ўглядаетца ў лубовыя вочы «бога». Вечер калыша «божы» хвартушок. Цені мітусяцца на ўсім яго целе і ёй здаецца, што ён жывы, зараз гаварыць пачне...

Во-во скажа ёй слова літасці...

Яна вельмі расчулена, што адно вока ў «бога» большае, другое меншае. «Бедненькі» думае яна, «гаэтненькі»... «А можа ў бога так павінна быць», з'яўляецца ў ёй новая думка. Расце ў яе душы такая пашана да «бога», такі салодкі страх перад ім, ажна яна ня ведае, дзе дзеяцца. Яна—нікчэмнасць перад

такім богам, з дубовимі ранамі, з дубовимі думкамі
і лубсвай сілай.

Зоська падае на калені, не адрываючыся разгара-
чанымі, съязльвіымі вачыма ад нязграбнай фігуры,
і шэпча тую малітву-замову, якую навучыла яе старая
суседка:

Святы Сымон, вялікія вочы,
Устань мне ўдзень, як уночы.
На небе крыж,
На крыжы тры зарніцы —
Гэта родныя сястрыцы:
Адна прывара,
Другая прыпале,
Трэцяя прывяртая.
Прывярні, божа, раба божага Сымона,
Каб ён любіў мяне,
Каб ён ня мог жыць без мяне,
Як рыба без вады,
Як мерац без зямлі,
Як дзіцё бяз грудзі...

Ад гэтай дзвіоснай малітвы ва ўсім целе Зеські
разъліваецца цяпло. Зоська выліла перад богам сваё
гора, патаёмны смутак сэрца. Ёй робіцца лягчэй,
расцьвітае надзея, упэўненасць. Яна варочаецца
да хаты выгаеная-вылечаная, нібы напілася цудадзей-
нага зельля. Некалькі дзён думкі яе купаюцца ў со-
нечных хваліх радасці: Сымонка яе не забыў. Яна
хутка пабачыць яго...

Але такі настрой цягнецца нядоўга.

Мала памагаў пан Езус. Зоська пакрыўдзілася на
яго. Зоська ня хоча пакутваць, як ён. Яна-ж ня дубо-
вая...

Тады Зоська задумала пачаць справу з нячыстай
сілай—шаптух шмат па вёсках. Іх многа ў карчме.

Выняла Зоська з кубла кавалак палатна—гасцініц
для шаптухі, накінула на плечы кляім у клетках чыр-
воных і сініх і вышла з хаты.

Была мяцеліца. Юда ў чистым полі вясельлегульню ладзю. Гурбы сънегу перакідваліся з месца на месца нявідочнымі вялізнымі шуфлямі. Пылілася сънежная мука ад плота да плота. У чистым полі бель-бялугай мітусіліся сънежныя палотны, чапляліся аб хмызынякі, завісалі на паадзіночных дрэвах.

Зоська ўкуталася, ішла наперад, мала аглядалася па бакох.

Грозны выгляд лютай мяцеліцы, съвісты і войканыне ветра зьблі яе з толку. Яна самой себе паказвалася мізэрнай, маленечкай, нібы ягадка-рабіна... Яна ўсім целам скомкалася ад ветру і съцюжы, застыглі яе думкі. Мяцеліца можа аднай сънежнай лапай зрабіць так, каб Зоська навекі заснула ў ледзянай пасъцелі. Пад коўдрай сънегу будуць ёй съніцца лёгкія сны, белыя, нібы кужаль бялёны, нібы паніна кашуля гафтаваная. І ня будзе Зоська мець ні смутку, чі расдасыці. І ня будзе крыўдзіцца на бога ў панской капліцы...

Адну хвіліну Зоська думала кінуцца ў белую сънежную гойдаўку—няхай мяцеліца яе на векі-вечныя засыпле, але...

— Хоць яшчэ разок пабачыць яго... А хто з рабесьніц вясну гукаць будзе? А хто купальскую кветку шукаць будзе?

* * *

У карчме стаяў нядзельны шум-крык.

Каля вялізной дубовой кованай жалезам кухвы з гарэлкай з бровара пана Вашамірскага круціўся-варцеўся стары карчмар Лейба. Каля бочкі на тапчане стаялі рознай величыні мядзяныя пасудзіны: гарнец, квартка, поўкварты і сотка. Здавалася, што гэта дзеткі вялізной кухвы, якая толькі што ацялілася.

Лейба ў вопратцы старадаўняга жраца маліўся свайму «Аданаю». У часе малітвы ён з гасцьмі-сялянамі не гаварыў, аднак наліваў ім гарэлкі ў пасудзіны, шэпчуучы малітвы. Ён часам спыняў малітвы, зварочваючыся да гуляк ня словамі, а рознымі гукамі: «мгу», «ну-ну», «агэ», «ум», «ай» «фэ» і іншымі. Да гэтых нявыразных гукаў дадавалася выразная інтонацыя і гэсты.

Сяляне добра яго разумелі.

І яўрэйскі бог «Аданай» на крыўдзіўся, і панская гарэлка добра прадавалася.

Сяляне рознага ўзросту і старыя бабы тупаліся вакол рыбакоў Міхалкі і Мэера, якія нешта вясёлае скакалі пад музыку вандроўнага дудара.

— Далібог, Мэер да нашага брата падобен!—гаварылі адны.

— Не! Міхалка да жыда падобен!—гаварылі другія.

У гэтых поглядах сяляне падзяліліся на дзівье группы, і ў п'яных настроях гатовы былі кулакамі бараниць свае слова.

На щасльце ігра скончылася, бо стары Язэп, які выпіў лішнюю чарку гарэлкі, пачаў апавяданьці аб tym, як яго анэгды чэрці круцілі на выгане ўсю ноч. Ён і тады быў пад хмяльком. Ехаў да хаты з карчмы пасцяля пахаванья сына. Ён заснуў на санках, падзягнуўшы пад сябе правую лейду так моцна, ажна конь галаву абрнуў направа і за ночь вялізны круг вытаптаў у сънезе на выгане.

Сяляне шчыра рагаталі над старым Язэпам, кужучы, што гэта «енааральная парапіца» з панскіх пакояў круціла яго.

— Праўда?!—дзівіўся Язэп, і п'яныя вочы яго здబівалі непакой і страх.—Яшчэ добра, што цэлы застаяўся!

Стары Язэп абапёрся над брудным завэцганным гарэлкай і закускамі сталом і задумаўся аб сваім сыне, якога на tym тыдні пахаваў. Тая жаласьлівасць да згінуўшага сына, якую ён стараўся ўтапіць у гарэлцы, цяпер выбухнула пад хмелем, як вогнішка.

Язэп хрыплым ад гарэлкі голасам пачынае расказваць усім вядомую гісторыю съмерці яго сына. Як ён, Язэп, з сынам для пана дровы сек у лесе, як падсеклі хвою, як ён крыкнуў сыну, каб той уцёк з-пад пня, як сын пусціўся наўцекі ўздоўж хвоі, якая зачапіла яго вярхушкай па галаве. Сын нават ня крыкнуў...

Старыя кабеціны сядзелі на лаве, утаропілі вочы адна ў адну і, зачараваныя ад хмелю, съпявалі, ківаючы галовамі:

Ёсьць у лузе каліна,
Пад калінай дзяўчына;
Пад калінай стаяла,
Цввет-каліну ламала,
Русу косу часала.
Пад'ехаў к ёй дваранін,
Схіліў каліну, кания напаіў.
Да дзяўчыны гаварыў:
— Чаго-ж, дзеўча, тут стаіш,
Двараніна не байш?
— Чаго-ж мне баяці,
Пад калінай стоячы?
Ты дваранін—вашць-пан,
Шукай сабе, як ёсьць сам.
Шукай сабе у Любліне,
Не чапай мяне дзяўчыну;
Шукай сабе ў Аршаве,
Не рабі мне благой славы;
Шукай сабе ў злоце,
Дай мне спакой сіроце.

Сум і радасць зьліваліся ў адну хвалю п'янага чаду. Пад закуранай стольлю карчмы луналі—і малітывы карчмары, і вясёлая ігра лудара, і сълёзы гаротнага Язэпа, і песьні старых баб.

У карчме зусім забылі пра мяцеліцу, за сасновымі съценамі яе мала чуваць. Яе войканьні губляюца ў п'яным шуме.

Ніхто нават не заўважыў, як Зоська ўсунулася праз дзіверы ў хату. Яна страсла сънег з вонратак і, прыкрытая тканінай да самых вачэй, падышла да п'яных кабет. Пашапталася з аднэй і, абагрэўшыся трохі, вышла з карчмы.

XIII

Пасля мяцеліцы настала адліга з лёгкім марозам, які адшліфаваў поле, сълізготнай зрабіў дарогу і пакрыў дрэвы ільдзянім шклом. У хвойніку было ціха, толькі час-ад-часу крыкне варона, шарахнецца заяц, — і зноў усё змоўкне.

Салавей аглядаўся налева і направа і сваім вачом ня верыў, што вызваліўся з панскіх палацаў. Раней гэта яму не ўдавалася. Толькі цяпер, калі ўсе пазвар'яцелі на «генэральную рэпэтыцыю», яму ўдалося вырвавацца на кароткі час. Яго адсутнасць можа ня будзе заўважана.

Хвала радасці нахлынула на яго бурлівым патокам.

Ён ня ведаў, што з сабою рабіць. Ішоў ня проста, а падскокваючы, як малы хлопчык. Праз рэдкія дрэвы яшчэ відаць быў панскі маёнтак, які ўсімі будынкамі глядзеў на Салаўя.

Здаецца, маёнтак гаварыў яму голасам нячутным: «Ці я цябе ня песьціў? Ці я цябе ня няньчыў? Ці голад і холад ты ў мяне цярпеў? Чаго ўцякаеш? Зоська? Ды мала Зосек ёсьць у палацах?»

Гэтыя пытаньні сышаліся на Салаўя, як нявідоочны мак.

Ён стараўся не глядзець у бок маёntку, які клікаў яго назад салодкім фальшывымі словамі.

«Мабыць, ты, гад, забыўся», — зъвярнуўся Салавей у думках сваіх да панскага маёntку, — «аб тых зъдзеках, якія церпіць наш брат у тваіх съценах? Воля і Зоська мне даражай за ўсё»...

Хутка схаваўся майстрак. Салавей адышоў некалькі вёрст ад яго. Ён съпяшаўся да Зоські.

Ужо некалькі месяцаў ня бачыў. Яна, мабыць, аба мне забылася...

Сонца ўжо зайшло, пакінула на небе густую паласу чырвані. Агнёвае мора заходу адбівалася ў розныя пераліві і прабівалася праз дрэвы.

«Трэба ў лесе болей памарудзіць, а то людзі пабачыць мяне каля Зоськінай хаткі».

Доўга шукаў ён месца, дзе можна было-б сесьці. Адыйшоў ад дарогі ў бок і нарэшце знайшоў вытаптанае месца і съвежа адрублены пень. Прысеў. Аглянуўся па бакох, заўважыў на зайлдзянелым ад адлігі сънезе месца, дзе ляжаў чалавек. Чалавек адбіўся ў сънезе глыбока і ярка: кожная драбніца відаць — і галава, і рукі, і нават лапці ў клетках-пляцёнках.

Салавей ускочыў з пня, як падстрэлены.

Ён здагадаўся, што, мабыць, тут быў забіты нядайна Язэпаў сын, Юрка. Вунь якраз ідзе сълед ад дрэва, з-пад якога цягнулі няжывога Юрку сюды. Дзе-ні-дзе і съляды крыві відаць... Аб гэтым і ў маёntку гаварылі. Пан Вашамірскі нават раздабрыўся і загадаў аканому звольніц Язэпа на цэлы тыдзень ад работы ў двары і падарыў яшчэ дошкі на труну.

Салавей ня мог адыхадзіць ад гэтага месца. Пільна ўглядзеўся ў углыбленьне, дзе раней ляжаў забіты дрэвам чалавек, глядзеў і на паваленое дрэва-разбойніка.

Жывы паўставалі ў выяўленыні Салаўя розныя абразкі. Ён бачыў Юрку, вясёлага, румянага, здаро-

вага, вечна сарамяжлівага, як дзяўчына. Бачыў і вя-
сёлую хвою, якая ледзь ня ў саме неба ўпіралася
сваёй вершалінай. Птушкі на ёй сьпявалі, з ветрам
яна шапталася.

Таксама і голас аканома, здаецца, чуў: аканом за-
гадвае Язэпу зрэзаць вось гэтае дрэва.

З кожнай хвілінай усё больш цымнела, а Салавей
вачэй сваіх ня мог адараўца ад гэтага месца...

— Ледзь пра Зоську не забыўся...—усхапіўся ён.

Вышаў з лесу. Пайшоў нацянькі ў бок Зоськінай
хаты.

На цёмна-сінім небе блішчэлі зоркі. Яны былі рас-
сыпаны, нібы залаты мак. У недалёкай вёсцы брахалі
сабакі. Ужо відаць была маленъкая хатка, дзе жыла
Зоська з маткай. Здалёку хатка ярка вызначалася ў
сіняве нябёс...

Уся ўвага, усе думкі Салаўя былі цяпер накіраваны
ў бок гэтай хаткі!.. Але так рана ня можна туды
ісці—людзі пабачаць. Трэба тут пачакаць...

XIV

Старая кабецина, ідучы з Зоськай з карчмы, завяла
же ў сваю хату. Хітра-ільсьцівым голасам аб усім яе
жыцьці-быцьці распыталася. Усё дашчэнту вывела.

— На гэта, дзеткі мае, ёсьць розныя лекі, розныя
зёлкі,—казала шаптуха.—Косыці кажана памагаюць,
малако чорнай сьвінъні. Але вось я навучу цябе, як
адну замову казаць. Ты будзеш яе гаварыць тро-
разы на дзень троі падрад. Першы раз—перад
усходам сонейка, другі раз—на заход сонейка, а трэці
раз—у поўнеч, калі першыя пеўні запяюць. Гэта на-
пэўна паможа.

Зоська лавіла кожнае слова шаптухі, якая гаварыла
скрыпучым, шапатлівым і дрыжучым голасам.

Старая доўга-доўга шаптала, аж пакуль Зоська на-
вучылася напамяць усю замову, кожнае слова якой,
нібы цывікамі, прыбівалася да яе мазгоў. Кожнае сло-
ва замовы чаравала яе, захоплівала выабражэнье
простай дзяўчыны.

Зоська пакінула старой кавалак палатна і пайшла
дахаты. Яна была пэўна, што гэтая замова паможа,
што Сымон вернецца да яе.

Гэта замова таксама ёсьць малітва, але ня дубо-
ваму богу, а нявідочным бесам, нячыстай сіле. Да
«нячыстай сілы» Зоська адчуvalа большую блізасць
і нейкую пышчотную інтymнасць. Чарцей яна больш
баялася, чым бога, і, разам з гэтым, больш пава-
жала іх...

Зоська цэлы дзень знаходзілася ў нейкім невядо-
мым раней, новым настроем. Суткі, падзеленія ёю на
тры часткі—ад замовы да замовы, набылі надзвычай-
ныя чары, вялікую сілу. Гэтымі шэптамі яна, Зоська,
трымае ў сваіх руках цэлыя вёскі, усіх людзей. Яна
ня ведае, што здарыцца, як яно ўсё гэта будзе, але
здарыцца нешта такое, ад чаго ёй стане вельмі пры-
емна і радасна...

Яе зацікаўленасць расце з кожнай хвілінай. Ня
церпіцца дачакацца трэцяга разу замову казаць. Цэлы
дзень нічога ня ёсьць, а голаду не адчувае.

Урэшце, надышоў час, калі ўсё павінна скончыцца
раз назаўсягды—усё Зоськіна гора, усе пакуты яе
сэрца...

Маці ўжо даўно сьпіць. Яна непакоіцца ў съне, кі-
даецца з боку на бок, мармоча, стогне, вохкае.

Жудасна робіцца Зосьцы. Уся яна дрыжыць ад
страху. Але вось якраз надышоў час казаць замову

ў трэці раз. Яе вочы злосцю гараць ад затаёнай напружанасьці думак, бляднене твар. Яна шапоча:

«Устану я, красная дзеўчына, не благаславіўшыся, пайду, ня хрысьціўшыся, і выйду не дзьвярмі за новыя вароты ў чыстае поле. У чистым полі стаяць троны: бес Сава, бес Савул, бес Калдун. Падыйду я, красная дзеўчына, пабліжай, ды пакланяюся паніжай: і вы, троны—бясоў—бес Сава, бес Савул бес Калдун—пастужыце мне, як служылі Іраду-Цару: ідзіце па гарадох, па сёлах, па вёсках і зьбярыце ўсю нуду і сухоту са звяроў, птушак, рыб і з усякіх людзей—і зьнясіце туую нуду і ўсякую сухоту малойцу Сымону ў ясныя вочы, у чорныя бровы, у румянныя твар, рацівае сэрца, чорную печань, гарачую кроў, у троідзеяніе жыл і ў адну жылу—станавую падпятную. І каб гэты малойца ня мог ні жыць, ні быць, ні днём па сонцы, ні ўночы па месяцы, без мяне, краснай дзеўчыны...»

Зоська з такой шчырасцю гаварыла, ажно сэрца грукалага. Гэта была толькі першая частка замовы. Кажучы другую частку, яна сібелала з кожным словам і пачынала прыслухоўвацца, што робіцца навокал.— Мо' зараз зямля ўздрыгнецца... Мо' съвет перавернешца. А яна не хацела, каб дзеля яе людзі невінатыя цярпелі...

Не пасьпела яна скончыць замову апошнім моцным словам «амінь», як нехта пачаў асьцярожна стукаць у дзьверы.

Няпрытомная, спалоханая выскакыла яна ў сенцы і адчыніла дзьверы. Два галасы зьліліся ў адзін:

— Зоська...

— Сымонка...

Пад адсъветам зорак яны ўпіліся бліскучымі зренкамі адзін у аднаго...

XV

У маёнтку пана Вашамірскага твары ва ўсіх урачыстыя і заклапочаныя.

Уся чэлядзь, па загаду самога пана, апранута ў съвяточную вонратку, спэцыяльна сыштую к гэтаму съвяту-балю. На дварэ вялікая суматоха: зъяджаюца паны з розных маёнткаў, запрошаныя паглядзець тэатральнае відовішча.

Пан Вашамірскі знаходзіцца ў надзвычайнім экстазе, у вялікім натхненіні. Сам за кожнай драбніцай глядзіць, прыме гасцей. Кожнаму скажа ветлае слова, пажартуе, у філёзофію пусьціцца. Ахміstryня паспывае даваць часта загады аб тым, як што на кухні рабіць, якія прысмакі, якое пітво дастаць са склепу.

Аканом клапоціцца аб тым, каб коні гасцей былі накормлены і напоены.

Ксёндз Марцэвіч выключна гасцюмі занят, а больш за ўсё яго ад сябе не адпускае старая пані, маці пана Вашамірскага. Пры ёй павінны быць неадлучна два каты, якіх яна прывезла з сабою, і ксёндз.

У студыі ў гэты дзень, вялікі страшны дзень суду, заканчваюца паслья генэральнай рэпэтыцы апошняя штрыхі, шліфуюца апошняя шурпатасці ігры. Э з імі французская пэдагогі абыходзяцца надзвычайна лагодна, далікатна і мякка. Падбадрываюць іх, падымаюць настрой і ўзмацняюць самаўпэўненасць.

— Усё будзе добра, усё зайдзе гладка,—кажуць яны да студыцаў,—толькі вы не падохайцеся, тримайцеся съмела... Час-ад-часу на хвілінку забяжыць сюды—у студыю—сам пан Вашамірскі, пагаворыць з пэдагогамі і такім лагодным вокам зірне на студыцаў, нібы яны—яго браты і сёстры, нібы яны—яго лёс, нібы ад іх залежыць уся яго будучына.

Пан адным толькі вокам зірнуў на заслону, якая была некалькі разоў перамалёвана.

З палатна глядзеў на яго скрыўлены агідны раты сатыр, які ў дзікай грубай палкасці жарабца даганяў голую німфу. Німфа ўцякала сплоханая. Валасы затулялі яе круглыя плечы. Грудзі яе ад быстрата бегу вахталіся, саскі на іх блішчэлі колерам лясных суніц.

— Аднак ксёндз Марцэвіч мае добры густ,—падумай пан,—гэта-ж яго проект заслоны.

Але нядоўга пан Вашамірскі любаваўся заслонай, бо раптам нешта ўспомніў, стукнуў сябе пальцамі ў лоб і выскачыў з пакою.

Не прайшло і пяці хвілін, як ганцы пусьціліся конна з маёнтку. Пан раптам загадаў сагнаць на баль усіх прыгожых дзяўчат з сваіх вёсак...

XVI

Часта выходзіў Салавей з Зоськінай хаты на двор. Рупіла глядзець-сачыць, ці хто за ім ня гоніцца. У студыі маглі заўважыць яго адсутнасць, хаця ён быў пэўны, што ў часе такой суматохі мала хто там аб ім думае і дбае. Яму рэпэтыцыі былі непатрэбны. Яго і ня вучылі. Ён быў кемным у сваіх фокусах-штуках яшчэ да таго, як пачаў жыць у панскіх пакоях.

Цішыню глухой ночы трывожыла толькі рыпаньне дэльварэй старой хаткі, з якой выходзіў Салавей.

Ён аглядаўся па бакох і пільна прыслухаўваўся. Думаў аб Зосьцы: яна зьдзівілася, што ён зусім «панскі выгляд» мае. Мабыць, так яно і ёсьць. На сваіх сяброх у студыі Салавей гэта даўно заўважыў, толькі не на сабе. Ва ўсіх зыходзілі мазалі з рук. Усе апрануты чыста. Ад жыцьця ў панскіх палацах, ад ста-

ранных муштраваньняў у працягу некалькіх месяцаў з твараў студыйцаў зышоў мужычы колер. Рухі ва ўсіх пазграбнелі, зрабіліся лёгкімі і спрытнымі. Нават выраз вачэй зъмяніўся: паглыбеў, іншы зъмест ад-съвечаеща ў іхнім блеску. Панскі гэбаль адгабляваў людзей, адшлифаваў. Усе яны ўжо былі не такімі, якімі зъявіліся ў панскія палацы. Яны нібы нарадзіліся ў другі раз, вылупіліся з панскага яйца—панскія вылупкі.

Салавей пачаў сябе аглядатць-ашчупваць.

У першы раз за ўвесь час заўважыў, што сапраўды ён ня той, якім быў хоць-бы поўгода таму назад. Ня дзіва, што Зоська не разумела яго некаторыя, як яна гаварыла, «панскія слова».

Вялікую зъмену ў сабе ён адчуваў толькі цяпер, калі аб гэтым яму казала Зоська. Таксама цяпер толькі ён прыкметнік, што Зоська—простая, а маленькая ўбогая хатка душыць яго. Пасъля вялікіх і пышных панскіх палацаў (хоць ён іх ненавідзеў), простая хатка здавалася яму канураю, у якой нельга жыць ня то што чалавеку, але і панскому сабаку. Ранейшага захапленыня Зоськай у яго ўжо ня было. Тоє імкненіне бачыць яе, якое ён песціў у грудзёх увесь час, як-бы астыгла пасъля таго, як пабачыў яе цяпер.

Па голасу, па вачох Зоські, па ўсіх яе рухах Салавей адчуваў, што яна бачыць у ім гэтую зъмену.

Яму было прыкра ад яе гарачых ласкаў і пяшчот спачатку, як яны цяпер сустрэліся; а пасъля,—як яна адчула, што ён зусім ня той, кім быў раней,—яна, праўда, халадней начала да яго адносіцца і яму нібы лягчэй зрабілася ад гэтага. Аднак, нейкі жаль да Зоські агарнуў яго.

Сінь ночы атуляла яго з усіх бакоў. Сінім колерам была афарбавана і вёска Вашаміршчына, якая ўпіралася съценамі ў густы хмызьняк, і лес цёмна-сінім

мурам маўкліва-грозна глядзеу у закуранае хмарамі неба.

Сынег быў пругкі і хрусьцеў задушаным стогнам пад кожным крокам, хоць Салавей стараўся гупаць асьцярожна і нячутна.

У Салаўя было спачатку такое ўражаныне, нібы нешта ўкраў у Зоські, украў самае лепшае і дарагое ў яе жыцці. Ён украў сваім ўласнымі рукамі. Але ў цішыні, як пачаў болей глыбока думачь аб гэтым,— як гэта вышла і чаму так здарылася, што Зоська на яго пакрыўданымі вачыма паглядае,—ён пачаў адчуваць, што ў гэтым сам мала вінават: панская пакой яго перарабілі. Ён сам сабе чужым стаў... Цяперашні Салавей зусім ня той чалавек, што ранейшы Сымонка.

Ён ставіў побач ранейшага і цяперашняга сябе. Вышлі зусім розныя два чалавекі. Чаму гэтак сталася ён як-бы не разумеў, але адчуваў, што разам з агідай да панской няволі, да панскіх палацаў, гэтыя палацы і вабілі да сябе; цягнула яго да іх, як матылька да агню.

Разам з агідай да паноў, да іхніх учынкаў і зьдзекаў над прыгонынкамі, ён ня можа цяпер глядзець на сваіх ранейшых сяброў і нават на Зоську так, як глядзеу раней,—нечым ён ад іх розніўся і зауважаў у іх тое, няпрыемнае для сябе, чаго раней ня бачыў..

Салавей часта ўваходзіў у хатку і выходзіў адтуль. Зоська сядзела на лаве пры стале і сълёзы капалі з яе вачэй.

— Ты, Сымонка, ні то пан, ні то паўпанак, ні то панскі слуга!—скардзілася Зоська.

Яна аглядала яго з ног да галавы, пробуючы пальцамі яго чыстую, добрую вонратку.

— Ды я такі самы, якім быў раней!—апраўдаўся Салавей з няпэўнасцю ў голасе.

— Ты чужы, чужы... — строга праз сълёзы гаварыла Зоська.

Салавей верыў больш яе словам, чымся сваім. Як ні стараўся ўгаварваць сябе, што не зъмяніўся, дык з гэтага нічога ня выходзіла; жаль агарнуў яго сэрца, сашчаміў яго, рваў на кавалкі якраз таму, што Зоська гаварыла праўду:

— Чужы, чужы...

У душы «Салавей» лаяў сам сябе за тое, што пайшоў сюды. Ён ня думаў, што так прыкра яму будзе тут... Яго вонратка, выгляд, голас, манеры зусім не пасуць да гэтай Зоськінай хаткі...

Гаварыць цяпер ня было аб чым.

Зоська часта мняла лучыну, папраўляла яе з такім выглядам, нібы яна, Зоська, адна ў хаце.

Салавей прыслухоўваўся да кожнага шолаху, да малейшага скрыпу. Яго трывожыла тое, што Зоськіна матка ляжыць на печы і, пэўна, ня сьпіць.

Як-бы ў адказ на яго думкі, з печы пачуўся кашаль і спынілася сапеньне съпячай кабеціны.

Мабыць, старая прыслухоўваецца да таго, што робіцца ў хаце.

І Зоська і Салавей зъмянілі тон гутаркі на звычайны. Гаварылі аб розных рэчах, толькі не аб саміх сабе. Ім абодвум прыкро было, што іхняя гутарка не абыходзіцца бяз съведак; хаця Салаўю як-бы зрабілася лягчэй ад гэтага, бо лепш было гаварыць аб пабоічных рэчах, чымся аб сваіх уласных.

. Аднак, слова Зоські: «чужы, чужы...», сказаныя з балючай скаргай, увесе час зъвінелі ў яго вушох.

Гэтыя слова, адбіваючыся на розныя лады рэхамі ў сэрцы, псавалі яму настрой, труцілі кроў і набывалі той глыбокі трагічны сэнс, якога ён не зразумеў спачатку. Нешта падсьвядомае, чаго ён ня мог-бы словамі казаць, дыктавала яму, што ён зрабіўся чужым ня

толькі Зосьцы, але і самому сабе. Яго нянявісьць да ўсяго панскага была цяпер мацней, чымся раней, аднак, ня гледзячы на гэта, яго цягнула назад да панскіх палацаў, да іх раскошы з тым самым імпэтам, з якім ён некалькі гадзін таму назад, крадучыся адтуль, пайшоў, праклінаючы паноў і ўсё панскае.

Яго цягнула да палацаў, як часам цягне чалавека ў глыбокі вір.

Салавей стараўся расцесіваць сваю ўвагу на ўсялякія вакольныя рэчы ў хаце: то заглядаўся на сініватыя аганёчкі лучыны, на горкі дым, што віўся над ёю, то кідаў вачыма ў кут, дзе ў загародцы на саломе ляжала цялушка, скрученая ў абаранак.

Цялушка стрыгла вушамі, утаропўшы круглыя, нібы задумёныя вочы на агонь лучыны. Белы круглячок на лобе цялушкі блішчэў, як сънег, і выглядаў прышытай латачкай з белага кужалю.

Салавей пацягнуў носам па горкага дыму, цяжкі пацялушкі, кур з падпечку і, ня хочучы, зморшчыўся.

Ён даўно адвык ад гэтага.

А Зоська наглядала за ім і ўгадвала ўсе яго думкі і адчуваньні.

— Нашто плот гарадзіць, Сымонка! Ідзі ўжо да сваіх палацаў. Табе тут цяжка ў нас...

З едкай кпінкай Зоська напірала на слова «сваіх». Салавей быў да таго ўзварушаны, што нават не з'уважыў гэтага.

... Чужы, чужы...

Вострым нажом рэзалі гэтыя слова яго сэрца.

Ён ішоў назад у панскі маёнтак.

... Чужы, чужы...

Так шапацелі яму здрацьвянељыя хвоі ў лесе.

Вялікі цяжар вісеў на яго плячох. Ад нахлынуўшага смутку Салавей сагнуўся, прапала яго ранейшая бадзёрасцьць.

Запелі пеўні ў вёсцы.

Ён спачатку ўздрыгнуўся, а пасля гэтых звычайных съпевы-гуки прынялі ў яго вушох форму слова:

«Чужы! чужы!»

Ён ішоў, апусціўши галаву ўніз, як злачынец, на якога глядзіць вялікая грамада людзей. Ня мог вызваліцца ад цяжкага настрою.

Як ён ні стараўся выкінуць з сваіх думак іхнєе разывітанье, яно дражніла яго выабражэнье, торгала яго, не адыходзіла ніводнай дробнай рыскай...

Вось ён чуе ўсе пералівы яе голасу, блеск вачэй—сумных і сухіх, у якіх застыгла і крыўда простай дзяўчынкі, і гордасць кабеты.

— Не забывайся, хто ты!—казала Зоська шапатлівым і строгім голасам у адчыненую дзъверы з глыбіні цёмных сенцаў, калі ён рыхтаваўся ўжо выйсьці на двор.

Ён глядзеў у гэтых дзъверы. Здавалася яму, што глядзіць у студню, у якую зараз кінецца. Ён спрытна сагнуўся, каб ня ўдарыцца лобам аб касяк дзъярэй, і шпаркімі крокамі пусціўся наперад па вытаптанным сълізкім сънезе. Навостраным слухам сачыў, ці хутка зачыняцца за ім дзъверы...

Дзъверы рыпнулі працягла: зачыняліся няпэўнай, аслабелай рукою. Прыдущаны ціхі плач з усхліпамі пачуўся за імі...

Салавей ішоў наперад ранейшай дарогай праз той самы лес. Потым паказаліся палацы—высокія цяжкія. Яны здаваліся надзвычайна строгімі і як-бы жывымі, здаваліся вялізной каменнай істотай—дзікай, страшнай, якая цягнула да сябе невядомай бязылітаснай сілай.

Ён паказаўся сабе перад гэтай сілай такім дробненькім і нікчэмным, ажно сум яго, усе цяжкія настроі

съцёрліся, як пылок, нібы кволыя лісткі. Сам ён за-
губіўся. Вылецелі ўсе думкі з галавы.

Ён ішоў наперад, запалонены велічам панскіх па-
лацаў.

XVII

Сънег таяў павясноваму, рыхлеў, як кісель. Блішчэ-
ла сонца. Ад палазоў, ад конскіх капытаў заставалася
на дарозе брудная вада. Вераб'і кружыліся ў вёцы
Вашаміршчыне цэлымі стаямі, шчабечылі, падымалі
садом, падалі ўніз з вышыні, нібы клёцкі, на талы
сънег, пачыналі бітвы за зярнятка, купалі скрыдалачкі
ў лужынах, як-бы выконваючы нейкі таемны птушы-
ны абрад купаньня-амавеніня; зноў узъяліталі ўверх,
як падстрэленыя, рассыпанай жменяй гароху. Вясель-
лю іхняму канца ня было. Шум насіўся ад сотняў
крыльляў, а крык вераб'іны глушыў сонечнае зімо-
вае паветра.

Вераб'еў палохалі малыя дзеци, якія з рогатам і гі-
кам насіліся па вясковай вуліцы ўперагонку. Некаторыя
з хлопчыкаў былі босья і іхня ногі малінавага
колеру мільгалі па сънезе; здавалася, што чырвоныя
панчохі шчыльна аблігаюць дэіцячыя ножкі.

У блізкім лесе агаліліся дрэвы, вызначаліся на бе-
лым фоне сънягоў вільготнай чарнатою. З шэра-бруд-
ных саламяных стрэх вясковых хатак таксама зышоў
сънег. Хаткі выглядалі вялізнымі кучамі закарузлага
съмяцьця; ад іх аддавала пахам прэласці і конскага
гною.

Нейкая радасць панавала ўсюды, радасць, вырвана-
я з вільготных усьмешак зімовага сонца. Было
фальшывае адчуваньне набліжэння вясны, вясны ў
часы каляд. Абманваў вока павясноваму пачарнеўшы
лес. Ад яго нясло съвежасцю і здавалася—бо-бо пач-

нудь зелянецъ лісьцяныя дрэвы, загамоняцъ-зашушу-
каюца лагоднымі мяккімі вясновымі галасамі.

Толькі ў Зоські быў цяжкі настрой.

Вочы ў яе былі сухія і чырвоныя. Яна часта выхо-
дзіла на сонца, якое асьляпляла яе, казытала шчокі.
Гоман вераб'ёў і дзяцей ня мог выбіць з яе галавы
прыкрасыці сустрэчы з Сымонам.

Гэта сустрэча здавалася ёй цяжкім сном. Яна не
магла збавіцца ад гэтага сну. Пад яго ўражаньнем
яна ўвесь час знаходзілася.

Зоська ўспамінала кожную драбніцу гэтай ночы:
нават прэласыць паветра, нават пах сенцаў, калі яна
стаяла з Сымонам ля дзьвярэй пры разьвітаныні.
Гэты пах яшчэ і цяпер яна глытае, адчувае ва ўсім
целе; у вушох аддающца мяккія, лёгкія крокі Сымона.
Ён буркнуў нешта на разьвітаныне і пайшоў у ноч,
у далячыню пругкага сънегу. Яго крокі гулка аддава-
ліся, спакайнелі і павольна заміралі, пакуль заглохлі
недзе далёка за съценамі сенцаў пад панскім лесам.

З яго крокамі паймчалася і яе дзяявочае шчасьце...

Не памаглі Зосьцы ні добрыя, ні благія сілы.

Сымона падмянілі ў палацах. Ён зусім ня той,
якім быў раней...

Вялікая роспач душыла яе. Усе надзеі за эпошня
некалькі месяцаў, усе яе думкі раптам у адну ноч пе-
рарваліся, нібы праз меру нацягнутая струна.

Разам з гэтым у сэрцы дзяяўчыны расла нейкая
злосыць. Гэта злосыць сашчаміла ёй зубы, съцяла
губы да таго, што толькі вузкі чырвоны разрэз відаць
быў—разрэз вострага нажа. Ва ўсім целе адчувалася
новая напружнасць, створаная пачуцьцём крыўды і
злосыці.

Кроў у жылах пачынала гарэць, пералівачца з бур-
ным імпэтам. Гарачыя вугольчыкі ўсё цела прані-
каюць; косьці хрусьцяць ад спрунжыновага напэру,

нібы нацягнутыя моцныя галіны дубу. У сваіх кро-
ках, у рухах усяго цела яна адчувае імпэт новых сіл.
Вс-во яны выпраюць наверх. Яна ня можа ўстры-
маць іх, уладаць імі. Яны здаюцца дзяўчыне нейкімі
незнаёмымі, чужымі ад навізны, ад неспадзяянасці.
Вочы выбівалі іскры.

Не разважаньнямі дайшла Зоська да свайго новага
настрою, а глыбокім інстынктам, інстынктам істоты,
якая пляцёнкамі нэрваў адчувае, скуль соўваецца на
яе зло і ліха.

У Зоські зявілася, выплыла на ўзверх душы
ўпартасць і рагучасць. Маланкай бліснула ў яе маз-
гох думка, што ня Сымон вінават, а панскі маентак:
пан і падпанкі.

Да гэтага часу яна адносілася да волі пана, як усе
прыгоньнікі: са скаргай, з пакорлівасцю жывёлы.
Супроць волі пана ніякая сіла бога альбо чорта
устаяць не матла. Пригоньніцкае жыцьцё нельга было
ад сябе адкідаць, як нельга было вызвалицца ад съля-
пых сіл прыроды, што панавалі над чалавекам.

Прыгоньніцтва—гэта лёс-доля чалавека, гэта нямі-
нуча, няўхільна, як радзіны, як съмерць. Гэта ідзе ад
самога бога.

Так гавораць у цэрквах і касцёлах.

Пайсьці супроць волі пана—нават грэх. Так яно
спакон вякоў.

Але Зоська пайшла на гэты раз «супроць бога» і
нават грэху баяцца перастала.

Разам з такім пераломам у думках, у агні бязъмер-
най злосці ўсё перад Зоськай навакол прыняло
інакшы выгляд, болей прыязны.

Зоська знайшла вінавайду сваіх бед—і ёй ад гэтага
палягчэла. Хоць злосць расла, але адпала роспач
і схавалася далёка ў глыбіні істоты. Нешта яе хмя-

ліла, трывожыла: яна знайшла для сябе новае ў злосыці—гэта дало ёй апору і сілу.

Зоська з імпэтам гаспадарыла ў хаце, працавала з такім спрытам, ажно старая маці дзівілася. Ніколі з дочкам гэтага ня было.

Пад вечар з вёскі пачуўся гуд, суматоха.

Зоська выбегла на двор.

Па вёсцы разъяжджалі конныя панскія ганцы, ляскалі бізунамі і лаяліся брыдкімі словамі.

Мітусіліся каля хат спалоханыя, устрывожаныя сяляне. Кабеты лемантавалі-галасілі, аб нечым упрашвалі ганцоў.

Здалёку выглядала нібы войска варожае напала на вёску. Коньнікі насіліся туды і сюды, як-бы зьбіраліся разбурыць усю ваколіцу.

— Што гэта? Што гэта?— запыталася ў суседкі зьдзіўленая Зоська.

— Уцякай хутчэй, дзеўка, а то забяруць на панскі баль!—шапнула ёй кабета.

Зоська ня думала ўцякаць, ды і не пасьпела-б, бо да яе падскочыў на кані Макар, той самы, што ўлетку быў выгнаны з яе хаткі, калі да яе сватаўся, той самы, што тады Сымона забраў на кару ў панскі маёнтак.

— А, зноў панскі сабака зьявіўся?— прашыпела паблядненая Зоська.

— Ты ня лайся так. Будзь трохі далікатнейшай!— прагаварыў робленым съмехам Макар.—Цябе пан на баль запрашае! Го-го-го!

Макар так голасна съмяяўся, ажна расчырванеўся ўвесь, тросьця на кані, прыпадаў грудзьмі да сядла і ня ведаў, што з сабою рабіць ад вялікага напору съмеху, які корчыў яго, комкаў і душыў.

— Го-го-го, паненка! Прыйдзі! На панскі баль ідзі! Там шмат гожых панічоў панаехала. Ой весела будзе! Го-го-го!

Зоська спачатку акамянела на месцы, потым схапілася за галаву і пусьцілася наўцёкі дахаты, пакідаючи за сабою людзкі гоман, крык і плач. Усё нутро яе пахаладзела, і сэрца біцца перастала. Перад яе вачыма кружылася зямля, хаткі насіліся з месца на месца.

— Нікуды ня дзенешся! — кричаў ёй у дагонку Макар.

Зоська ўскочыла ў хату, як-бы хаваючыся ад лутага зьвера, аглядзалася па бакох, нечага шукаючы, знайшла сякеру і стала чакаць.

— Даучушка, даучушка, што з табою? — енчыла маці.

Вочы ў Зоські гарэлі няпрытомна. Яны кідалі злыя аганькі вакол сябе. У моцных руках дзяўчына трymала нагатове сякеру, каб секануць, хто-б ні паказаўся ў дзъверы...

Павольна зълез Макар з каня і скрыпнуў дзъвярмі ў сенцы, адчыніў дзъверы ў хатку — трохі сагнуўшыся, каб ня ўдарыцца галавою аб ніzkі касяк.

— Зоська! — крикнула маці не сваім голасам і падскочыла да яе, каб стрымала за руку.

Але было ўжо позна. З страшным стогнам Макар паваліўся праз парог.

Акryваўленая галава ўдарылася аб гліняны памост, як качан капусты.

* * *

Сонца ўжо стаяла нізка над лесам. Паціснуў лёгкі мароз. Сыпаўся зьверху снег, дробненькі, цвёрды, як шрот. Па дарозе ішоў гурт дзяўчат, халя пятнаццаці. За імі конна ехалі ганцы.

Дзяўчаты былі ўбранны пасьвятонаму — ішлі на панскаі баль...

Ганцы жартавалі, падбадрываючы часам каго-колечы з дзяўчат бізуном, каб хутчэй ішлі.

А здалёку чуваць былі ляманты вясковых кабет...
Галошанье перайшло ў нейкае зывярынае выцьце.
Усе галасы зыліліся ў адно войканье, працяглæ і жудаснае.

Ганцы не зварочвалі на гэта ніякай увагі. Яны гутарылі між сабою аб тым, што яшчэ Макара няма.

— Мабыць, з Зоськай там загуляўся. Яшчэ да панскага балю набалоющца!

Войканье з кожным разам цішэла. Эдавалася, што гэта енчыць і стогне зямля ад невядомага вялікага болю...

XVIII

Над маёнткам пана Вашамірскага ўваскросълі змрокі. Яны насіліся з кута ў кута сьцен муроў, гойдаліся, нібы чорны туман, напалоханыя рознакаляровымі агнямі з вокнаў панскіх палацаў. Дрыжачай цёмнасінай квашанінай змрокі імчаліся з далёкіх палёў, з дрымотнага лесу. Пух лёгкіх съняжынак абсыпаў зімовы вечар сівымі кроплямі. Сънежныя камары падалі ўніз трохі наўкос зайлдзянельнімі хвілінамі вячэрняга часу. У съветла-яркіх праразах, якія съвязліся з вакон панскіх палацаў, съняжынкі мільгалі асьляпляючым блескам. Іхні казачны вэлюм цягнуўся аднамерна зверху і сцілаўся па зямлі без канца, нібы разгортваючыся недзе высока-высока з воблачных кроснаў.

Надзвычайная ўрачыстасць адчувалася ў паветры,—у сънежнай цішы, атуленай каляднаю ноччу. Гэта ўрачыстасць была тым больш строгая і вялічавая, чым з большым імкненьнем у цішыню лез з палацаў, з усіх будынін панскага маёнтку заглушаны гул вясковых і рознастайных людзкіх галасоў.

Каменныя і дрыўляныя съцены, нібы вонратка пот, прапускалі праз сябе гэты гоман. Эдавалася, што шум людзей лълецца разам з хвалямі съвету праз вокны. Няма дзе дзеца, цесна галасом унутры, у пакоях—і яны гвалтам рвуцца на простор, на волю. А муры, строгія і грозныя, вызначаюцца грамадзінамі высокіх съцен, хрыбтамі дахаў, выкрутасамі вежаў і башняў, скучаным стадам дагістарычных зъяўроў.

Муры ўрэзаліся буйнымі грудзьмі ў абшар, бязьлітасна, гвалтоўна душаць простор поля. Яны ўсмактваюць у сябе вякі, нібы п'яўкі кроў, спыняюць ход часу і твораць навакол урачыстасць нейкай съляпой сілы і пакорлівасць да сябе ўсяго вакольнага. Імпэт жыцьця надалі гэтым мурам людзі сабою, сваімі галасамі і рухамі, нібы ў скрынку гадзінніка ўставілі сталёвия спрунжыны.

На дзядзінцы раптам замітусіліся людзі. Ставілі гарматы каля шыроцага ганку палацаў; зьбіралася ўся чэлядзь, вышлі вялікай грамадой панскія госьці; галдзелі, шумелі.

Дзядзінец ажыў, як ніколі.

Стралялі з гарматаў.

У цёмнае неба імchalіся з грукатам, з шыпеньнем, з паraphавым смуродам агнёвая зъмея ракет, насліліся высока-высока і рассыпаліся ва ўсе бакі снапамі рознакаляровых іскраў-зорак. Часам паказваліся замыславатыя агнёвая ўзоры ў паветры, раскідаваліся ва ўсе бакі агнёвая крыжы, замкі, асьвятлялі ноч.

Гучныя крыкі «віват» насіліся ўверх. Аддавала водгаласкамі з усіх бакоў. Гэта кричалі панскія госьці ў вялікім захапленыні.

Ноч была ператворана ў казку.

Кожны раз, як пускаліся ракета, як бухаў у шыпучым грукатаныні фээрвэрк, азараліся твары людзкія,

нібы пры асьвятленыні маланкі. Радасьць звязла ў вачох паноў.

Прыгонынкі, якія былі «запрошаны» на панская баль, былі страшна напалоханыя, зъянтэжаныя і ня ведалі, што з сабой рабіць.

Тое, што ўвесь час гаварылася аб «генэральнаі рэптыцы», аб страхоццах панскіх чорнакніжкаў, яны бачылі цяпер відавочна...

Некаторыя жагналіся, некаторыя пускаліся наўцекі, а некаторыя камянелі на месцы з выпучанымі ад вялікага дзіва і страху вачымі. Хто хапаўся рукамі за валасы, хто мармытаў нязвязанныя слова, а хто шаптаў малітвы.

У рознастайныя позы страху, нібы бронзавыя ці мармуроўыя фігуры, застывалі панская падданыя з тых, што прышлі на гэты баль па загаду пана.

Госьці рагаталі, сымляліся, жартавалі. Тоўстыя, у багатых футрах, яны выглядалі людзьмі нейкай іншай плянэты.

Ноч была, нібы казка.

А сабакі паднялі працяглæе выцьцё. Яны пасвойму выказвалі і страх, і зьдзіўленыне.

Дождж іскраў сыпаў і пыліў ва ўсе бакі. Маланкі і бліскавіцы, наладжаныя людзьмі на забаўку, перарабілі каляды ў купальле, зіму ў лета.

Фантастычнай і дзівоснай здавалася ноч у вачох простых сялян.

Каменные львы на вялізным ганку здаваліся жывымі.

* * *

Пасярэдзіне вялікай салі было пастаўлена разам некалькі сталоў, якія зімалі аграмадную плошчу, бокам, супроць сцэны. Сталы былі пакрыты белымі абрусамі. Пасярэдзіне сталоў на срэбных падстаўках—

гэрбах пана Вашамірскага—на ўсю даўжыню былі разложаны шырокія тафлі з тоўстага шкла. На тафлях красаваўся сымбаль новага году, месяцаў, тыдняў і дзён. У цэнтры знаходзіўся палляўнічы. Па бакох стаялі дванаццаць зуброў, пяцьдзесят два баўкі і трыста шэсцьдзесят пяць лебедзяў. Усё гэта было зроблена з рознастайных тортаў і аздоблена цукеркамі і фруктамі.

Вакол пераліваліся ў розныя калёры крыштальныя графіны з рознымі вінамі—французкімі і венгерскімі. Радамі стаялі кілішкі. У вялікіх срыбных і парцаляных палумісках і місках дыміліся мясныя патравы, рознакаляровыя баршчы, расолы.

Панская лёкаі, гайдукі ў ліўрэях з вышыванымі гэрбамі пана Вашамірскага, пад камандою бравага стольника, усё насілі на стол, насілі з такой заклапочанасцю, нібы ўвесь маентак павінны сюды перанесці: насілі асьцярожна, тримаючи пасудзіны ў белых сарэцтках, каб «хлопскія» руکі не пашкодзілі панскаму апэтыту.

Даўжэзнае поле стала ламалася, здаецца, пад вялізнымі сэрвізамі срыбра, шкла, парцаляны, Фруктаў, пітваў і патраў.

Кожны крок, кожны рух лёкаяў быў адшліфаваны, выстэнгаваны. Нібы панская слугі выконвалі чайкае набажэнства, патаемны ритуал.

Закон зграбнасці быў вельмі строгі і тут.

Пад мяснымі і расольнымі патравамі стаялі спэцыяльныя срыбныя фаеркі, у якіх вясёлкавымі агнямі гарэў съпрытыс, каб яда не астыгла.

Срыбныя і бронзавыя кандэлябры вышэй чалавечага росту стаялі на паркеце, іх трymалі на пакрытых плюшам і аксамітам съценах амуры і німфы. Пад размаліванымі супітамі яны віслі фантастычнымі ўзорамі з бронзы і крышталю.

З правага боку сцэны была галёрка для музыкаў, з левага—галёрка для чэлядзі і прыгонных дзяўчат, якіх пан «запрасіў» на баль.

Дзяўчаты-прыгоньнцы з'весілі галовы ўніз і, як зачараваныя, глядзелі на ёсё, што робіцца вакол; шушикаліся між сабою, паказваючыся на тыя дзівы, якіх яны ніколі ў жыцьці ня бачылі.

Ранейшы страх перамагла вялікая зацікаўленасць.

Паны ў рознакаляровых кунтушох пры зброях, некоторыя ў напудраных парыках рассаджваліся паводле годнасьці, рангу і чыну побач з панямі і паненкамі. Па канцох стала сядзела шляхта з багацейшай, якая была таксама запрошана.

Пан Вашамірскі быў у французскай вопратцы. Яго шыю аздабляла жабо з замыславатых гафтаў. На вопратцы блыщчэлі дыямэнтныя і з іншых дарагіх каменіняў гузікі такой каштоўнасці, што за іх можна было-б купіць майстрак і некалькі сот сялян.

Слудкія паясы блыщчэлі ўрачыста і пышна, абхопліваючы, нібы ў цесных шаўкова-залатых абоймах, таліі паноў. Прыгожыя ўсходнія ўзоры на залатым і срэбным фоне широкіх паясоў акаймлялі вузенькай сцежкай васількі з сялянскага поля і іншыя травы лугоў і палёў тутгэйшай зямлі.

XIX

Містэрия ксяндза Марцінкевіча «Прыход волхваў у съвятую пячэру» прыйшла першым нумарам балю. Гэта была самая нудная і ававязковая частка вялікай урачыстасці.

Пан Вашамірскі моршчыўся ад самага пачатку праdstаўлення. Ен толькі дзеля набожнай маткі сваёй згадзіўся прыняць гэта да пастаноўкі. Яшчэ перад

тым, як загасілі сьвечкі ва ўсіх кандэлябрах у салі, пан скрытыкаў містэрью, кажучы:

-- Не пасуе да настроіў сучаснасьці таксама не-праудзіва з боку эвангелічных паданьняў. Трэба ведаць, што ў наш век рэлігія сярод адукаваных людзей...

Але тут пан Вашамірскі спыніўся, бо ўспоміў, што недалёка ад яго сядзіць яго маці, вельмі набожная і строгая.

Пані Вашамірская, праўда, нічога не сказала на такую заўвагу сына, але так набожна зірнула ў бок ксяндзоў, якія сядзелі недалёка ад яе, што нават не гармонізавала з выгарсанай пышнай вопраткай, у якую яна была ўбрана. Яна так зварухнулася на месцы, ажно каты, якіх яна ўвесь час трymала на каленях, устрывожана няўкнула.

Ксяндза Марцэвіча ня было прыстале, ён быў за кулісамі. Ён не давяраў рэжысёру-французу, а сам кіраваў акторамі і наглядаў за імі ў часе ігры.

Ксяндзы апусцілі галовы. Усе іншыя госьці, якія падхапілі тон гаспадара, ужо былі падрыхтаваны адмоўна да «містэрый» ксяндза Марцэвіча. Гэтым яны хацелі трапіць у тон пана Вашамірскага і ўгадзіць яму.

Містэрия цягнулася хвілін дваццаць.

Ксяндзы, колегі Марцэвіча, скрытыкавалі містэрью.

Галоўнай прычынай тут была зайдрасць да аўтара, які «выбываеца ў людзі».

Адзін з ксяндзоў ірытаваўся болей усіх.

Гэта быў «айцец» нявысокага росту, тоўсьценькі і кругленькі, з лысінкай. Каб выглядаць вышэйшым, яго абутьё было на высокіх абцасах. Круглы, чырвоны твар звязу, нібы поўны месяца. Ня гледзячы на малы рост гэтага ксяндза, здавалася, што ён хоча

запоўніць сваёй асобай усю салю ўверх і ўшыр. Пыжыўся, як певень. Гаварыў ён павольна, з паўзамі, з чужаземным акцэнтам. Ён ня быў чужаземцам, але нязвычайнау вымоваю хацеў паказаць сваю вялікую навуковасць. Не дарма-ж ён быў доктарам багасловіі і філэзофіі. Прозьвішча яго было Курачковіч, але, каб ня быць падобным да слова «курачка», называў сябе «Кірычковіч», і вельмі крыйдзіўся, калі яго называлі «Курачковіч».

У часе ігры ксёндз Курачковіч рабіў свае заўвагі, якія буйным шэптом рассыпаліся па стале і даходзілі да слуху гасцей:

— Клядзіцце, клядзіцце, які младзенец! Трохгадовы хлопчык! А матка блоска як апранута! Яна хутчэй падтобна да гхрэцкай гхэтэры, чымся да сьвятой Марыі!

Волхвы сівабародыя началі на сцэне сіпяваць лацінскія вершы пад ціхі акомпанімэнт оркестры.

— О, матка блоска! О, Есу!—абураўся доктар багасловіі і філэзофіі,—гэта-ж немакчыма! Балтай у кожным радку памылка. Ксёндз Марцэвіч с-слаб п улаціне, с-лаб!—пры гэтым ён страляў і пырскаў тлустымі губамі, кажучы слова «с-слаб».—Абпавясковфа павфучыцца яму трэба! А м-музыка нашто к-хадзігда, м-музыка!

Доўгі час ксёндз Курачковіч з тупавумнай салодкай усьмешкай на вуснах прыводзіў параданыні паміж Французскім і нямецкім рэлігійнымі містэрыйямі і містэрыйяй ксіндза Марцэвіча. З вялікай паважнасцю прыводзіў тэксты грэцкіх філэзофаў, старадаўных рымскіх пісьменьнікаў і даводзіў такімі хітрадумнымі фразамі, што ў гэтай містэрыйі няма гістарычнага колеру, не хапае „couleur Historique“.

— А дтрыўляны асёл? Дтрыўляны асёл?—звяртаўся ксёндз Курачковіч да суседзяў.—Гэта аўтар

некага з нас мае на ўвазсе; як блога кохам, праўдта!
Ён на кагосьці намёк робіць!

Пры гэтых словах ён сапраўды меў выгляд зъбянтэжанага асла.

Пан Вашамірскі хаця сам скрытыкаваў містэрью, але ганіў толькі зъмест аўтара, а не выкананыне актораў.

— Але прычым тут акторы, ойча вялебны? — зъвярнуўся пан Вашамірскі да ксяндза Курачковіча з крыўдай і пагрозай у голасе. — Прыймі тут акторы?

Ксёндз Курачковіч, пачуўшы небясьпеку для сябе ў панскі голасе, спалохався, съмешна скомкаўся, нібы галаву ў сутану хацеў схаваць, і пачаў з ранейшай пераконанасцю ў голасе гаварыць супроць таго, што гаварыў да гэтага; зноў тэктамі з сусъветных філёзофаў і пісьменнікаў ён даказваў, што пан Вашамірскі мае рацыю.

Тут ён зрабіў парадаўнаныне з тэатрам Шэкспіра і з гішпанскай драматургіяй:

— Ігра дасканалая, яснавальможны пане! дасканалая! — прыцмокваў ён тлустымі губамі.

У гэту самую хвіліну «младзенец Езус», трохгадовы хлопчык аканома, заплакаў.

Ён забыўся завучаныя некалькі слоў, якія яму трэба было казаць.

Пан Вашамірскі заскрыгатаў зубамі, ледзь стрымаўся, каб ня крыкнуць ад злосці.

Зайграла бравурная музыка.

Апусьцілася заслона, і лёкаі началі запальваць съвечкі ў кандэлябрах.

* * *

Госьці ў часе антракту, пакуль рэжысэр рыхтаваў «комэдыю», пакуль растаўлялася новая дэкорацыя на сцэне, началі падмацоўвацца.

Лёкаі спрытна налівалі кілішкі, падавалі закускі.
Пачаліся тосты ў чэсьць гаспадара і самых ганаровых
гасьцей. У салі раздаваўся вясёлы гук і звон пасуды.

Госьці былі вельмі зацікаўлены панскім Салаўём.

Тое, што чалавек вырабляеца на сцэне пачалавечаму, іх ня дзівіла, але калі чалавек съпявае, як птушка, брэша, як сабака, вые, як воўк, няўкае, як кот,— вось гэта дэ́ва. Гэта варта паглядзець і паслухаць.

Пра Салаўя госьці наслухаліся столькі цікавых баек за апошняя некалькі месяцаў, ажно не маглі вытрымаць.

Адзін з іх крыкнуў:

— Салаўя! Хочам паслухаць съпевы салаўя!..

— Салаўя! Салаўя!—раздалося з усіх бакоў.

Пан Вашамірскі ўсьміхнуўся:

— Будзе і салавей. Да месяца мая яшчэ далёка.

— Калі яснавальможны пан захоча, дык май месяц будзем адчуваць і ў каляды!—сыпнуў пану Вашамірскому комплімэнт ксёндз Курачковіч.

Пры гэтым ён разьвёў новую філёзофію:

Старасьвецкая алхімікі даставалі золата з жалеза, а пан Вашамірскі каляды на май пераробіць, бо ў калядную ноч у яго палацах салавей зас্পявае.

— Салаўя! Салаўя!—крычалі разгарачаныя госьці.

У гэтым галасе пан Вашамірскі міргнуў аднаму з гайдукоў. У пана было раней задумана на гэты час інтэрмэдый пад назваю «Муй жыдэк».

Салаўя пакінуў на апошні нумар вечару.

Гайдук выскачыў у бакавы пакой.

Праз хвіліну пачулася адтуль суматоха. Рыбак Мазер трymаўся абедзьвюма рукамі за дзъверы, упіраўся нагамі і не хацеў ісьці ў салю.

— Паночки... паночки...—прасіў ён літасьці,—баюся...
палохаюся...

Ён быў у чорнай аксамітнай ярмолцы, у шабасовай халадайцы, з шапкай у руцэ. Яго цёмная густая бара-да распусьцілася, як веер; твар быў бледны, з кроп-лямі поту, а ў цыганскіх бліскучых вачох мільгаў не-падробны вялікі страх. Мэр кідаў вачыма ва ўсе бакі і мармытаў:

— Баюся, паночкі, палохаюся!..

Мэра паставілі ў сярэдзіне салі супроць гасьцей.

Ён съмешна кланяўся ва ўсе бакі, махаючы шапкай перад сабою, як шчытам.

Пан Вашамірскі загадаў яму съпяваць «Маёфіс».

Госьці съмляліся, перашэпталіся між сабою і забылі ў гэтую хвіліну пра Салаўя.

— Гэта чыстакроўны сэміт. Муй жыдэк!—хваліўся пан Вашамірскі перад гасьцьмі.

«Муй жыдэк» было зарэкомэндавана такім тонам, нібы ён казаў: «мой конь», «мой стул» або «мая вор-ратка».

— Тут, шаноўныя панове, ён нам «Маёфіс» заспявае, а там у Варшаве, нашыя магнаты жыдам «Маёфіс» пяноць. Там жыдоўскія банкіры забіраюць у свае лапы нашага брата, і тыя жэняцца на банкірскіх доч-ках, каб такім чынам выратавацца ад вялікіх даўгоў.

Пан Вашамірскі пры гэтых словах падняўся, зрабіў шырокі гэст правай рукою, пачціва пакланіўся і з гі-роніяй у голасе сказаў:

— Рэкомэндую, панове вяльможныя, майго жыдка, як нашага крэўнага!

Госьці кісла ўсьміхнуліся і паморшчыліся.

За гэткі няўдалы жарт некаторыя з ганаровых гась-цей пакрыўдзіліся на гаспадара; аднак стрымаліся, бо ведалі добра кусьлівы язык пана Вашамірскага; апра-ча таго, ён быў самым багатым панам у ваколіцы, і тое, што не выпадала іншым, дазвалялася яму.

Галоўным чынам чырванеў ад злосці адзін шляхціц, чарнявы, з доўгім носам. Але на яго ніхто ўвагі не зварочваў.

* * *

Мэер як-бы ня чуў гэтай гутаркі. Блеск багатых пакояў і гасцей яго ня зьдзівіў і ня зьбіў з панталыку. Калі ён спачатку баяўся, дык гэта быў толькі «страх божы». Мэер не баяўся нават найвялікшага пана, а баяўся «грэху». Вочы Мэера ўжо не выяўлялі ніякага страху, а толькі ўглыбленьне ў сябе, у сваіх думках.

Мэер быў чалавек просты, ведаў толькі штодзенныя малітвы, ведаў, што над яго дзядамі і прадзедамі заўсёды зьдзекваліся і зьдзекуюцца іншыя народы—«гой», апрача Міхалкі і блізкіх яго суседзяў.

На гэта ёсьць нечая «вышэйшая воля».

Інакшага тлумачэння Мэер ня мог-бы даць.

Мэер спакарыўся і цяпер гэтай «вышэйшай волі» і, як пан крыкнуў да яго строга «ну» і злосна тупнуў на гой, ён зас্পіваў «Маёфіс»...

Вочы «панскага жыдка» ў час съпіваньня запалалі дўвумя чорнымі агнямі. Ён упіраў іх у гасцей, і хоць у гэты час нікога з іх ня бачыў, але кожнаму здавалася, што «панскі жыдэк» пранікае яго наскроў вачыма.

Прыкра было гасцем. У адну і тую самую хвіліну Мэер глядзеў кожнаму ў вочы. Прынамсі, так здавалася.

Голос ў Мэера быў надломаны, ад грубаватага на нізкіх тонах пераходзіў у дрыжачы піск на высокіх. Голос пераліваўся ў горле і часам булькаў, нібы Мэер захлебваўся, душыўся...

«Панскі жыдэк» съпіваў нейкую песнью на гэрбайскай мове. Словы адбіваліся ў цішыні вялізной салі, як старасьецкая тысячалетняя незразумелая замова,

якая ірвалася ні то з-пад зямлі, ні то з вакон палацаў. У час съпяванья Мэер рабіў шпаркія рухі рукамі, нібы пісаў у паветры таемныя знакі. Часам шчоўкаў пальцамі, крушіў галавой, падымай вочы ўгару, застываў на месцы і напамінаў тады хрысьціянскага мучальника съятога, як яго малююць на аброзах.

Спачатку некаторыя пані ціха хіхікалі, паны ўсміхаліся; але з кожным разам яны спакайнелі і як-бы падпалі пад уладу «панскага жыдка».

Яго песнія на першы выгляд была вясёлая, нейкая гопка з яўрэйскага вясельля. Але гэта вясёласць была няшчырая, гукавы грым вясёласці, у глыбіні-ж мэлёдыі панаваў тысячалетні сум вандроўцы-бяздомніка, брызгала-сачылася песнія жудасцю крыві і боля. У малітвенна-спакорлівым тоне чулася вялікая ўпартасць і пагроза.

Госыці апусыці галовы.

Пан Вашамірскі ня гэткага эфекту чакаў ад інтэрмэдый-экспромту пад называю «Муй жыдэк». Гэткі настрой гасьцей не пасаваў да балю.

— Годзе!—крыкнуў пан Вашамірскі Мэеру.

Мэер у экстазе малітвы-песні ня чуў панскага крыку.

— Годзе!!—крыкнуў пан яшчэ мацней.

Мэер спыніўся. Ён азіраўся па бакох, нібы прачнуўся толькі што з глыбокага сну.

— Га?!--зьдзівіўся Мэер.

— Вон!—крыкнуў пан Вашамірскі.

Да Мэера падбеглі лёкаі.

Мэер з горда паднятай галавой сунуўся да дзвіярэй.

Панскія госьці маўчалі, саромліся глядзець адзін аднаму ў вочы, самі не разумеючы прычыны; ільдзяное паветры пранеслася ў багатай панской салі.

Гулка раздаваўся за заслонай стук малаткоў. Там рабілася новая дэкорацыя. Гэта прыкра разіла вуши гасцей. Было такое ўражанье, нібы робіцца новая будыніна, а панскія палацы зараз будуть зьнішчаны.

Пан Вашамірскі болей іншых страціў гумар. Ён адразу пачаў на ўсё вакольнае глядзець іншымі вачыма. Усё бачыў цяпер у новым асьвятленыні. Святло ад белых і жоўтых ваксовых сьвечак у канцелябрах было дрыжучае і ажыўляла малюнкі і барэльфы на сценах. Пану здавалася, што сатыры са сцен съмлюцца з яго, паглядаючы яму ў очы; німфы на сцэнічнай заслоне ўпякаюць не ад фавна, а ад яго-ж; аркадзкія пастушкі на яго са страхам пазіраюць.

Ён углядаўся ў твары гасцей. Апрача нявольнай угодлівасці да сябе, ён у іх нічога не заўважыў. Але ён адчуваў, што пад маскай гэтай угодлівасці хаваецца няшчырасць.

XX

На сцэне ішла «комэдыя», у якой апавядаемца, як мужык дзеля п'янства душу сваю чорту аддаў, пана абраходваў і бога не баяўся.

Зноў шэнты доктара богасловіі і філёзофіі пачуліся прыстале.

Ён хваліў гэту п'есу:

— «Комэдтыя» Марцінкевіча багатая па зьместу, вфельмі багатая. Хаця мастацкі бок яе дтрокі кульгае, кульгае дтрокі.

На гэта адзін малады клерык заўважыў:

— Гэта, ойча вялебны, тое самае, што х і ліць балярыну за очкі, а ганіць за ножкі.

— Я ня гханю твфор ксяндза Марцэвіча, ня гханю! — апраўдваўся ксёндз Курачковіч.

— А ксяндза Марашэўскага ойча ведае? — запытавшися ў доктара багаслові і філёзофіі той самы клерык.

— Ну, ня вфедтаю! У чым справфа?

— А справа ў тым,—адказаў клерык,—што ксёндз Марцэвіч запазычыў сюжэт комэдыі ў ксяндза Марашэўскага. Я сам быў на гэтым прадстаўленні ў Забельскай гімназіі.

— О Езсу! — спалохаўся ксёндз Курачковіч, — ці ж праўдта?

— Праўда, праўда! — супакойлівым тонам адказаў клерык.

— Дык гхэта-ж плягіядт зсладцейства! — абурыўся ксёндз Курачковіч і выставіў зьдзіўленыя круглыя, як у шчупака вочы.

— Не зладцейства, а запазычанасць, ойча вялебны, — лагодна гаварыў клерык. — Справа ў тым, што ў ксяндза Марашэўскага гэта комэдыйка расчыгнута на тро акты, а ксёндз Марцэвіч склеіў усё ў адным акце. Апрача таго, гэта агульны сюжэт. Кожны выкарыстоўвае яго на свой лад.

Ксёндз Курачковіч пачаў супакойвацца, увайшоў у роўнавагу і давай паказваць з сусъветных літаратурных твораў такія самыя факты. Даводзіўшы шмат падобных прыкладаў, пачынаючы з Грэцыі, ён спыніўся на Шэкспіры, які для сваіх драматычных твораў браў гістарычныя аповесці ранейшых аўтараў.

Заўважыўшы, што пан Вашамірскі таксама прыслухаўваецца да гутаркі, доктар багаслові і філёзофіі перагнуў кій у другі бок і, каб угадаці пану, пачаў даводзіць, што ксёндз Марцэвіч гэні:

— Ён уносіць у нашу літаратуру Дтантаўскія мотывы. У Марцэвіча таксама ёсьць пекла! Гэта наш Дтандэ! — кончыў ён горача, расчырванеўся, выцер

хустачкай пот з лысіны і зірнуў у бок пана Вашамірскага «шчырымі» вачымі.

Клерик усъміхаўся хітра і длубаў зубы спэцыяльнай зубадлубкай, якіх ляжала купкамі пры кожным гасцю.

Супярэчыць доктару богасловіі і філёзофіі ён ба-
յаўся, але паводле яго «х-х-м-м», якое мармытаў, калу-
паючы зубы, відаць было, што ён ня зусім згодзен з
развагамі ксяндза-крытыка аб пекле Данте і аб пекле
ксяндза Марцэвіча.

Доктар богасловіі і філёзофіі перайшоў на тэму аб
мастактве і філёзофіі наогул і даводзіў, што мастакт-
ства—наймітка касъцёлу, а філёзофія—прыслужніца
богасловіі. Мастактва і філёзофія самі па сабе існаваць
ня могуць.

Галоўны гэрой п'есы ў гэты час канчаў адзін з сваіх
доўгіх монолёгаў такога зъместу: Селянін шкадаваў,
што слухаўся тых, якія яго вучылі розным кепскім
справам.

— Кепскія людзі казалі, каб я быў няверным пану,
акрасыці пана за грэх ня мелі,—гаварыў актор.—Гэ-
тыя людзі навучылі мяне красыці ў пана пры малацьбе
збожжа і несыці ў карчму на гарэлку. Яны вучылі, як
паном адказаць, каб з віны выкруцицца. Праклятае
гэтае таварыства. З д'яблам я звязаўся.

— Гэта-ж грэх перад богам!—гаварыў далей актор
у роспачы і трох прыкленай барадой.

Ён разводзіў рукамі і, пакорліва апусціўшы га-
лаву, дэкламаваў трагічным голасам завучаныя
фразы:

— А мы дзень на дзень грашым і пакутваць ня
хочам! Гэта-то прычына нашае згубы, гэта ў пекла
нас вядзець.

Актар стагнаў апошнія слова і набожна лупіў вочы
ва ўсе бакі.

— Вось гэта правітдлова з хрысьціянскага поглядту!—смакуючы свае ўласныя слова, нібы цукеркі смокчуцы, гаварыў доктар богасловій і філёзофій.— Вось на што мастацтва: вучыць людт інтэяз пана Езуса!

* * *

У адным з куткоў стала, дзе сядзела дробная шляхта, таксама вялася размова. На гэтых гасьцей мала зварочвалася ўвагі. Яны былі ніжэйшага рангу, мала выстэнгаваны і ня ведалі добра панскіх этыкетаў і цырымоній. Яны, не чакаўшы тостаў, самі частаваліся.

З іх вызначаўся адзін шляхціц Завішша. Гордасцю сваёй ён лічыў адтапыраныя, як у тараакана, доўгія чорныя вусы. З вялікім форсам ён іх кроудзіў, выцягваў, як спрунжыны, і вечна імі хараходзіўся. Але гэта не перашкаджала яму частаваць самога сябе выпіўкай на балі. Ён не чакаў, каб лёкай яму наліваў у келіх, а сам з гэтым спраўляўся.

Кожны раз, як яму трэба было выпіць, ён спачатку гладзіў паважна вусы, выцягваў іх направа і налева, потым стукаў сабе пальцам у лоб і гаварыў адно чароўнае слова:

«Вудка»!

Келіх ён сабе наліваў пяць разоў адзін за адным, і кожны раз адбывалася такая цырымонія са словам «вудка».

З усёй комэдыі яму спадабалася толькі адна маленькая сцэнка:

На сцэне стаіць хлоп. Пры ім ляжыць на падлозе дуда. Эз'яўляецца каенънік—«покутёнцы». Каенънік са страхам зірнуў на дуду і крыкнуў:

— Ой, гадзіна!

Хлоп засымляўся і кажа:

— Чаго, ваша, баіцца, ці ня знаеш, што гэта ёсьць?

— Не вем!—адказвае каенінк.

— Гэта ня гадзіна, гэта дуда руская,—кажа хлоп.
Бярэ дуду ды грае.

Шляхціц Завішша так быў захоплен дудою, ажно
сам засыпяваў:

Гэх ты дудка мая, ух—я!

Весялушка мая, ух—я!

Усе госьці паднялі пры гэтым шчыры рогат. Толькі
некаторыя пані крывіліся. Маляванымі губкамі яны
пачалі фэкаць у бок Завішшы:

— Які невыкшталцаваны.

Пачуўшы гэта, шляхціц Завішша пакруціў вусамі,
пагрозна зірнуў ва ўсе бакі і пачаў дэкламаваць аб
польках доўгі верш-сатыру, што пачынаецца такім
словамі:

Zadnej polki tu niё bacze:
Oto ta siedzi widzé z weneckiej dziédziny,
A ta zasię w tej czacie z hiszpańskiej krainy,
To podobno francuzka, ta zaś niderlandzki
Ubiór na sobie nosi, czyli to florencki *).

Шляхціц Завішша доўга шаптаў гэты верш, у якім
высымейваюцца чужаземныя ўбраныні ў полек. Ён га-
варыў, як замову, і воўкам паглядаў ва ўсе бакі.

— Загубяць яны Рэч Паспалітую, загубяць,—бур-
кнуў Завішша свайму суседу,—паны—дурным гона-
рам і распустай, а ксяндзы—фальшам і хідасьцю.

Дальбог, загубяць!

*) Ніводнай полькі тут ня бачу:
Вось гэта, мабыць, з Вэнэцыі,
А тая, у вопратцы, з Гішпанскай краіны,
А вунь напэўна франдужанка.
А вось адна нідэрляндзкі ўбёр
Альбо флёрантыйскі апранула.

Злосна тапоршчыліся вусы шляхціца Завішшы. Ён шаптаў на вуха суседу:

— Чытаў я адну гісторыйку, як цэзар Нэрон падпаліў Рым, сталіцу сваю, дзеля ўласнай забавы... Тоё самае робяць цяпер магнаты ў нас! А хлоп—горш быдла ў іх, у магнатаў...

Сусед спалохаўся. Азірнуўся па бакох, ці хто ня чуў, і прашыпей адно толькі слова:

— Маўчы...

XXI

Самы разгар балю пачаўся пасъля «комэдыі».

Гаварыліся розныя тосты, у якіх хвалі гэні пана Вашамірскага, яго баґацьце і шчодрасцьць. Італьянская і французская музыка лілася хваліямі пад высокімі суфітамі палацаў.

Недалёка ад шляхціца Завішшы, у канцы стала сядзеў яшчэ адзін малады шляхціц Вольскі. Яго называлі звычайна «Пан Вольскі, купец польскі». Ён гандляваў коньмі і дробнымі фольваркамі. Апрача таго, быў пляткаром усёй ваколіцы. Меў вялікі спрыт пасварыць паноў між сабою, а сам заўсёды выходзіў сухім.

Выгляд у яго быў досьць плюгавы, нізенькі, рыжкыя валасы, чырвоная вочки, якія пры гутарцы стараўся рабіць шчырымі і жаласцівымі. Вольскі часта божкаўся, моршчыў лоб, біў сабе кулачкамі ў грудзі і ледзь ня плакаў. Часам, калі яму трэба было разжалобіць якога-колечы пакупца, дык нават выціскаў сълёзы з вачэй, сморкаўся і хныкаў. Ён падлізваўся да кожнага пана, ад якога спадзіваўся мець якую-колечы выгаду. Славіўся ён таксама па фольварках і маёнтках; як вершаплёт, хаця ў вочы звалі яго талентным поэтам.

Верш у гонар пана Вашамірскага Вольскі рыхтаваў ужо даўно, падеў над рыфмамі некалькі начэй. Ён спадзяваўся гандляваць з панам Вашамірскім, прадаваць яму коняй. Цяпер надышла яго пара прачытаць гэты верш. Ён падняўся, наморшчыў лоб і пачаў сваім рэзка-мэталёвым няпрыемным голасам:

Ой, пан Вашамірскі, яснавяльможны пане.

Ой, хвала табе ад ранняня да ранняня.

Бадай кожны радок вершу пачынаўся ў яго ад слова «Ой». Ён войкнуў разоў сорак, хваліў пана за вялікі розум, а ўсіх іншых абзываваў дурнямі.

Доктар богаслові і філёзофі пільна прыслухаўся да кожнага слова вершу. «Ой» яму вельмі спадалася. У гэтым слове чуецца моцны стогн душы шчырага каталіка, пакута сэрца, закаханага ў пана Езуса.

— Радтасцьць—гэта распуста, упадак пачуцьця!— тлумачаў далей доктар богаслові і філёзофі, прыцскаючи кожнае слова, нібы абцугамі, гаворачы да ксяндза Марцэвіча, якога толькі што пасльпей павіншаваў з посьпехам яго п'есы.

Шляхціц Завішша меў свой погляд і на творчасць Вольскага, якога ён даўно ведаў, меў свой погляд і на развагі ксяндза. Ён казаў на вуха свайму суседу:

— Дзіўны богаслоў. Сам балюе, а радасцьць крытыкуе. Вось фальшивы сутаньнік! А Вольскі ойкае, бо рыфмы ў дзесяты пот яго кідаюць. Яму нялёгка, вось і войкае, пане дабрадзеенъку! Усіх дурнямі абзывае, гіцаль рыжы, бо сам дурань, сабачая душа яго!

Завішша круціў пры гэтым вусы і злаваўся.

Усе госьці бісавалі Вольскому.

Пан Вашамірскі, які ўжо быў падвышшы, папрасіў прынесці ў чэсьць поэты дзедаўскі келіх.

Госьці зарагаталі. Яны добра ведалі гэты поўгарцовы срыбны коўш, на якім было выразана тры сэрцы

з надпісам: „corda fidelium“ (сэ́рда прыяцеляў). Мала хто здолеў выпіць яго да конца, каб не звалі́цца з ног. А пан прымушаў яго выпіць адным духам. У каго хоць трохі на дне коўша заставалася, таму загадваў другі раз піць.

Спалохаўся пан Вольскі.

— Пане Вашамірскі...—гаварыў ён,—ня здолею выпіць... Ой, ня здолею... ой... зълітуйся пане!

Нічога не памагло.

Лёкай у хвіліну прынёс келіх, які наліі поўна стравэнгерскім віном.

Пан Вольскі, вытарашчыў очы і ледзь не да дна выпіў, але раптам пачала кружыцца галава і ён паваліўся.

Падскочылі лёкаі і пад агульны рогат вынеслі яго з салі.

— Гэта яму кара за верш,—казаў пан Вашамірскі.— Каб пахваліць гаспадара, дык гэта яшчэ ня значыць, што трэба зганьбіць іншых. Гэта адзнака людзей не ганаровых, якія не шануюць нікога.

Госьці былі вельмі здаволены ўчынкам пана і яго тлумачэннем.

* * *

Пан Вольскі аглянуўся.

Ён знаходзіцца на канапе ў гардэробным пакой. У срыбным ліхтарніку мігацела толькі адна съвetchка на съценах тойдаўся змрок. Насупроць яго блішчэла вялізнае люстэрка, у якім съятло съвetchкі выглядала воўчым вокам. Пакой расшырыўся ў люстэрцы і выглядаў нейкім бесканечным, бо съцены расплываліся ў змроку. Цэлы шэраг вялізных шафаў стаяў каля съцен. Дрыўлянныя фігуры і рознастайная разьба на шафах абрываўся вельмі слаба; але бронзавыя амурсы на

некаторых ярка мігацелі, блішчэлі, як золата. Ва ўсіх куткох пан Вольскі налічыў восем шаф.

Гэтая шафы зазвычай прывозілі з сабою маладыя жонкі паноў Вашамірскіх.

«Восем шаф, значыць, восем пакаленъняў», падумай пан Вольскі, моршчачы п'яны лоб.

Пан Вольскі пацягнуў носам. Э пакою нясло пустыром. Ён пачаў думаць аб гэтых восьмёх пакаленънях, аб вечнасьці—і яму вельмі сумна і жудасна зрабілася. Думкі скакалі зблытаныя, туманныя і жаласьлівыя. Яны мігаделі, як вугольлі на патухающим вогнішчы.

З салі чуваць быў гул галасоў, які зыліваўся ў нейкі монотонны гуд.

Пакрыўджаны фальварковы пясьніар пачаў дзеля ўцехі выабражашаць у думках, што съпявает. Яму нават забаўна зрабілася ад того, што можна съпеваць мэлёдью ня толькі ў голас, а нават у думках. І якую-б мэлёдью ён ні думаў, гул галасоў з вялікай салі паўтараў гэтую мэлёдью ўслух.

Раптам гул съціх і начулася кволая прыгожая музыка.

«Гэта балет «Усход сонца» цяпер выконваецца на сцэне,—падумаў пан Вольскі.

Ён ледзь не завыў ад крыўды, што не знаходзіцца ў салі і ня бачыць балярын.

Музыка драпала сэрца, нэрвавала, і ён ня ведаў, што з сабою зрабіць. Каб заглушыць боль, ён паднёс палец да агню сьвечкі, сцяў зубы, але нястрыманага болю доўга ня мог цярпець. Ён прылажыў палец да губ, хукаў на яго і съмяяўся:

— Вось да якога ва^р’яцца дайшоў! Ой!

А музыка вабіла, чаравала, кідала яго думкі, нібы вецер пыл дарожны, у розныя бакі. Пану Вольскаму здавалася, што нічога мацнейшага і харашэйшага на сьвеце няма за гэтую музыку.

— Нічога на съвеце! —сказаў ён уголас.

З далёкага змрочнага кутка вялізнага гардэробнага пакою кінуўся да яго водгалас «...чога на съвеце!»

Пан Вольскі спалохаўся, пачуўся такім адзінскім, як-бы знаходзіўся ў глухім лесе. Ён ведаў, што «...чога на съвеце» — адбітак яго голасу, як бывае адбітак твару ў люстэрцы ці ў вадзе. Аднак, пачаў баяцца і аднаго і другога. Каб адагнаць ад сябе адзіноту, ён пачаў думаць аб прыгожых панях, якія былі ў салі. Усе яны зьліваліся ў яго думках у адзін абраз недасяжнай вабнай жанчыны. Твару яе ня бачыць; ня можа сабе ўяўіць яе выгляду, але яна яго захапляе. Яна кіпяціць-гарачыць мазгі і кроў.

«Трэба ёй напісаць верш!» падумаў пан Вольскі. «Я-ж —рыцар яе! Я крыві сваёй шкадаваць не павінен!»

«Рыцар, кроў, верш» туманілі яго думкі, запалацілі яго новай ідэяй:

«Трэба напісаць верш сваёй уласнай крывёю».

Пан Вольскі падышоў бліжэй да съвetchі, выняў з раменнага поясу нож, які вісеў у футляры, і пачаў сабе калупаць нажом левую руку. Паказалася кроў. Ён дастаў з кішэні кавалак шэрай паперы, з другой кішэні — некалькіх зубадлубак, якія ўзяў са стала на занос і пачаў макаць кончыкам зубадлубкі ў свою кроў і выводзіць дітары на паперы. Ён напісаў пачатак вершу:

«Ой...»

Далей у яго ня ішло. Ён наморшчыў лоб і пачаў думаць.

Чырвонае крывавае слова двайлалася, траілася ў яго вачох. Ён бачыў як-бы цэлыя тузыны гэтага слова. «Ой, ой, ой». Яны мітусіліся перад ім, нібы «божыя кароўкі».

Вольскі плюнуў, вылаяў сам сябе за такое вар'яцьце, абвізаў параненаю руку хустачкай і прылёг на канапе.

«Ой, ой, ой, ой, ой»—зывіела музыка ў яго вушох. Галава зрабілася цяжкаю, і ён хутка заснуў.

Праснуўся ад шэнтаў і ціхага плачу ў пакоі. Ён уздрыгнуўся, прытаўся і давай прыслухоўвацца.

— Паночку... паночку міленькі, не чапай мяне!— прасіла-маліла дзяўчына.

— Ціха ты!—бурчэў у адказ п'яны голас аднаго з гасцей.

— Ага,—успомніў пан Вольскі,—гэта-ж халопкі стаялі на галёрцы, апусьціўшы галовы ўніз на салю, і глядзелі, як авечкі.

Пан Вольскі з вялікім смакаваньнем і зайздрасьцю лавіў кожны гук...

XXII

Балет быў самым удалым нумарам балю. Госьці былі вельмі здаволены. Такой пышнай фантастычнай пастаноўкі яны ніколі ня бачылі. Такой зграбнай музыкі яны ніколі ня чули.

Не спадабаўся балет аднай толькі пані Вашамірскай.

— Нешта бязбожніцкае, д'ябальскае,—гаварыла яна.

Прычына яе нездаволенасці сапраўды была іншага характеру. Яна ўвесь вечар была надзвычайна задумённая і смутная. Смутак пані Вашамірскай цягнедца ўжо колькі часу—з того дня, калі ў яе апошні раз быў сын з Салаўём.

Спачатку яна не зразумела сама, у чым справа. Але прарочыя сны пачалі ёй съніцца бадай кожную ноч: кожную ноч яна чула ва съне съпевы салаўя. Съпей маленькай птушачкі пранікаў у яе нутро, у саме сэрца

сваімі вясновымі, кволымі, срыбнымі трэлямі. Сыпяла птушачка на розныя лады, і ва съне пані Вашамірскай гэта здавалася нейкай райскай, божай музыкай. Кожны гук, ледзь прыкметны зык птушачкі лўся як-бы з неба і салодкім смуткам атуляў ўсё вакол.

І як-бы пах бэзу кружыў ёй прыемна галаву.

Кожны раз прабуджалася яна са стогнам, і песьня птушачкі яшчэ зъвінела ў яе вушох.

Пані Вашамірская страціла апэтыт. Ранейшае замілаванье да катоў прапала. Удзень яна ня ведала, як дачакацца ночы, каб зноў чуць ва съне песьні птушкі.

Розна тлумачылі ёй суседкі з блізкіх маёнткаў гэты дзіўны сон.

Некаторыя гаварылі, што гэта д'ябал хоча яе спакуць салаўінай песьніяй. Іншыя казалі, што гэта яе ўласная яснавальможная душа ўночы ад цела адыхаціць, лунае над ёю, съпявае.

А ксёндз Марцэвіч гаварыў, што гэта даносіцца да яе ветрам звон касыцёлу. Звон напамінае пані абытм, каб яна пабудавала касыцёл у сваім маёнтку, каб яна дапамагала грашмі тым, хто зьбірае гроши на божыя справы.

Ксёндз Марцэвіч ужо даўно зьбірае ахвяраваныні і падарункі на касыцёл «Сэрца Езуса», але вось яму яшчэ не хапае грошай на званіцу, дзеля гэтага птушачка звоніць ува съне пані Вашамірской.

Пані Вашамірская ахвяравала на званіцу старасьвецкія пярсыцёнкі з дарагімі каменінямі, сама аддала іх ксіндзу Марцэвічу.

Песьні салоўкі ўсё роўна ня спыняліся. Наадварот, гэты сон прыняў болей ясныя вобразы і формы; кожны раз падыходзіла да пані здань, атуленая ў сялянскае грубае палатно. Пані спачатку думала, што гэта таемная фігура—съмерць, але съпевы салаўя яшчэ болей прыгожыя, чымся раней, ліліся з-пад гэтага па-

латна. Паню супакойвала тое, што съмерць ня можа так хораша съпявадь.

Нарэшце палатно апусьцілася—і перад панай стаяў анёл і съпявадь пасалаўнаму.

Паслья, як пані начала прыглядадца, яна зауважыла, што гэта не анёл, але фокусынк яе сына, пад мянюшкай Салавей.

Пра гэты сон пані ўжо нікому не гаварыла, нават свайму духоўніку—ксяндзу Марцэвічу.

Яна нечага і баялася, і саромілася.

Страх гэты быў страхам божым, а сорам—сорамам дзевы Марыі, нявіннай і чыстай.

Так глумачыла пані сама себе свае пачуцьці.

Пані Вашамірская начала разумець, што гэтым сном «пан буг» выстаўляе ёй напаказ яе памылкі. А памылкі яе былі яшчэ больш страшныя тым, што яна раней была ўпэўнена ў іх непамылковасці.

Яна кленчыла перад вобразам «маткі боскай», прызнавалася ў сваіх вялікіх грахах: яна, пані, ужо шмат гадоў песьціць і няньчыць катоў, а пра людзей забылася...

Аднак, адчуваючы свой вялікі грэх, пані не пакідала паранейшаму глядзецу за катамі. Што-ж яны бедныя вінаваты ў яе паступках.

Пані пацяшала сябе толькі тым, што памылка ўжо напалову выпраўлена, калі яна выкрыта. Яна пастаравацца выправіць памылку да канца.

«Як выпраўляць памылку? Як?»

Гэтае цяжкое «як?» надзвычайна непакоіла паню Вашамірскую. Пад уражаньнем гэтага «як?» пані сядзела ўвесь вечар, на прымаючы ніякага ўдзелу ў вялікіх і мудрых гутарках гасцей. «Божы смутак» лунаў на яе твары. Пані апускала вочы і з-пад апушчаных расьніц пазірала, аднак, з зацікаўленасцю ва ўсе бакі.

Яна щукала вачыма Салаўя.

Але ён, як на дзіва, не съпяваў цэлы вечар. Яго нідзе ня відаць было.

На было самага галоўнага эфэкту панскага балю.

Пані Вашамірская чакала яго з хвіліны на хвіліну. Яна забыла гладзіць і песьціць катоў, якія сядзелі ў яе на каленях. Ад нецярлівасці яна кожны раз уздрыгвала, калі да яе зварочваліся суседзі прыстале з запытаньнямі і заўвагамі.

У гэтых час пан Вашамірскі гутарыў з суседамі з блізкага маёнтку аб тым, што студыя ўсё-ж яго не здавальняе, бо акторы яго—выдрэсіраваныя мядзьвежді. Унутранага агню, натхненія няма ў іх. Вось ён зараз пакажа ўсім на закуску балю сапраўды дзіва—чалавека, які съпявае салаўём.

— Я думаю павесьці яго нават заграніцу напаказ!—павысіў пан Вашамірскі голас.

— Салаўя сюды! Салаўя!—папрасілі госьці.

Пані Вашамірская пабляднела ад хваляваньня. У гэтую хвіліну Салавей быў яе апошній марай-лятуценнем.

— Паслухаць цяпер салаўя—штука фвељмі пікантная!—сказаў доктар богасловіі і філёзофіі.—Гэта сапраўды тонкая хгустоўнасць і вышэйшы эстэтызм! Дтзіўлюся здольнасцям пана Вфашамірскага, шчыра дтзіўлюся!

Ксёндз разъвёў доўгую тыраду аб съпевах салаўя, аб цудах божых.

Хоць пан Вашамірскі добра разумеў, што гэта толькі няшчырая ксяндзоўская ільсцівасць, аднак, перад вялікай грамадой гасцей яму было прыемна ад слоў ксяндза.

— Прывесьці сюды Салаўя!—крыкнуў пан гай-лукам.

Пан расказаў гасцем падрабязна ўсю гісторыю,— як ён першы раз пачуў фокусы Салаўя і як дэеля жарту загадаў тады ўсыпашь некалькі гарачых гайдуку Макару.

Пан успомніў пры гэтым, што гайдука Макара няма. Ён падаваў стольніка і запытаўся ў яго аб гэтым.

— Макара знайшлі сягоння забітым, яснавяльможны пане,—спалохана сказаў стольнік.—Яго забіла Зоська Халімонава, што ў канцы вёскі жыве, недалёка ад лесу, яснавяльможны пане.

— А Зоська дзе?—пабляднеўшы ад злосці, сказаў пан.

— Зоська ўцякла, яснавяльможны пане,—адказаў стольнік.

— Зараз-жа яе злавіць!—бліснуўшы строга вачыма, загадаў пан.—Скажы аб гэтымвойту!

— Слухаю, яснавяльможны пане!—дрыжучым гласам сказаў, пакланіўшыся нізка, стольнік.

Пан Вашамірскі быў выбіты з роўнавагі, але перад гасцемі стараўся гэта не паказваць. Пан не шкадаваў гайдука Макара, але ён злаваўся на тое, што нейкая халопка нарушила яго панскі супакой, сапсула гармонію балю.

«Ну і дзікія гэтыя хлопы! Ну і разбойнікі-ж яны! Засяку Зоську насымерць. Сваімі рукамі засяку»,— пастановіў у думках пан Вашамірскі.—«Ну і гадзюка яна!».

Пані Вашамірская не заўважыла зьмены настрою ў сына. Яна была занепакоена тым, што ён хоча забраць Салаўя заграніцу. Салавей быў патрэбен ёй. Яна гатова аддаць за Салаўя ўсіх сваіх катоў... Яна гатова... Яна сама ў гэту хвіліну ня ведала, на што яна гатова, каб толькі дастаць сабе Салаўя.

Яна кіўнула сыну і сказала яму ўстрывожаным гласам.

— Салаўя ня трэба везьці заграніцу, ня трэба!
Пан Вашамірскі зъдзіўленым вокам зірнуй на сваю
матку.

XXIII

Салавей цэлы дзень сядзеў запёрты ў цёмным
пакоі, з цяжкім калодкамі на нагах.

Гнеў пана Вашамірскага на Салаўя быў вялікі, бо
Салавей адлучыўся з маентку ў самы гарачы, апошні
дзень перад спектаклем. Яго адсутнасць была заўважана ксяндзом Марцэвічам у часе звычайнага начнага
абыходу спальных пакояў актораў.

У каморцы, дзе сядзеў Салавей, было так цёмна,
што нават рукі сваёй нельга было бачыць. Рухацца з
месца яму таксама было цяжка, бо калодкі прыкоўвалі
ногі да падлогі. Ён сядзеў нярухома на месцы, адда-
ючы ўсю свою ўвагу слуху. Сіла зроку і рухаў як-бы
пераліціся ў Салаўя ў пачуцьцё слуху. Яму здавалася,
што ён у цёмнай сухой яме, прыкуты да дна і звязан
з жывым светам толькі слухам. Яго вуши лавілі кож-
ны шолах у затхлым паветры каморкі.

Па кутох шорхаліся мышы, скакалі, грызлі съцены,
драпалі падлогу і пішчэлі калі-ні-калі замагільным
прыдущаным піскам. Ён рад быў, што ў суседстве
знаходзяцца хоць такія жывыя істоты. Часам, як зва-
рухнецца з месца, рабілася ціха—мышы палохаліся.
Ён чуў тады тахканыне свайго ўласнага сэрца, якое бі-
лася мацней, чым заўсёды.

Хвілінамі на яго нападала вялікая нуда. Ён мацаў
у поцёмках свой твар, які здаваўся яму чужым. Часам
соваў рукамі калі сябе па съцяне, дзе было шмат
павуціны з сухім леташнім мухамі. І гэта забава на-
давала яму бадзёрасці і адганяла сумныя думкі.

Ён лавіў вушамі кожны зык з суседніх пакояў: крокі чаляднікаў, заглушаны гул гутаркі. Яму здавалася, што ўвесь жывы съвет ужо навекі адарваны ад яго і знаходзіцца недзе за сотні міль адгэтуль.

У Салаўя перасохла ў горле ад накіпейшай злосці, ён ablізаў губы языком, уздрыгнуўся і пачаў бара-баніць кулакамі ў съязну і крычаць: «Адчынеч!»

Ён крычаў кожны раз усё галасней. На яго крыкі ніхто ўвагі не зварачаў.

Раптам Салавей змоўк і пачаў пільна прыслухоў-вацца.

Здалёку з глыбі пансіх пакояў пачуўся звон вялі-кага гадзінніка. Мядзяня гукі расплываліся мякка, задумёна і ўрачыста, дрыжэлі ў вушох доўга, ледзь прыкметнымі пералівамі адгалоска.

Салавей супакоўся.

Зрабілася лёгка на душы. Нібы хтосьці блізкі пяш-чотна пагладзіў яго па валасох.

Успомніў Зоську...

Але кожны новы звон гадзінніка навяваў яму но-вия думкі. Ён наўмысьне стараўся ня думаць аб Зось-цы, бо нехта шаптаў яму на вуха:

«Нядобра абыходзіўся ты ўночы з Зоськай... ня-добра...»

І аб чым ён ні думаў—усё з галавы ня выходзілі гэ-тыя слова: «нядобра... нядобра...»

Ён пачаў шаптаць гэтыя слова: «нядобра... ня-добра...»

У яго думках яны ўжо страцілі ранейшае значэнне і ахапілі ўсю яго істоту сваім шырокім зъместам:

Нядобра жыць так на съвеце.

Нядобра быць забавай у пана.

Добра съпяваш салаўём тады, калі самому хочацца, а не па загаду пана.

Чым больш ён думаў аб tym, што добра і што нядобра, tym больш ён быў абураны і на самога сябе і на пана Вашамірскага. У яго души рос і крэп чалавечы гонар, той гонар, якога не аддасі ні за якія гроши, ні за якія дабрабыт, ні за якія панскія падарункі.

Салавей съціснуў кулакі ад злосці, увесь напружыніўся да хрусту касьцей і падняўся з месца. Але цяжкія калодкі на нагах давалі сябе адчуваць, і ён зноў сеў, съцяўшы зубы.

— Нядобра быць панскім салаўём! — падвёў Салавей падрахунак сваім думкам і адчуваньням.

Ён апусьціў галаву на грудзі. Доўгі час сядзеў нярухома, акамянеты, нібы няжывы.

Усе дўмкі выскачылі з галавы, як спалоханыя вераб'і.

Мышы зноў скрабліся вакол. Часам раздаваўся бой гадзінніка, але Салавей ня чуў. Ён моцна спаў пасля бяссонай ночы, праведзенай у Зоські.

XXIV

Ціха было ў салі.

Салаўя з нецярплювасцю чакалі хвілін дэсяць.

Ён увашоў павольна ступаючы. Відаць, толькі што зьнялі калодкі з яго ног. Жмурыў вочы і засланяў іх рукою. Адсядзеўшы ў цёмнай каморы цэлы дзень, яму цяжка было глядзець цяпер на яркае съятло.

Ён быў у дзівацкім аксамітным шырокім адзеніні з вышытымі залатымі салаўямі. На грудзёх з рознакаляровых пацерак быў зроблены гэрб паноў Вашамірскіх. Высокі, стройны, у такой нязвычайнай мантый Салавей нагадоўваў сабою жраца нейкай казачнай рэлігіі. Бровы ў Салаўя былі грозна нахмураны. Вочы кідалі вакол сіня вострыя нажы. Чорны аксаміт убраўння адцяняў праз меру яго бледны твар.

Панскія госьці атарателі ад нечакана съці.

Пану Вашамірскому вельмі да сэрца было тое ўражанье, якое зрабіў на гасцей сваім выглядам Салавей.

Пан усьміхаўся самаздаволена.

— А во, зараз, шаноўныя госьці, пачуецце яго съпевы! — з гордасцю казаў пан Вашамірскі.

— Можа ў яго захаваны такія штуцкі, праз якія ён съвішча? — запытаўся пан Завішша, пакруціўши дўгія вусы.

Гэтыя слова пакрыўдзілі пана Вашамірскага. Захадзілі хадаром яго сківіцы. Але ён стрымалі і сказаў спакойным голасам:

— Калі хто з ласкавых паноў хоча, можа агледзець майго Салаўя. Можа якую съвісцёлку знайдзеце. Пашукайце ў яго руках, у роце!

Некаторыя сунуліся да Салаўя, але яго выгляд быў такія грозны, што ніхто не адважыўся шукаць у яго съвісцёлак, праз якія ён съвішча салаўём.

Пані Вашамірская глядзела на Салаўя ў нямым задзіўленіні і абагатварэнні.

— Ну, — сказаў пан Вашамірскі да Салаўя, — пачынай!

Салавей маўчая.

— Ну! — крыкнуў пан.

Салавей не варухнуўся.

— Чаго маўчыш?! — зачырванеўся пан ад злосці, — можа ахрып?

Салавей строга зірнуў на пана Вашамірскага, ледзь разняў съцятая губы і павольна, шэптам працадзіў праз зубы:

— Не хачу быць панскім салаўём.

— Які хам, о божка! — зъдзіўліўся доктар багаслові і філёзофі.

У пана Вашамірскага вочы вылезълі наверх і налі-
ліся крывёю.

— Жартуеш? — крыкнуў пан не сваім голасам, —
сип'яй!

Салавей усьміхнуўся, трохі як-бы здэтанаваўся,
але хутка горда зірнуў на пана, выпрастаўся, як нацяг-
нутая струна, і болей цвёрдым голасам сказаў:

— Не хачу быць панским салаўем!

— Закаваць яго ў кайданы! — урачыста-грозным го-
ласам крыкнуў пан Вашамірскі.

Салавей сарваў з сябе дзівацкае ўбраньне і кінуўся
да дэзвярэй.

За ім удагонку пусьціліся гайдукі.

* * *

Але сьвісты Салаўя ня змоўклі. Эноў аб ім па-
неслася гучная слава па ўсіх маёнтках.

Ён быў атаманам малайцоў, якія ўцякалі ад панскага прыгону, ад панскіх зыдзеекаў. Ён зьяўляўся заўсёды да самых благіх паноў ваколіцы. Паліў іхняі маёнткі, забіваў лютых паноў.

Салаўны сьвіст сеяў жудасцю і страхом.

Цёмнымі грамадамі стаялі пушчы і лясы. У іхнай глыбіні і сярод белага дня дрымалі цені. Щумелі дрэвы, выстаўляючы ў неба ад сполаху тысячи рук-галін, нібы ў вечнай малітве.

Па гэтых пушчах і лясох на страх паном вандраваў Салавей.

Ня раз у маёвую ноч, калі яркі круглы месяц угля-
даўся ў казачна прыгожыя панскія палацы, паны
ўздрыгвалі ад страху, пачуўшы песньню нават звычай-
нага салаўя ў густым пахучым парку...

Яны тады чакалі непажаданага гасця.


Адказы можна дадь на чистым аркушы паперы. Треба
толькі паставіць нумар пытання, на якое даедца адказ.


АПЫТАЛЬНІК


1. Аўтар..... 2. Назва твору.....
3. Ці падабаеца твор і што ўласна?
4. Ці патрабны гэты твор у нашыя часы соцыялістычнага будаўніцтва (ці адпавядзе эпосе, ці організуе волю для ўпартасце творчае працы і г. д.).....
5. Ці зразумела напісаны (мова, тэматыка, выкладаньне)? Што ў ім не зразумелі?
6. Якія слова і выразы на зразумелі?
7. Ці няма фальшы ў абмалёўцы тыпаў і апісаных у творы падзей? Калі ёсьць, дык у чым яна?
8. Якія думкі ўзыніклі ў вас пры чытаанні твору
9. Што яшчэ можаце сказаць аб творы?
10. Якога харектару творы вы хацелі-б чытаць?
11. Ваша соцыяльнае становішча?
12. У горадзе, мястэчку ці ў вёсцы вы жывёце?
13. Колькі ў месяц выдаткуеце на книгу і газэту (калі можаце, дык вымічыце проц., калі ня можаце, пакажэце ваш заработка і суму выдаткаў на книгу і газэту)?
14. Ваш узрост?
15. Род (пол)

Адказы на апытальнік накіроўваць на адрес:

Менск, Савецкая 63, Белдзяржвыдавецтва.







t

Цяня 40 кап.



1964 г.

Бен. Гайдук
1994 г.

